



Купальная
акрабатыка
«Беларускіх
ястрабаў»

СТАР. 7



Мужчыны
асвойваюць
«жаночыя»
прафесіі

МС



Праграма
тэлебачання
на тыдзень
20 КАНАЛАЎ

ЛІЧБА ДНЯ

30-ю

высокую пазіцыю займае Беларусь трэці год запар па паказчыку «міжнародны гандаль» у рэйтынгу Сусветнага банка «Вядзенне бізнесу — 2018». На знешнеэканамічным напрамку асноўныя намаганні Беларусі былі накіраваны на пашырэнне сувязяў з традыцыйнымі партнёрамі і засваенне новых рынкаў, дыверсіфікацыю экспарту з выхадам у перспектыве на яго больш збалансаванае размеркаванне па ключавых напрамках ЕАЭС—ЕС—далёкая дуга для зніжэння ўразлівасці нацыянальнай эканомікі ад стрэсавых сітуацый.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 5.01.2018 г.

Долар ЗША		1,9850 ▲
Еўра		2,3885 ▲
Рас. руб.		0,0346 ▲
Укр. грыўня		0,0707 ▼

ISSN 1990 - 763X

18003



9 771990 763008

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.



№3 (28619)

5 СТУДЗЕНЯ 2018 г.

ПЯТНІЦА

БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

+TV ПРАГРАМА

САМАКІРАВАННЕ

Родная газета на роднай мове

ЗВЯЗДА

ДУХ САПРАЎДНАЙ БАРАЦЬБЫ



Фота БЕЛТА

Кіраўнік дзяржавы адкрыў
XIV Калядны міжнародны турнір
аматараў хакея


Адначасова адбылося і ўрачыстае адкрыццё Рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў па хакеі «Залатая шайба» на прызы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Трыбуны шумелі, свісцелі і гулі: і дзеці, і дарослыя прыйшлі не толькі хварэць, але і проста ўбачыць шоу. Перад гульні глядачоў «разагрэлі» спевакі і фігурысты, што выступілі пад беларускамоўныя каверы сусветна вядомых хітоў. І убачыць, і пачуць было што. Гэта ўжо традыцыя — пачынаць спартыўны год у краіне Калядным хакейным турнірам.

— Яго характэрнымі рысамі з'яўляюцца сур'ёзны спартыўны складнік і дух сапраўднай барацьбы. А самае галоўнае — захаванне найлепшых традыцый і пераемнасць пакаленняў, — адзначыў у вітальным слове Аляксандр Лукашэнка.

СТАР. 2

З Залатога Рога

КАРЫСНЫХ РЭЧАЎ МНОГА



Веткаўскі раён здавён славіўся разбярарамі і майстрамі спраў драўляных. Жыхар вёскі Залаты Рог Канстанцін ПАЦІПКА — сталяр. Дзякуючы майстру звычайныя вядомыя спрадвеку зэдлікі, якія ён майструе і фарбуе ў розныя колеры, набываюць новую, сучасную інтэрпрэтацыю.

— Зэдлікі, услончыкі і маленькія табурэты, якія я зрэдку майструю, — занятак для душы, — кажа майстар. — Я нічога не прыдумляю —

усё прыдумалі нашыя продкі, а я тлумачу сваім землякам, якое месца займаў у побыце селяніна гэты невялікі, але патрэбны ў гаспадарцы рыштунак.

Цяпер Канстанцін рыхтуецца да чарговай выстаўкі «Млын» і папаўняе сваю калекцыю зэдлікаў.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

ШТО ЧАКАЕ САЦЫЯЛЬНУЮ СФЕРУ Ў 2018 ГОДЗЕ

Напярэдадні прафесійнага свята — Дня сацыяльнага работніка, які адзначаецца сёння, — міністр працы і сацыяльнай абароны Беларусі Ірына КАСЦЕВІЧ правяла прэс-канферэнцыю, на якой расказала, што нас чакае ў 2018 годзе.

«Будзем стымуляваць нараджэнне другога дзіцяці»

У прыярытэце, па словах міністра, — падтрымка сям'і і дзяцей. Цяпер у Беларусі, як і ў большасці іншых еўрапейскіх краін, павышаецца сярэдні ўзрост уступлення ў шлюб. Нараджэнне дзяцей таксама адкладаецца на пазнейшыя тэрміны. Так, у 2016 годзе сярэдні ўзрост маці пры нараджэнні

Пра водпуск для бацькі пры нараджэнні дзіцяці, персанальны бюджэт для інвалідаў і пенсіі для індывідуальных прадпрымальнікаў і рамеснікаў

першага дзіцяці склаў 26,3 года. «Я ў свой час нарадзіла першае дзіця ў 21 год, — сказала міністр. — Але сучаснае маладое пакаленне арыентавана на асобны рост, кар'еру. І гэта нельга не ўлічваць пры выбудоўванні дзяржаўнай палітыкі. Каэфіцыент нараджальнасці ў 2016 годзе быў 1,73 — гэта колькасць дзяцей на адну жанчыну фертыльнага ўзросту. Наша задача — гэта сям'я з двума і больш дзецьмі. Трэба стымуляваць бацькоў на другія роды і падтрымліваць шматдзетныя сем'і».

Міністр нагадала, што ў нас у сувязі з нараджэннем і выхаваннем дзяцей прызначаюцца 11 відаў дапамог. «У свеце няшмат краін, якія маюць такую норму, як аплатны водпуск па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім трохгадовага ўзросту», — сказала Ірына Касцевіч.

СТАР. 4

■ Кампетэнтна

ЗА ШЧЫРАВАННЕ НА ДУХОЎНАЙ НІВЕ

Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка прысудзіў прэміі «За духоўнае адраджэнне» і спецыяльныя прэміі дзеячам культуры і мастацтва 2017 года

Адпаведныя ўказы кіраўнік дзяржавы падпісаў 4 студзеня, паведамліў у прэс-службе беларускага лідара.

Па выніках 2017 года прысуджаны пяць прэмій Прэзідэнта Беларусі «За духоўнае адраджэнне». Імі адзначаны працоўныя калектывы і прадстаўнікі рэлігійных аб'яднанняў за актыўную дзейнасць у гуманітарнай сферы.

Сярод лаўрэатаў гэтай высокай узнагароды **ГА «Беларускі саюз жанчын»** — за плённую работу па ўмацаванні інстытута сям'і, ахове мацярынства і дзяцінства, актыўную дабрачынную дзейнасць.

Прэміяй адзначаны **калектыў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі** за работу па факсімільным узнаўленні і папулярызацыі кніжнай спадчыны Францыска Скарыны.

Калектыў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. Аляксандрава ўдастоены прэміі за значны ўклад ва ўмацаванні ідэй чалавечасці, дабрачыннасці і міласэрнасці.

Сярод лаўрэатаў таксама **протаіерэй Віктар ПЕРАГУДАЎ**, настаяцель прыхода храма прападобнай Ефрасінні Полацкай у гарадскім пасёлку Івянец Валожынскага раёна Мінскай вобласці, за заслугі па арганізацыі сацыяльнай дапамогі дзецям-інвалідам і іншым катэгорыям грамадзян.

Мувфты Мусульманскага рэлігійнага аб'яднання ў Рэспубліцы Беларусь Абу-Бекір ШАБАНОВІЧ ўдастоены прэміі за значны асабісты ўклад у захаванне духоўных каштоўнасцяў і традыцый мусульман Беларусі.

Па выніках 2017 года прысуджаны 10 спецыяльных прэмій Прэзідэнта Беларусі дзеячам культуры і мастацтва.

Імі адзначаны дзеячы інфармацыйнай сферы, культуры і мастацтва, аўтарскія калектывы, установы культуры за значныя дасягненні ў сферах інфармацыі, гісторыка-культурнай спадчыны, галінах тэатральнага і выяўленчага мастацтва, амаатарскай творчасці, музейнай справы, выхавання таленавітай моладзі.

Прэмія прысуджана **аўтарскаму калектыву галоўнай дырэкцыі «Агенцтва тэлевізійных навін» Белтэлерадыёкампаніі** ў складзе Аляксандра Атрашэўскага, Антаніны Станкевіч і Руслана Туркова за стварэнне хранікальна-дакументальнага серыяла «Справа жыцця».

Узнагароды ўдастоены **аўтарскі калектыў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў** ў складзе Паліны Амеляновіч, Канстанціна Касцючэнкі і Глеба Отчыка за рэалізацыю праекта комплекснага мастацкага афармлення храма ў гонар святых Касмы і Даміяна ў аграгарадку Вішнева Мінскай вобласці.

Намеснік дырэктара Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж» Сяргей ЕГАРЭЙ-ЧАНКА адзначаны прэміяй за значны ўклад у захаванне гістарычнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і выданне кнігі-альбома «Нясвіж. Палацава-паркавы ансамбль. Збор зброі і даспехаў».

Прэміі ўдастоены **калектыў выдавецкага цэнтру «Марка» РУП «Белпошта»** за значны ўклад у захаванне духоўнай спадчыны Рэспублікі Беларусь, стварэнне высокамастацкіх паштовых марак да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, іншых знамянальных падзей у гісторыі і культуры Беларусі.

У ліку лаўрэатаў спецпрэміі — **калектыў Акцябрскага раённага дома рамёстваў** за значны ўклад у захаванне і папулярызацыю традыцыйных ткацкіх рамёстваў, актыўную выставачную дзейнасць.

Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь «Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі» адзначаны спецпрэміяй за значны ўклад у развіццё тэатральнага мастацтва, паспяховае правядзенне мерапрыемстваў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.

Узнагароды ўдастоены **калектыў Лідскага раённага цэнтру культуры і народнай творчасці** за рэалізацыю праекта «Ад мінулага да сучаснага», прысвечанага адраджэнню ўнікальных тэхнік шматлічнага ткацтва Панямоння, і стварэнне калекцый традыцыйнага і сучаснага нацыянальнага адзення.

Спецыяльная прэмія прысуджана **калектыву «Мінсканцэрт»** за рэалізацыю культурнага праекта ў рамках правядзення летняга музычна-турыстычнага сезона ў Верхнім горадзе.

Калектыў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі адзначаны спецпрэміяй за рэалізацыю маштабных творчых праектаў «Талент краіны», «Дагранне», «Пасхальны фестываль», накіраваных на развіццё здольнасцяў таленавітых дзяцей і моладзі.

Узнагароды таксама ўдастоены **мастак, член ГА «Беларускі саюз мастакоў» Валерый СЛАУК** за значны асабісты ўклад у развіццё нацыянальнай школы станковай і кніжнай графікі, правядзенне выстаўкі «Планета Слаук», персанальных выставак у Мінску і рэгіёнах Беларусі.

ДУХ САПРАЎДНАЙ БАРАЦЬБЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ён звярнуў увагу, што дасягненні айчынных атлетаў на сусветных арэнах грунтуюцца на трывалым падмурку дзіцяча-юнацкага і масавага спорту.

Сапраўдным падарункам для ўсіх стала сумеснае правядзенне Каляднага турніру і рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод дзяцей і падлеткаў «Залатая шайба»:

— Для юных аматараў хакея гэта будзе двойное свята. Яны змогуць праявіць тут свае найлепшыя спартыўныя якасці і волю да перамогі, а таксама атрымаць асалоду ад майстэрства вопытных хакеістаў.

Штогод Калядны турнір збірае ў Мінску нашых добрых сяброў. Напрыклад, сёлета паспаборнічаць на лёдзе прыехалі хакеісты з Расіі, Чэхіі, Швейцарыі, Швецыі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, шматнацыянальная зборная Балкан.

— Асабліва мы вітаем каманду Кітайскай Народнай

Рэспублікі, якая ўпершыню прымае ўдзел у гэтым турніры, — сказаў Прэзідэнт. У гэтай сувязі ён згадаў цікавы факт, пра які ў нас мала хто ведае:

— У свой час, шмат гадоў таму, разам са мной у Эміратах была група хакеістаў. І мы былі першымі, хто заклаў аснову развіцця хакея ў гэтай цалкам спякотнай краіне. Там працавалі нашы хакеісты. Гэта так жа было і ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы. Мы згулялі там выставачны матч: каманда Прэзідэнта Рэспуб-

лікі Беларусі са зборнай Кітайскай Народнай Рэспублікі. І, можа быць, закінулі тое першае зерне ў КНР па развіцці хакея. І мы вельмі рады за нашых кітайскіх сяброў, што чарговая зімовая Алімпіяда 2022 года адбудзецца ў Кітайскай Народнай Рэспубліцы ў Пекіне.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што адносна нядаўна ў нашай сталіцы прайшоў — і паспяхова — чэмпіянат свету па хакеі. А зусім нядаўна Міжнародная федэрацыя хакея


на лёдзе прыняла рашэнне зноў правесці ў Беларусі чэмпіянат свету ў 2021 годзе.

— Гэта было б немагчыма без тых хлопцаў і ў добрым сэнсе слова чыноўнікаў, функцыянераў ад спорту, якія прыезджалі да нас сюды на наш міжнародны турнір, — заявіў кіраўнік дзяржавы. — І нам удалося здзейсніць немагчымае: нам зноў на 2021 год аддалі чэмпіянат свету.

Кіраўнік дзяржавы падзякаваў і за тое, што ўжо не першы год каманды турніра ўдзельнічаюць у дабрачыннай акцыі «Калядная традыцыя» для дзяцей, якія маюць асаблівую патрэбу ў клопаце.

У Калядным турніры прымаюць удзел восем камандаў, падзеленыя на дзве групы. У фінале «Залатой шайбы» — таксама восем камандаў: па адной ад кожнай з абласцей і дзве — ад Мінска.

Надзея ЮШКЕВІЧ.
yushkevich@sviazda.by



Матч адкрыцця турніру Швейцарыя—КНР (7:4).

Фота БЕЛТА.

На сувязі ў Мінску і абласцях

Нагадаем, што задаць усе пытанні, якія вас хвалююць, можна кожную суботу з дзевяці раніцы і да поўдня. На сувязь выйдучы намеснікі старшынь абласных, гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, а таксама кіраўнікі спраў.

Чарговая прамая тэлефонная лінія пройдзе ў суботу, 6 студзеня. На званкі адкажуць:

намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Алег Іванавіч ВЯЛІЧКА. Тэл. 8 016 221 31 21;

намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Уладзімір Пятровіч ПЕНІН. Тэл. 8 021 222 22 22;

намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Уладзімір Уладзіміравіч ГАРБАЧОЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

кіраўнік спраў ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Ігар Андрэвіч ПАПОЎ. Тэл. 8 015 273 56 44;

намеснік старшыні МАГІЛЁўСКАГА аблвыканкама Дзмітрый Іванавіч ХАРЫТОНЧЫК. Тэл. 8 022 250 18 69;

намеснік старшыні МІНСКАГА аблвыканкама Віктар Іванавіч СІРЭНКА. Тэл. 8 017 500 41 60;

кіраўнік спраў МІНСКАГА гарвыканкама Ганна Мар'янаўна МАТЭЛЬСКАЯ. Тэл. 8 017 222 44 44.



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Улады Ірана абвясцілі аб правале «смуты» ў краіне

Камандзір Корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, элітнага падраздзялення Узброеных сіл Ірана, Махамад Алі Джаафар заявіў, што пратэсты ў краіне былі смутай і што яна правалілася, перадае іранскае інфармацыйнае агенцтва Fars. Кажучы пра акцыі пратэстаў, ён падкрэсліў: «Цяпер мы можам сказаць што, сёння (3 студзеня) — гэта дзень, калі смута 1396 года (па іранскім календары. — **Заўвага рэд.**) завяршылася».

Ён дадаў, што большасць з затрыманых у краіне ўдзельнікаў беспарадкаў — члены тэрарыстычных арганізацый, частка з іх дзейнічала «па загадзе ЗША, сіяністаў і саудаўскага рэжыму». Колькасць удзельнікаў пратэстаў па ўсёй краіне не перавышала 15 тыс. чалавек, праінфармаваў Джаафар.

Камандуючы таксама заявіў, што ўлады заўсёды звярталі ўвагу на эканамічныя праблемы і беспрацоўе ў краіне.

У Іране 28 снежня мінулага года пачаліся пратэсты з-за росту цэн і беспрацоўя, таксама ўдзельнікі гэтых акцый выказвалі незадаволенасць карупцыяй у краіне. У выніку беспарадкаў загінула не менш за 20 чалавек. Улады краіны заявілі, што злавлі «завадатара бунтаўшчыкоў», які быў падрыхтаваны еўрапейскімі спецслужбамі. Але дэталі аб яго асобе яны не раскрылі.

Вучоныя зафіксавалі гіганцкую дэфармацыю зямной кары

У змены клімату ёсць нечаканыя наступствы. Напрыклад, за апошнія дзесяцігоддзі акіяны настолькі пацяжэлі, што дно літаральна прасела. Навуковая праца пра гэта апублікавана ў часопісе Geophysical Research Letters.

Калі вы ўстанеце на батут, ён прасядзе пад вашай вагой. Гэтак жа і зямная кара «прагінаецца» пад дадатковай вагой вады, якая трапляе ў сусветны акіян з-за раставання льдоў. У новым даследаванні вучоныя з Нідэрландаў ацанілі, наколькі вялікая згаданая дэфармацыя. Для гэтага да-

ООО «Расантэторг» (аганізатар аукцыона) праводіт 29.01.2018 г. торгі в электроннай форме в процедуре эканамічнай несостоятельности (банкротства) по продаже имущества ИП Радько С. А. (продавец)

Сведения о предмете электронных торгов: торговый павильон б/у №№ 54, 54а, 122, 8 кв. м, находящийся по адресу: г. Минск, ул. Уручская, 19 (площадки Центрального рынка строительных материалов).

Дата проведения электронных торгов: 29.01.2018 года. Место нахождения предметов электронных торгов: г. Минск, ул. Уручская, 19.

Начальная цена предмета электронных торгов: 7 070 руб. 00 коп.

Шаг аукциона: 5 % – 353 руб. 50 коп.

Сумма задатка: 10 % – 707 руб. 00 коп.

Срок экспозиции: 30 (тридцать) календарных дней.

Сумма затрат Поверенного по организации и проведению электронных торгов: 60 руб. 00 коп. – стоимость проведения электронных торгов на электронной площадке www.torgi24.by согласно прейскуранту ООО «Расантэторг» на услуги.

Расчетный счет для перечисления суммы задатка: р/с BY56UNBS30120893600010000933 в ЗАО «БСБ Банк», код UNBSBY2X, г. Минск, пр-т Победителей, 23/3, УНП 191514793.

Торги в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности (банкротства) (далее – электронные торги) будут проведены 29.01.2018 г. в 9.00, на электронной торговой площадке WWW.TORGI24.BY, окончание – 29.01.2018 г. в 17.00. Дополнительную информацию по участию в электронных торгах можно получить по тел. (8 029) 670-30-84, WWW.TORGI24.BY. Дополнительную информацию по лоту: продавец в лице управляющего С. О. Овчинникова, (8 029) 7795659.

Порядок проведения аукциона и оформления участия в электронных торгах указан в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора электронных торгов ООО «Расантэторг», – WWW.TORGI24.BY. Заявление (регистрация) на участие, необходимые документы и задаток в размере 10 % по лоту принимаются по 26.01.2018 г.

следчыкі параўналі даныя двух тыпаў вымярэнняў узроўню сусветнага акіяна. Першы — з дапамогай спадарожнікавых вышынерамераў, якія замяраюць узровень акіяна адносна цэнтру Зямлі. Другі спосаб — назіранні марэографуў — яны вымяраюць ваганні ўзроўню мора адносна дна. Таксама даследчыкі ўлічылі даныя пра змяншэнне плошчы льдоў у Грэнландыі і Антарктыцы і змяненне колькасці вады на паверхні сушы.

Высветлілася, што з-за дзейнасці чалавека дно акіяна апускалася ў сярэднім на 0,1 мм у год у прамежку паміж 1993 і 2014 гадамі. Увогуле дно прасела на 2,1 мм за ўвесь гэты час. Гэтая лічба можа здацца невялікай, але нагадаем: гаворка — пра ўвесь сусветны акіян.

«Зямля не з'яўляецца цвёрдай сферай, гэта — дэфармаваны шар, — сказаў аўтар даследавання Томас Фрэдэрыксэ з Дэлфцкага тэхнічнага ўніверсітэта. — Змяняючы клімат, мы змяняем не толькі тэмпературу».

Прэм'ер Японіі плануе актыўнае абмеркаванне пытання змены канстытуцыі

Прэм'ер-міністр Японіі Сіндза Абэ ў 2018 годзе жадаў бы актывізаваць дыскусію па пытанні магчымай змены канстытуцыі краіны. Пра гэта кіраўнік японскага ўрада заявіў у чацвер на першай у новым годзе прэс-канферэнцыі.

«Сёлета я хацеў бы паказаць народу тое, якой павінна быць наша канстытуцыя, і актывізаваць дыялог па пытанні ўнясення ў яе змяненняў», — падкрэсліў ён. Абэ таксама адзначыў, што яго краіна працягне быць прыхільнай міру, як гэта адлюстравана ў дзеючай канстытуцыі.

Прэм'ер-міністр Японіі адкрыта выступае за перагляд дзявятага, або так званага мірнага, артыкула канстытуцыі, якая абвясчае адмову дзяржавы ад стварэння ўласнай арміі і ўдзелу ў войнах.



■ Класныя навіны

ВУЧЫЦЬ, А НЕ ЗАПАЎНЯЦЬ ПАПЕРЫ

Настаўнікаў збіраюцца вызваліць ад неўласцівай ім работы

Чарговую спробу супрацьстаяць папяровай бюракратыі ў школах і вызваліць педагогаў ад запаўнення вялікай колькасці незразумелых папер, дзённікаў, планаў і справаздач здзейсніла галоўнае адукацыйнае ведамства. Пастановай Міністэрства адукацыі № 164 ад 27 снежня 2017 года быў зацверджаны пералік документаў, абавязковых для вядзення асобнымі педагогічнымі работнікамі ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі.

Паводле пастановы, спіс дакументацыі, якую павінны запаўняць настаўнікі, абмежаваны чатырма пунктамі: класным журналам, календарна-тэматычным планаваннем, паўрочным планаваннем і дзённікамі навучэнцаў.

Настаўнік, які выконвае яшчэ і функцыі класнага кіраўніка, акрамя запаўнення класнага журнала і адсочвання дзённікаў навучэнцаў, павінен мець планаванне сваёй работы на паўгоддзе, падтрымліваць у актуальным стане на працягу года сацыяльна-педагагічную характарыстыку класа (карэктаваць яе па меры неабходнасці) і запаўняць асабістыя карткі навучэнцаў.

Выхавальнікі ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі павінны ў абавязковым парадку весці журнал групы падоўжанага дня, мець календарна-тэматыч-

нае планаванне на чвэрць і штодзённае планаванне. Для педагога-арганізатара абавязковым з'яўляецца планаванне работы на паўгоддзе. Для кіраўніка фізічнага выхавання — план фізкультурна-аздараўленчых і спартыўна-масавых мерапрыемстваў на паўгоддзе і план (сцэнарый) правядзення фізкультурна-аздараўленчага і спартыўна-масавых мерапрыемства. Для педагога дадатковай адукацыі — журнал планавання і ўліку работы аб'яднання па інтарэсах, праграма аб'яднання па інтарэсах і план-канспект заняткаў.

Для настаўніка-дэфектолага спецыяльнага класа і класа інтэграванага навучання і выхавання прадугледжаны наступны пералік: класны журнал, календарна-тэматычнае планаванне, паўрочнае планаванне, карты абследавання дзяцей і дзённікі навучэнцаў. Для настаўніка-дэфектолага пункта карэкцыйна-педагагічнай дапамогі — журнал уліку абследаваных і залічаных у пункт навучэнцаў, журнал уліку праведзеных заняткаў і наведвання іх навучэнцамі, гадавое планаванне работы, план-канспект заняткаў, карты абследавання дзяцей і планы карэкцыйна-педагагічнай дапамогі (на кожную групу, падгрупу, індывідуальныя).

Нагадаем, што папярэдняй спроба скарачэння дакументаабароту ва ўстановах агульнай сярэдняй адука-

цыі і канкрэтызацыі пераліку дакументаў рабілася ў кастрычніку 2014 года. Адпаведны ліст за подпісам тагачаснага міністра адукацыі Сяргея Маскевіча быў накіраваны ва ўпраўленні адукацыі аблвыканкамаў і камітэт па адукацыі Мінгарвыканкама. Але сітуацыя карэнным чынам не змянілася. На Рэспубліканскім педагагічным савеце ў жніўні 2017 года з удзелам кіраўніка дзяржавы гэта пытанне зноў узнімалася. Таму пастанова Міністэрства адукацыі прымалася ў мэтах выканання даручэння Прэзідэнта — вызваліць настаўнікаў ад непатрэбнай папяровай работы.

Міністэрства адукацыі патрабуе абмежаваць практыку, калі настаўнікаў прыцягваюць да выканання работ, якія не адносяцца да выканання іх працоўных функцый, і выключыць практыку выканання ўстановамі агульнай сярэдняй адукацыі без узгаднення з мясцовымі органамі кіравання адукацыяй і маладзёжнай палітыкі даручэнняў іншых дзяржаўных органаў і арганізацый. У выпадку прыцягнення навучэнцаў школ і гімназій да ўдзелу ў мерапрыемствах, якія праводзяцца іншымі дзяржаўнымі органамі (арганізацыямі), патрабуецца ўзгадненне гэта пытанне непасрэдна з Міністэрствам адукацыі.

Надзея НИКАЛАЕВА.

nikalaeva@zviazda.by

■ На слыху

НАШЧАДКІ ТОМА СОЕРА

Тры маленькія хлопчыкі ўцяклі з дзіцячага садка № 21 у Светлагорску. Аднаму чатыры гады і двам — па тры. Навіна захапіла інфармацыйную прастору краіны ўжо пасля таго, як юныя шукальнікі прыгод былі дома і персанальна высьвятлялі ўсе абставіны ўцёкаў з бацькамі.

Дарэчы, як расказаў афіцыйны прадстаўнік УУС Гомельскага аблвыканкама Віталь ПРЫСТРОМАЎ, дзетак знайшлі вельмі хутка пасля таго, як адзін з бацькоў 3 студзеня ў 17.30 прыйшоў у садок і высветліў, што сына там няма. Між тым ужо ў 18.11 было паведамленне пра тое, што дзеці знойдзены: у дзель-цягніку Светлагорск — Жлобін, які адправіўся ў 17.19.

Заўважыў іх у апошні момант аглядчык вагонаў, які адразу ж паведаміў пра гэта памочніку машыніста. Машыніст Яўгеній Новік тут жа даў загад паглядзець і высветліць, што за «малалеткі» селі ў вагон.

Памочнік машыніста суправаджаў дзяцей, якія прыдумвалі версіі сваіх уцёкаў, да моманту, пакуль не здаў іх у Жлобіне на рукі папярэдняга на чале тэлефона супрацоўнікам транспартнай міліцыі Ігару Акмееву і Руслану Дашкоўскаму. Па дарозе праз мабільныя праграмы праваахоўнікі ўдакладнілі, ці з'яў-

ляюцца знойдзеныя хлопчыкі тымі самымі вышукванымі ў Светлагорску ўцекачамі. У Жлобіне іх пасадзілі ў міліцэйскую машыну і даставілі ў родны Светлагорск, да якога 55 кіламетраў.

Можна меркаваць, што дзеці збеглі з садка прыкладна а 16-й гадзіне, бо ім спатрэбіўся нейкі час, каб самастойна дабрацца да вакзала, які знаходзіцца на адлегласці менш за кіламетр ад выхаваўчай установы. І асноўнае пытанне ва ўсіх, зразумела ж, — адно: чаму дзеці збеглі з садка прыкладна а 16-й гадзіне, каб самастойна дабрацца да вакзала, які знаходзіцца на адлегласці менш за кіламетр ад выхаваўчай установы.

Між тым псіхолагі лічаць, што такія паводзіны малых не з'яўляюцца нечым дзіўным і паталагічным. Больш за тое, многія сюжэты сусветнай дзіцячай літаратуры пабудаваны на гэтай мадэлі паводзін, нагадвае старшы выкладчык кафедры псіхалогіі Гомельскага дзяр-

жаўнага ўніверсітэта імя Францыска Скарыны Сцяпан СТАНІБУЛА:

— Для дзяцей характэрныя такія паводзіны. Другое пытанне: як педагагічныя супрацоўнікі дзіцячага садка дазволілі гэта зрабіць? Увогуле ж многія дзеці робяць спробы збегчы з садка ці думваюць пра гэта. Каб падобнае папярэдзіць, для дзяцей павінна быць арганізавана якаснае суправаджэнне ва ўстанове дашкольнай адукацыі. Не выключана, што ў малых быў дэфіцыт гульні і яны не ведалі, як рэалізаваць сваю энергію. Калі дзеці не даваць магчымасці фантазіраваць, гуляць, маляваць, увогуле не падтрымліваць дынамічныя працэсы, то гэта можа прывесці да такой сітуацыі. Тым больш ёсць гіперактыўныя дзеці, з ярка выражанымі тэмпераментнымі характарыстыкамі, якім складана сядзець на месцы. Малыя часта капіруюць паво-

дзіны медыйных персанажаў, якія ім падабаюцца. Нейкія «пасланні» дзеці заўсёды агучваюць, але ж бацькі не заўсёды гатовыя іх пачуць. Таму вельмі важна ведаць патрэбы свайго дзіцяці, даваць яму, слухаць уважліва, што малы гаворыць.

Між тым, як стала вядома, выхавальнік светлагорскага дзіцячага садка № 21 ужо звольнена па Дэкрэце № 5 «Пра ўзмацненне патрабаванняў да кіруючых кадраў і супрацоўнікаў арганізацый». Абвешчана вымова начальніку аддзела адукацыі, спорту і турызму Светлагорскага райвыканкама.

У прэс-цэнтры Міністэрства адукацыі паведамілі, што створана камісія для расследавання інцыдэнту па факце ўцёкаў малалетніх дзяцей. Пытанне пра адпаведнасць пасадзе загадчыка дашкольнай установы будзе разгледжана пасля яго заканчэння.

Міністр адукацыі Ігар Карпенка назваў абуральным выпадак, які адбыўся з выхаванцамі светлагорскага дзіцячага садка. Міністэрства адукацыі накіравала ў аблвыканкамы, Мінгарвыканкам і рай(гар)выканкамы ліст «Пра ўзмацненне адказнасці за стварэнне бяспечнай умоў жыццядзейнасці выхаванцаў ва ўстановах дашкольнай адукацыі».

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

iosi@zviazda.by

■ Здарэнне

У Брагінскім раёне воўк напаў на людзей

У гарадскім пасёлку Камарын Брагінскага раёна воўк напаў на двух мужчын. Паведамленне пра тое, што жывёла, падобная да шэрага драпежніка, напала на першага з мужчын на аўтастанцыі ў цэнтры гарпасёлка, паступіла ў міліцыю ў 6.30.

Паводле інфармацыі УУС Гомельскага аблвыканкама, звер укусіў вясцоўца за руку і ўцёк. Запісы з камер відэааналізавання паказалі, што гэта быў сапраўды воўк. Праз 40 хвілін у міліцыю паведамілі, што жывёла ходзіць па аўтаправачнай станцыі на ўскраіне пасёлка. Драпежнік перавярнуў бак, а калі да гандлёвага пункта пад'ехаў на веласіпедзе

мясцовы жыхар, накінуўся і на яго і таксама ўкусіў за руку. Мужчына паспрабаваў адбіцца ад ваўка. У нейкі момант жывёла адбегла, і супрацоўніца АЗС змагла ўпусціць пацярпелага ў памяшканне. Воўк пачаў драпаць дзверы, але праз час пайшоў у невідомым напрамку. На месца здарэння выязджалі супрацоўнікі міліцыі, паляўнічыя. Працэсванне мясцовасці праводзілася да позняга вечара, аднак выявіць ваўка не ўдалося. Паляўнічыя прымаюць меры, каб абяшкодзіць зверу. Пацярпелым мужчынам была аказана неабходная медыцынская дапамога і ўвядзена антырабінная вакцына.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

■ Будзе свята!

Запрашае дабрачынная акцыя «Калядная ёлка — нашы дзеці»

8 студзеня па благаслаўленні Мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Паўла, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі ў Мінску адбудзецца XXIV рэспубліканская дабрачынная акцыя «Калядная ёлка — нашы дзеці». Свята аб'яднае больш за паўтары тысячы дзяцей з раёнаў Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай абласцей, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, і папоўніць скарбонку добрых спраў рэспубліканскай акцыі «Нашы дзеці», якая праходзіць пад патранатам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з 11 снежня па 10 студзеня.

24-ы год запар у светлае свята Божага Нараджэння мерапрыемствы дабрачыннай акцыі «Калядная ёлка — нашы дзеці» традыцыйна адкрые Калядная літургія ў Свята-Духавым кафедральным саборы. Сёлета храм гасцінна расчыніць дзверы для больш чым чатырохсот юных талентаў з Пінскага раёна Брэсцкай вобласці, Буда-Кашалёўскага, Нараўлянскага, Хойніцкага, Мазырскага раёнаў Гомельскай вобласці, Краснапольскага, Слаўгарадскага, Чэрыкаўскага Магілёўскай вобласці. Усе гэтыя адораныя дзеці сталі ў 2017 годзе фіналістамі XXXI Міжнароднай сацыяльна-творчай праграмы «Чарнобыльскі шлях — дарога жыцця: у будучыню — з надзеяй».

Мітрапаліт Павел павіншуе дзяўчынак і хлопчыкаў з надышоўшым святам усёдаравання, светлых пачуццяў і любові, здзейсніць малітву за дзяцей Беларусі і блаславіць удзельнікаў сустрэчы.

Пасля ў Белдзяржцырку юныя госці беларускай сталіцы ақунуцца ў атмасферу чараўніцтва і прыгод, а героі «Навагодняй казкі» дзеля выратавання ўсімі любімага свята пройдучы праз мноства выпрабаванняў, будуць змагацца са злымі сіламі і сустрэнуцца з сапраўдным Дзедам Марзам. Перад пачаткам святочнага прадстаўлення на арэне цырка на адрас удзельнікаў «Каляднай ёлкі» прагучаць прывітанні і віншаванні з Новым годам і Калядамі ад арганізатараў дабрачыннага праекта. Кульмінацыяй свята стане ўручэнне дзецям салодкіх падарункаў.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

■ Надвор'е

АМАЛЬ

ГРЫБНЫ ДОЖДЖЫК...

На Гродзеншчыне гэтымі днямі збіралі лісічкі

Да канца бягучага тыдня ўмовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронтны і цёплыя паветраныя масы, якія паступаюць з поўдня Еўропы, паведамляюць у Рэспубліканскім цэнтры па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

У пятніцу днём на большай частцы тэрыторыі краіны пройдучы кароткачасовыя ападкаў у выглядзе мокрага снегу і дажджу. Тэмпература паветра ўдзень складзе ад нуля да плюс 5 градусаў, па паўднёвым захадзе — да 7 цяпла. Уначы і раніцай у суботу на большай частцы тэрыторыі краіны, а ўдзень у асобных раёнах пройдучы кароткачасовыя ападкаў (мокры снег, дождж). Ноччу і раніцай месцамі чакаецца слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 1 да плюс 4 градусаў, удзень — 1—7 цяпла.



ФОТА БЕЛТА.

У лясах пад Гроднам выраслі лісічкі.

Самы цёплы дзень навагодняга тыдня прыпадае на нядзелю. На Каляды, 7 студзеня, захаваецца цёплае надвор'е, у асобных раёнах Беларусі пройдучы кароткачасовыя ападкаў (мокры снег, дождж), чакаецца туман. Уначы па поўначы краіны падмарозіць, і на асобных участках дарог утворыцца галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу складзе ад нуля да плюс 4 градусаў, удзень — 2—7 цяпла. У паўночных раёнах краіны ўначы будзе 1—3 марозу, удзень — каля нуля.

Згодна з папярэднімі прагнозамі айчынных спецыялістаў, у панядзелак з ростам атмасфернага ціску тэмпературны фон пачне паніжацца. У асобных раёнах краіны магчымы кароткачасовы снег, мокры снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы панізіцца да мінус 2 — мінус 7 градусаў, толькі па поўдні будзе каля нуля. Удзень тэмпература складзе ад мінус 4 да плюс 2 градусаў. Між іншым, студзень бярэ сваё. У аўторак у вобласці павышанага атмасфернага ціску будзе пераважна без ападкаў. На асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы панізіцца да мінус 3 — мінус 9 градусаў, удзень — ад нуля да 6 марозу.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@zviazda.by

ШТО ЧАКАЕ САЦЫЯЛЬНУЮ СФЕРУ Ў 2018 ГОДЗЕ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Для падтрымкі шматдзетных сем'яў у краіне дзейнічае праграма сямейнага капіталу, якая ўжо дала свой эфект. У параўнанні з 2014 годам колькасць трэціх і наступных нараджэнняў вырасла больш чым на 20%. З улікам інтарэсаў сем'яў развіваецца і сістэма сацыяльнага абслугоўвання. Асабліва запатрабаваныя — паслугі па доглядзе малалетніх дзяцей. Так, у 2017 годзе паслугі сацыяльнай няні атрымалі больш за 2 тысячы сем'яў. Сем'ям, якія выходзяць дзяцей-інвалідаў, на базе дамоў-інтэрнатаў аказваецца паслуга сацыяльнай перадышкі. Гэта магчыма дзякуючы адрываюцца свае сілы, вырашыць сямейна-бытавыя пытанні. Малазабяспечаным сем'ям з дзецьмі выдзяляецца дзяржаўная адрасная сацыяльная дапамога.

У планах — увядзенне адміністрацыйнай адказнасці для юрыдычных і службовых асоб за ўхіленне ад выканання патрабаванняў па стварэнні ўмоў для бесперашкоднага доступу інвалідаў да аб'ектаў сацыяльнай, інжынернай і транспартнай інфраструктуры. Стануць і больш жорсткімі меры, якія прымяняюцца да асоб, што займаюць парковачныя месцы для інвалідаў.

жэту, аб'ёмаў узносаў. Немалаважна, якую фінансавую падтрымку фонду змож аказаць рэспубліканскі бюджэт», — нагадала Ірына Касцевіч.

Як вядома, у мінулым годзе пачалося павышэнне пенсійнага ўзросту. Таксама працягвае павялічвацца мінімальны страхавы стаж для прызначэння пенсіі: у 2018 годзе ён складзе 16 гадоў 6 месяцаў. Міністр назвала гэта хай і непапулярнымі, але неабходнымі мерамі, якія накіраваны на забеспячэнне стабільнай выплаты пенсій і павышэнне іх памераў. Эфект, па яе словах, ужо назіраецца: у выніку пенсійнай рэформы ў мінулым годзе скарацілася колькасць атрымальнікаў пенсіі, і нагрузка на Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва крыху знізілася.

Што датычыцца плацяжоў у ФСАН, то, па словах міністра, ужо падрыхтаваны праект указа, які прадугледжвае магчымасць для індыўідуальных прадпрыемальнікаў, якія часова не працуюць, не ажыццяўляць выплату ўзносаў у Фонд сацыяльнай абароны. Разам з тым Ірына Касцевіч адзначыла, што на сённяшні дзень 95% ІП выплачваюць гэтыя ўзносы з мінімальнай заробатнай платы, а не выходзяць з рэальных даходаў, не задумваючыся аб будучай пенсіі. Тое ж самае датычыцца і большасці рамеснікаў, гаспадароў аграбизнесу і іншых катэгорый, для якіх выплата ўзносаў у ФСАН добраахвотная і якія ў сувязі з гэтым не фарміруюць сваю будучую пенсію. Міністр лічыць, што ўжо ў маладыя гады трэба задумвацца аб сваёй старасці, і на гэтую тэму патрэбна сур'ёзна тлумачальная праца сярод насельніцтва.

Магчыма ўстанаўленне квот па прыёме на працу інвалідаў

Людзі з інваліднасцю — яшчэ адна катэгорыя грамадзян, якія маюць патрэбу ў падтрымцы і дапамозе дзяржавы. У 2018 годзе, па словах міністра, будзе працягваць удасканаленне заканадаўства ў гэтай галіне. Плануецца ўвесці змяненні ў два законы: «Аб сацыяльнай абароне інвалідаў у Рэспубліцы Беларусь» і «Аб папярэджанні інваліднасці і рэабілітацыі інвалідаў».

Калі коротка, то будучы працягнуты работы па стварэнні безбар'ернага асяроддзя. У 2018 годзе будучы пераабсталяваны больш чым 670 аб'ектаў: у іх будучы ўладкаваны пандусы, пашыраны дзвярныя праёмы на ўваходзе і ўнутры будынкаў, устаноўлены поручні. Для забеспячэння інфармацыйнай даступнасці для людзей з парушэннямі слыху будучы адаптаваны 837 гадзін тэлевізійнага прадукту.

Таксама ў планах — увядзенне адміністрацыйнай адказнасці для юрыдычных і службовых асоб за ўхіленне ад выканання патрабаванняў па стварэнні ўмоў для бесперашкоднага доступу інвалідаў да аб'ектаў сацыяльнай, інжынернай і транспартнай інфраструктуры. Стануць

больш жорсткімі меры, якія прымяняюцца да асоб, што займаюць парковачныя месцы для інвалідаў.

Рыхтуюцца рэкамендацыі, якія дапамогуць арганізацыям розных сфер дзейнасці арыентавацца, наколькі іх аб'екты і паслугі даступныя для асоб з інваліднасцю.

У планах міністэрства — вывучэнне магчымасці ўкаранення персанальнага бюджэту для інвалідаў. Што гэта такое? Для людзей з інваліднасцю дзяржава выдзяляе пакет сацыяльных паслуг, але не ўсе хочуць іх атрымаць. Таму частка асоб не выкарыстоўвае іх у поўным аб'ёме. У такім выпадку магчыма наступная альтэрнатыва: можна сфарміраваць індыўідуальны бюджэт для кожнага чалавека з інваліднасцю, а ён ужо сам будзе вырашаць, на якія сацпаслугі траціць гэтыя грошы.

Ірына Касцевіч таксама заявіла аб тым, што ведама, ужо падрыхтаваны аховы здароўя будучы вывучаць магчымасць увядзення працэнтнай сістэмы вызначэння інваліднасці, якая дазволіць падыходзіць больш індыўідуальна да кожнага чалавека. Акрамя таго, задачай міністэрства, на думку Ірыны Касцевіч, з'яўляецца максімальнае садзейнічанне тым інвалідам, якія хочуць працаваць. Для гэтага будучы вывучана магчымасць устанаўлення квот для арганізацый па прыёме на працу інвалідаў. Плануецца таксама заканадаўчае замацаванне статусу сацыяльнага



Фота Анастасія КЛЕШЧУКА.

прадпрыемства і распрацоўка мер, накіраваных на дзяржаўную падтрымку такіх прадпрыемстваў. Будучы унесены і змены ў заканадаўства, якія ўстанаўліваюць забарону на дыскрымінацыю па прыкмеце інваліднасці, уключаючы прыём на працу, захаванне працы, прасоўванне па службе.

Дапамога дзяржаўны сацзаказ

У нашай краіне на пачатку 2017 года пражывалі больш за 2,4 млн чалавек, старэйшых за працаздольны ўзрост, — гэта 25,3% у агульнай колькасці насельніцтва краіны і на 0,5% больш, чым на пачатак 2016 года. З 2010 года гэты паказчык павялічыўся на 2,5%. Працэс старэння насельніцтва ў перспектыве будучы паскарацца.

Паводле дэмаграфічных прагнозаў, колькасць насельніцтва, старэйшага за працаздольны ўзрост, да 2035 года складзе 27,7%.

«Добра, калі блізкія сваякі могуць клапаціцца аб пажылых людзях. Пра тых, у каго няма блізкіх людзей і хто мае патрэбу ў доглядзе, бярэ на сябе клопат дзяржава», — адзначыла Ірына Касцевіч. У апошнія гады атрымалі развіццё прынцы-

Ужо падрыхтаваны праект указа, які прадугледжвае магчымасць для індыўідуальных прадпрыемальнікаў, якія часова не працуюць, не ажыццяўляць выплату ўзносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва.

пова новыя віды сацыяльных паслуг для пажылых людзей: сацыяльная перадышка, суправаджальнае пражыванне, сацыяльны патранат, замашчальная сям'я. Вельмі перспектыўным з'яўляецца вопыт па прыцягненні да вырашэння сацыяльных задач недзяржаўных некамерцыйных арганізацый — у рамках дзяржаўнага сацзаказа. У мінулым годзе дзейнічалі 52 такія дагаворы на аказанне сацыяльных паслуг, атрымальнікамі якіх сталі больш за тысячу чалавек. Для рэалізацыі дагавораў дзяржава выдзяляе субсідыі. У 2017-м лічба складала 450 тыс. рублёў. На 2018 год прадугледжана ўжо 580 тыс. рублёў. І з улікам старэння насельніцтва гэты кірунак будучы атрымліваць усё большае развіццё.

Святлана БУСЬКО.
busko@zviazda.by

7 февраля 2018 г.

№2-С/2018

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ в г. Гомеле

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер участка	Площадь, га	Наличие ограничений	Целевое назначение	Начальная стоимость, руб./коп.	Сумма задатка, руб./коп.	Затраты на подготовку документации, руб./коп.
1	по ул. Ореховой (район жилого дома № 45) в микрорайоне «Костюковка»	340100000011000068	0,0532	Охранный зона электрических сетей, водоснабжения	для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	5 590 руб. 34 коп.	300 руб. 00 коп.	2 634 руб. 18 коп.
2	по ул. Витебской 1-й, 68 (участок № 1)	340100000002005951	0,0955	Ограничений в использовании не имеет		32 904 руб. 18 коп.	400 руб. 00 коп.	2 276 руб. 28 коп.
3	по пер. Луговому 2-му (участок № 5)	340100000007072255	0,1500	Водоохранная зона рек и водоемов, охранный зона сетей и сооружений газоснабжения. Проведение комплекса противоаварийных мероприятий (защита территории от 1% затопления паводковыми водами)		44 215 руб. 71 коп.	400 руб. 00 коп.	2 496 руб. 35 коп.
4	по пер. Луговому 2-му (участок № 6)	340100000007072254	0,1496			44 097 руб. 80 коп.	400 руб. 00 коп.	2 596 руб. 20 коп.

1. Организатор аукционных торгов – коммунальное топографо-геодезическое унитарное предприятие «Гомельгеодезцентр» (далее – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр»).

2. Объекты выставляются на аукционные торги в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 г. № 462. Инженерное развитие инфраструктуры застраиваемой территории осуществляется согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующими и согласующими организациями на стадии производства проектно-изыскательских работ. Желаящим предварительно ознакомиться с документами и характеристикой расположенных на участке инженерных коммуникаций, строений, сооружений, инженерно-технических условий необходимо обращаться в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр», расположенное по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6.

3. Аукцион состоится 7 февраля 2018 г. в 15.00 в Гомельском городском исполнительном комитете по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. 115 при наличии не менее двух участников на каждый лот.

4. К участию в аукционе допускаются граждане Республики Беларусь, негосударственные юридические лица Республики Беларусь, подавшие в Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр» указанные в извещении сроки следующие документы: заявление по установленной форме; документ, подтверждающий внесение суммы задатка в размере, указанном в извещении, с отметкой банка, на р/с 3012203080014 в филиале ГОУ ОАО «Белагпромпобанк» г. Гомель, ул. Интернациональная, 30, УНП 400230163, МФО 151501912. Получатель платежа – Государственное предприятие «Гомельгеодезцентр». Наименование платежа – оплата задатка за участие в аукционе. Кроме того, НЕОБХОДИМО открыть текущий расчетный счет (с указанием транзитного счета) в филиале ГОУ ОАО «Белагпромпобанк» по адресу: г. Гомель, ул. Интернациональная, 30 для возврата задатка за участие в аукционе (в случае неподачи на аукционных торгах).

4.1. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования.

4.2. Представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.

4.3. Представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

4.4. При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц – документ, удостоверяющий личность. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

5. Кроме стоимости предмета аукциона и затрат на подготовку документации победитель обязан возместить организатору аукциона затраты на подготовку и проведение аукциона. Оплата стоимости предмета аукциона и возмещение расходов, связанных с проведением аукциона, подготовкой документации осуществляется в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона. Если заявление на участие в аукционе подано только одним гражданином или юридическим лицом, земельный участок предоставляется этому лицу при его согласии с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов.

6. Гомельским городским исполнительным комитетом в установленном законодательством порядке может быть предоставлена рассрочка внесения оплаты стоимости предмета аукциона в соответствии с решением Гомельского городского исполнительного комитета от 04.02.2009 г. № 83 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления рассрочки по внесению платы за право заключения договоров аренды земельных участков или платы за земельные участки, предоставляемые в частную собственность».

7. Заявления с приложением необходимых документов для участия в аукционе принимаются Государственным предприятием «Гомельгеодезцентр» с 5 января по 5 февраля 2018 г. включительно. Дни приема: понедельник, среда, пятница с 08.00 до 16.30 (обед 12.00 – 13.00) по адресу: г. Гомель, ул. Барыкина, 149, 3-й этаж, каб. 3-6.

Заключительная регистрация зарегистрированных участников аукциона с 14.40 в день проведения аукциона по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 16, каб. № 115.

Контактный телефон 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.gomel.gov.by либо geodezcentr.by



ТХОР У... БЕЛЫХ ШКАРПЭТКАХ

У дзяцінстве мой сын вельмі хацеў завесці якога-небудзь хатняга гадаванца, але я была супраць, бо ведала, што ўсе клопаты аб ім лягуць на мяне. Як сёння помню чарговую размову: сын патэлефанаваў мне на працу і радасна выдаў:

— Мама, у нас будзе сабачка!
— Не! Аніякага сабачкі ў нас не будзе! — заявіла я і кінула слухайку.

А вечарам прыйшла дамоў і што вы думаеце — мяне сустрэў там цудоўны двортэр'ер: сам чорненькі, лапкі беляя (нібы ў панчошках), а вочкі... Яны глядзелі на мяне так, што мая расшучасць умомант знікла.

Сын тым часам ужо расказаў, што гэтага прыгажунька нейкія дзеці ў ліфце прывезлі на дзвярты паверх (мы жывём на восьмым) і пакінулі. А сабачка тады падышоў да нашых дзвярэй і, пачуўшы галасы (гэта сын мой з сябрам гулялі ў тамбуры), стаў «прасіцца» ў кватэру, да іх у кампанію.

Не ведаю, праўда гэта або легенда, але ж Дзінга (так мы назвалі сабачку) знайшла свой дом, а мы ў яе асабе агульную любіміцу, бо такая ж разумная, такая ласкавая...

Помню, прыехаўшы ў вёску да бабулі, мы вельмі баяліся, што яна падушчыць курэй, але Дзінга і ў той бок не глядзела. Затое з гнёздаў сталі прападаць яйкі.

— Напэўна, тхор завёўся, — скардзілася бабуля суседцы.

А мы з сынам у гэты ж час бачылі, як з хлява, акуратна трымаючы ў зубах яечка, выходзіць Дзінга, як яна прастуе ў гарод і ўпотаі частуецца...

А вась з кавалерамі яна ўжо гуляла ў адкрытую. Тыя цугам за ёй хадзілі — ведама ж, гараджанка, прыгажунька...

— Некалі гэтыя залётнікі на кавалкі яе разарвуць, — змрочна прадказвала бабуля.

І сапраўды аднойчы наша любіміца прапала. Яе не было ўвесь вечар і ноч. Раніцай я са страхам падумала, што збылося бабуліна прадказанне, што Дзінга на 14-м годзе жыцця (па чалавечых мерках гэта пад восемдзесят) недзе, як той казаў, зляжыла лапкі...

А таму я ўзяла пакет, каб сабраць парэшткі, ды выйшла на двор.

Што там? Карціна Рэпіна «Не чакалі»: у адчыненую брамку, у суправаджэнні маладога кавалера, важна ўваходзіла наша Дзінга.

— Усім бы так гуляць на дзвярцям дзясятку, — падумала я.

...А вясной наступнага года з-за ўкусу кляшча нашай Дзінгі не стала.

Мы ходзім на яе магільку, носім цукеркі, якія яна вельмі любіла, і расказваем, як жа нам яе не хапае...

Людміла Касяк,

г. Мінск.

ЗА ЧАТЫРЫ БУЛАЧКІ

...Больш скупага чалавека, чым Васіль, у акрузе, мусіць, не было. Ён усё чыста падлічваў. Часцяком, бывала, прыйдзе ў краму, патопчацца ля прылаўка, паглядзіць на цэннікі і нічога не купіць. А калі ўжо і адважыцца, нешта выбера, то на крамніка глядзіць — ва ўсе вочы, здаецца, не міргаючы... Так сочыць, каб ён не падмануў: каб хача ж правільна, да грамулькі, узважыў, каб дакладна палічыў цану, каб рэшту аддаў да апошняй капеечкі.

І калі б не меў іх, гэтых капеечак, а то ж вадзіліся ў чалавека грошы. Проста жмінда такая: дзеціям хіба што на свята сто грамаў падушчак браў ды і тыя, казалі, па цэлай не даваў — драбніў нажом на кавалчкі.

А вась выпіць любіў — асабліва нашармачка: іншы раз мужыкі збяруцца ля крамы, пагавораць ды і скінуцца, каб прапусціць па кілішку.

Здаралася, што перападала тады і Васіль. Той выпіваў, але ж як толькі адчуваў, што прыйдзецца і сваю капейку аддаць, як скрозь зямлю правальваўся...

Дык вась аднойчы перад святам хто-ніхто з вясцоўцаў сабраўся ў Мазыр. Хацелася там прыкупіць нейкіх прысмакаў ды можа і абноў. Для гэтага старшыня калгаса нават машыну выдзеліў.

Загрузіліся людзі ў кузаў, у горад прыехалі. Найперш набралі хлеба ды булчак, дражджэй купілі, прыцаніліся да прамтавараў, газіроўкі напіліся па адной капейцы за шклянку. А хто-ніхто і сіропам пакаштаваў — за тры капейкі — ды потым пашкадаваў, што такіх вась скрынак-аўтаматаў, што з фырканнем льюць у шклянкі ваду, на сенакосе няма (з рэчкі піць даводзіцца)... І марозіва ў вёсцы няма. А з'еў бы ў спёку — халоднага, драўлянай палачкай з папяровага кубачка...

Тым часам і дзень прамільгнуў: вясцоўцы едуць дамоў — усе разам «падскокваюць» на саломе, калі машына трапляе на выбоіны, усе разам смяюцца, жартуюць.

— А давайце і павячэраем так, — прапануе раптам Іван-балбатун.

— Давайце, — згаджаюцца людзі ды бяруцца развязаць торбы.

— Э, не, — гучна абвясчае Іван, — мая прапанова, дык мае і булчакі. Іх, па сем капеек, я шмат набраў, нам з мамай столькі не з'есці. Частую...

Двойчы запрашаць, вядома ж, не трэба было: пацягнуўся народ да здобных булчак, стаў з апетытам есці. Тым больш што следам Іван, што называецца, пусціў па руках і бутэльку з газіроўкай... Да Васіля дайшла... Узьў той у рукі і ўміг абмацаў на шкле знаёмую шчарбінку, падумаў: «Няўжо мая?!»

Расштурхаў усіх — кінуўся ў кут, дзе паклаў сваю торбу, але ж на месцы яе не было: ля Івана ляжала. І засталіся ў ёй толькі хлеб ды кулёк цукерак.

Ад злосці пацямнела ў вачах, слоў амаль не было:

— Заб'ю, — прашыпеў Васіль і што сілы схаліў Івана за грудзі.

А той, як здавалася, богу душой не вінаваты:

— Прабач, — кажа, — пераблытаў мяшкі... Побач ляжалі... Аднолькавыя... Сам паглядзі.

Ні глядзецц, ні слухаць Васіль не хацеў: ад Івана яго ледзь адцягнулі.

І супакоілі толькі тады, калі сталі «скідвацца» — хто па булчачы, хто па дзве — ды класці яму ў торбу.

...Страту, карацей, «кампенсавалі», але ж перавыхаваць не змаглі: гарбатага, кажуць, хіба труна паправіць, скупага — таксама.

Анатоль Кашэвіч,

Лельчыцкі раён.

ЧАРОЎНАЯ СІЛА МАСТАЦТВА, альбо Як змагацца з п'янствам

Гэта было досыць даўно, але ж якраз перад Новым годам. Я толькі прыйшоў з работы, павячэраў і са свежымі газетамі сеў на канапе перад тэлевізарам, як там жа «намялявалася» жонка, сказала, чаго ёй не хапае для прыгатавання святочнай вячэры, і загадала, каб я тэрмінова схадзіў у краму.

Ну як вам такое спадабаецца? Яна што — не магла ўсё прадумаць загодзя і пазваніць мне на работу?

Па дарозе дамоў я б тады ўсё купіў... Магла адправіць па пакупкі і адрозу пасля таго, як прыйшоў дамоў і яшчэ не распрануўся...

Усё гэта я ёй сказаў, але яна мяне быццам не чула: ідзі і ўсё.

Тут я павінен прызнацца, што цягам сямейнага жыцця нажыў сабе досыць добрую рысу: калі нейкая з жончыных ідэй мне не падабаецца, то я ўпарчуся да апошняга, прыводжу аргументы. Але ж як толькі бачу, што гэта марна, што я не перамог, рэзка мяняю тактыку і ўжо з задавальненнем, можна сказаць, бяруся выконваць тое, супраць чаго толькі што «ваяваў»!

Вось і той раз хутка апрапуўся, сунуў у кішэню авоску ды спіс патрэбных прадуктаў і падаўся ў краму. А дайшоў да яе і спыніўся: столькі народу адтуль выходзіла...

Я прытрымліваў дзверы і міжволі чуў:

— Вып'ем, — казаў адзін з мужчын (праўда, не мне). — Новы год жа, грэх не адзначыць.

— Я не буду, — адказваў яму другі.

— Ты што — хворы?

— Не...

— Дык што — проста так, без прычыны, сапсуеш мне вечар? Дзе я зараз кампанію знайду?

— Дзе хочаш... А я — пас: сёння па БТ «Іронія лёсу...». Я хачу паглядзець.

— Добрае кіно... Але ж каб на яго ды прамяняць выпіўку?..

— А ты паспрабуй...

На гэтым размова абарвалася. Мы зайшлі ў краму, і аднаго з мужчын я там яшчэ бачыў: ён спехам рабіў пакупкі.

Прыбавіў у тэмпе і я, прычым дамоў ужо ледзь не бег. А там — аддаў жонцы прадукты, распрануўся і адрозу да тэлевізара. Трэба сказаць, паспеў — неяк па-новаму, спакойна і ад пачатку да канца паглядзеў гэтую самую «Іронію...». І толькі потым, пасля заканчэння фільма, успомніў, што, будучы ў краме, хацеў зазірнуць у віна-гарэлачны аддзел і... забыўся! Вось яна, чароўная сіла мастацтва!

Адкуль ідэя: а што, калі адшукаць такіх рэжысёраў, як Эльдар Разанаў, і падахвоціць іх здымаць 365 такіх фільмаў у год?! Гэта ж колькі народу захоча іх паглядзець і пры гэтым... забудзецца выпіць! Можа, такім вась чынам п'янства, гэтай ганебнай з'яве, наступіць капут?

Яўген Кавальчук,

г. Мінск.

Рубрыку вядзе
Валенціна ДОУНАР.
dounar@zviazda.by

Ад яе ж. Новым чытачам, падпісчыкам «Звядзі», трэба, мусіць, сказаць, што «вяселья і праўдзівыя гісторыі...» газета збірае з пачатку стагоддзя, што апошнім часам гэтыя байкі-бываліцы не проста друкуюцца, а прымаюць удзел у конкурсе на самую-самую... Што іх, самыя-самыя, вызначае невялічкае рэдакцыйнае журы ў складзе першага намесніка галоўнага рэдактара «Звядзі» Наталлі Карпенкі, рэдактара аддзела Надзеі Дрындэроў і вядучай рубрыкі Валенціны Доўнар. Што пры гэтым, ну безумоўна ж (і нават у першую чаргу), улічваюцца меркаванні вялікага чытацкага журы пад старшынствам адданай падпісчыцы і аўтаркі газеты спадарыні Соф'і Кусянковай з вёскі Лучын Рагачоўскага раёна, што стаць сябрам чытацкага журы можа кожны ахвотны...

Што для гэтага трэба? Дробязь: працятаўшы (як правіла, у пятніцу) падборку «вяселья і праўдзівыя гісторыі...», ацаніць кожную (на тройку, чацвёрку, пяцёрку) і пакласці газету ў нейкую шэфляду, каб потым, на фінішы 2018 года альбо на пачатку новага, 2019-га, перачытаць тое, што найбольш спадабалася, скласці сваю «дзясятку найлепшых» і даслаць у рэдакцыю з указаннем назвы, прозвішча аўтара і даты публікацыі...

Шчыры дзякуй усім, хто гэта ўжо зрабіў і зробіць у найбліжэйшыя дні, пагартайшы падшыўку альбо зазірнуўшы на сайт газеты.

Вынікі конкурсу шукайце ў адным з найбліжэйшых нумараў. А пакуль заўсёдна прасьба: пішыце!

■ Неасабісты суб'ектыў

БАЛЬ «ПАТРЫЁТАЎ»

Каму найперш варта выдаць «пасведчанне суайчынніка»

ПАВЕДАМЛЕННЕ аб тым, што суседняя краіна мяняе ўмовы атрымання «карты паляка», калі кіравацца звычайнай побытавай логікай, павінна было б прайсці амаль незаўважаным. Ну, мяняе ды мяняе. Цяпер атрымаць гэты дакумент, які ў свой час выклікаў у грамадстве і ў палітычных колах мноства спрэчак, стане складаней. Раней на яго мелі права ўсе нашчадкі грамадзян так званай Другой Рэчы Паспалітай — тэрыторыі Польскай дзяржавы да 1939 года. Адносна нашай краіны гэта значыць, усе, чые дзяды-прадзеды жылі на захад ад Негарэлага ды Радашковіч. Але нядаўна правілы мяняліся. Акрамя таго, што ты павінен мець карані ў Заходняй Беларусі, ты яшчэ павінен быць палякам па паходжанні. Тады табе і права прыезджаць без шэнгена, і магчымасць жыць, вучыцца і працаваць у Польшчы без якіх-кольвек перашкод і патрабаванняў, што прад'яўляюцца да іншаземцаў. А ўсе астатнія ахвотныя — выбачайце...

Падазраю, што менавіта гэтыя самыя ахвотныя нашы суайчыннікі і зрабілі так, што навіна не засталася незаўважанай — яны пратэставалі, збіралі подпісы пад зваротам да польскага кіраўніцтва з просьбай пакінуць закон у ранейшай рэдакцыі. Былі сярод іх, думаю, і тыя, хто запаветную карту ўжо мае і ўсім яе дабротамі карыстаецца. Бо дзе гарантыя, што не будзе падпісаны яшчэ адзін дакумент, паводле якога будучы перагледжаны ўжо выдадзеныя «карты». Гэта ж стане для многіх сапраўднай трагедыяй!..

ПАПЯРЭДЖВАЮЧЫ магчымыя прэтэнзіі. Ніякім чынам не хачу пакрыўдзіць этнічных палякаў, якія паважаюць і падтрымліваюць мову і культуру сваёй гістарычнай радзімы — і ім, як і ўсім астатнім нацыянальным меншасцям у Беларусі, для гэтага дадзены ўсе магчымасці. Гэтаксама ніякім чынам нават не спрабую разважаць аб правамоцнасці і этычным боку самой «карты» — за дзесяць гадоў яе існавання сказана было шмат і рознага. Тут хутчэй «штрыхі да партрэта» яе тыповага (ці патэнцыйнага) уладальніка. Некалькі замалёвак з натуры — іх перад вачыма хапае з самага дзяцінства: штодзень, пакуль хадзіла ў школу, двойчы перасякала мяжу той самай «Другой Рэчы Паспалітай». Карацей, месца дзеяння — звычайныя беларускія вёскі ў цэнтры краіны, паміж якімі нейкія два кіламетры, дзе ўсе размаўляюць на адной мове (а мова ў нас прыгожая, сакавітая, вельмі блізкая да беларускай літаратурнай, што і не дзіва — да родных мясцін і Коласа, і Купалы рукою падаць), дзе ў многіх аднолькавыя «родавыя» прозвішчы, дзе ўсе паміж сабой фактычна сваякі...

ВІКТАР. Трыццаць гадоў, нідзе не працуе, хоць завочна скончыў юрфак. Яму пашанцавала: маці нарадзілася ў «савецкай» вёсцы, але дзед родам з недалёкага хутара, які да 39-га быў на «польскім» баку, таму карту атрымаў без праблем. Дакументам карыстаецца напоўніцу — ездзіць за мяжу «на шопінг», скончыў там курсы ландшафтнага дызайну. У маці — толькі і размоў пра тое, што Віцька з Еўропы прывёз, якую выгаду мае. Апошнім часам яшчэ і гонару дадалося: Віцька ў хаце арла «бялага» на сцяну пачапіў. Карацей, быў хлопец як хлопец, а цяпер — белая косць, без фігі ні да носа. Нават прозвішча памяняў — узяў матчына, бо бацька «псуе радаслоўную», аднекуль з Палесся прыехаў...

Настасся. Трыццаць пяць гадоў, разам з мужам займаецца продажам аўтазапчастак. Пераварнула ўсе архівы, каб знайсці хоць якое сведчанне, што хоць які стрыечны прадзед жыў на «польскай» тэрыторыі, апытала ўсіх далёкіх і блізкіх сваякоў. Бо аднакласніцы ж карты маюць, таннейшае адзенне і бытавую тэхніку з Польшчы возяць, ёй пасля купіць прапануюць. Бяда — былая мяжа так блізенька, а ні адзін з радні не апынуўся на яе іншым баку. Настасся — дзеўка баявая, і бедныя продкі невядома да якога калена, пэўна, перавярнуліся ў дамавінах, бо «лохі» — гэта самае мяккае, што спадчыніца пра іх казалі. На рэзоннае пытанне: з якога, маўляў, часу ты хочаш нацыянальнасць памяняць? — адказала: «Прычым тут нацыянальнасць? Ды я кім хочаш назавуся, абы без візы ездзіць. Уяві, як бы я бізнес падняла!..»

УСЁ гэта было падобным на анекдот, калі б не наводзіла на пэўныя не вельмі вяселья развагі. Не, зусім не пра тое, як многія нашы прадпрымальныя суайчыннікі заходніх суседзяў з іх «патрыятычнай ідэяй» папросту «кінулі», бо, атрымаўшы матэрыяльныя выгоды, прадугледжаныя «картай паляка», уласна палякамі, а ўжо тым больш палякамі-патрыётамі яны ніякім бокам не сталі, дый не стараліся. (Спатрэбілася дзесяць гадоў, каб суседзі гэта зразумелі і перагледзелі адпаведны закон.) Але тут не аб суседзях размова, а аб нас саміх. Аб тым, кім і ў якой ступені мы пачуваем сябе на сваёй зямлі. Ці шмат патрэбна нам, каб памяняць нацыянальнасць, перакананні, Радзіму, у рэшце рэшт. (Атрымліваецца — часам зусім няшмат?) Ці ёсць у нас нешта вельмі-вельмі моцнае і грунтоўнае, што стрыміе і прымусіць сказаць «не», якімі б «картамі» ці іншымі «ласункамі» нас ні заманьвалі. І сёння самы час задумацца і знайсці адказы на гэтыя пытанні. Бо заўтра можа быць проста позна.

ДНЯМІ дэпутаты нашага парламента прапанавалі ўвесці «пасведчанне суайчынніка» — дакумента для тых выхадцаў з Беларусі, якія жывуць за мяжой, і іх нашчадкаў. Мне здаецца, падобнае пасведчанне варта было б спачатку выдаць кожнаму жыхару краіны як дадатак да пашпарта. Каб словы «Рэспубліка Беларусь» і «Айчына» сталі тоеснымі і ў галаве, і ў сэрцы.

Алена ЛЯЎКОВІЧ. alena@zviazda.by

«БУМ ПРИЗОВ В МОМО»

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ «СОВЕРШАЙ ПОКУПКИ – ВЫИГРАЙ IPHONE X ИЛИ ЧАСЫ!»

Сведения об организаторе – общество с ограниченной ответственностью «Таймгруп Интернэшнл», 220030, г. Минск, пр-т Победителей, 84-108. Наименование рекламной игры: «Совершай покупки – выиграй iPhone X или часы!».

Территория проведения рекламной игры: магазины «TIME WATCHES AND JEWELRY» по адресам г. Минск, пр-т Победителей, 65-1 и г. Минск, П. Мстиславца, 11.

Срок начала рекламной игры: **10 декабря 2017 г.**

Срок окончания рекламной игры: **8 января 2018 г.**

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: свидетельство № 3170 от 06.12.2017 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Сведения о количестве участников рекламной игры: 409 участников.

Призовой фонд разыгран полностью. Победители: Нестерова В. А., выиграла – часы Diesel DZ4203 + денежный приз в размере 6,64 белорусского рубля (компенсация подоходного налога); Суворова Д. В., выиграла – часы Michael Kors MK3295 + денежный приз в размере 7,74 белорусского рубля (компенсация подоходного налога); Машина И. В., выиграла – смартфон Apple iPhone X 64GB (серый космос) + денежный приз в размере 476,52 белорусского рубля (компенсация подоходного налога).

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375 33 320-85-08. УНП 690662297

Управления принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома объявляет о проведении торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО завод «ВИЗАС» (УНП 30000436)

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1. Капитальное строение с инвентарным номером 200/С-32970 (транспортная проходная), расположенное по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83, площадью 35,5 кв. м, стоимостью 2 185,00 рублей.
Наличие обременений	Нет
Местонахождение имущества	Лот № 1: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 83
Место, дата и время проведения торгов	22.01.2018 г. в 09.00, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1, каб. 2.3
Справочная информация об организаторе торгов	Управление принудительного исполнения ГУЮ Вит-облисполкома (г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 10/1). www.vitebskjust.gov.by Судебный исполнитель – Ланцунцевич Сергей Александрович, тел./факс (80212) 614006, (8033) 6879142
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет управления принудительного исполнения ГУЮ Вит-облисполкома IBAN BY73AKBB36429030010372000000 в ф-ле 200 ОАО «АСБ Беларусбанк», BIC АКBBBY21200, УНП 300002505, не позднее 15.00 19.01.2018 г. Величина первого шага составляет 5 процентов начальной стоимости выставленного на торги имущества (лота). В соответствии со статьей 97 Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги (покупателем)

Извещение о проведении 05 февраля 2018 года торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов (наименование, местонахождение продаваемого имущества)	Изолированное помещение (двухкомнатная квартира) общей площадью 43,8 м ² с инвентарным номером 640D-4368, расположенное по адресу: г. Слуцк, ул. 8-е Марта, д. 22, кв. 78
Начальная цена	56 070,00 бел. руб.
Сумма задатка	5 600,00 бел. руб.
Организатор аукциона	Коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2016 № 63, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, своевременно внесшие задаток и подписавшие соглашение с организатором торгов о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по соответствующему предмету торгов, а также представившие в установленный срок организатору торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); документ, подтверждающий внесение суммы задатка с отметкой банка, документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Задаток перечисляется на расчетный счет № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», БИК BPSBYY2X, получатель – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема документов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона. В ходе торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соответствии с порядком проведения аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Аукцион проводится 5 февраля 2018 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 05.01.2018 по 31.01.2018 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-48-36, (017) 327-40-22 – коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижимости»

1. Организатор рекламной игры.

Общество с ограниченной ответственностью «Минт филд», далее именуемое «Организатор», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 12А, пом. 6, каб. 5, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 192465627, свидетельство о государственной регистрации выдано 16.02.2016 г.

Заинтересованные лица рекламной игры.

1. Иностранное унитарное производственно-коммерческое предприятие «БелВиллесден», г. Минск, пер. Асаналиева, 3.

2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТУРЛАЙН», г. Минск, ул. Новаторская, д. 5.

3. Наименование рекламной игры – «Бум призов в МОМО».

4. Территория проведения – ТЦ «МОМО», расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Партизанский, 150А.

5. Срок начала рекламной игры – 6 января 2018 года, срок окончания – 13 февраля 2018 года.

6. Состав комиссии по проведению рекламной игры:

председатель: Щербатова Светлана Владиславовна – управляющий ТЦ «МОМО» иностранного унитарного производственно-коммерческого предприятия «БелВиллесден».

Члены комиссии:

Мудрая Ольга Анатольевна – руководитель отдела маркетинга Управления торговых Центрами иностранного унитарного производственно-коммерческого предприятия «БелВиллесден»;

Дубешко Виктория Сергеевна, ассистент руководителя проекта ООО «Минт филд»;

Жалкович Виталий Олегович, супервайзер ООО «Минт филд»;

Волощук Ирина Евгеньевна, директор ООО «Минт филд»;

Алексеев Татьяна Владимировна, коммерческий директор ООО «Минт филд».

7. Цель Игры.

Рекламная игра «Бум призов в МОМО» проводится в целях продвижения товаров и услуг, реализуемых в магазинах со следующими названиями, расположенных на территории торгового центра «МОМО» (далее – ТЦ «МОМО»):

Concept club	Проспорт	Tom Far
7 KAPAT	ANYCASE	Adidas
Colin's	Изготовление ключей «Сам Мастерс»	Skechers
Silver&Silver	Сухофрукты и орехи	All tour.by
LC Waikiki	ЧАЙ КОФЕ	Спортмастер
ЭЛЕКТРОСИЛА	Специи OrGer	Valeon
Цифровой Фото Экспресс	Hand Made	Акварель
Охота и рыбалка	SELA	Galandeya
Party Mixx	Marko	Eliz
MILE	Rylko	Respect
Yves Rocher	TBOE	Sister's
Ювелирный магазин "585"	FAER&YUMAN	O'stin men
Ziko	MONTRE	Ремонт одежды
OODJI	Артмода	Hunkemoller
JK beauty style	Meraton	Mothercare
Merci Beauty Bar	Mark Formele	Savage
Букваешка	Bag Street	Ассадики
Стильный дом	Ачоса	Гуляндия
Веревоочный городок	Rieker	Арт-территория
Евросеть (кроме оплат сотовой связи)	Буслик	O'stin women
Flormar	Kapika	Головные уборы
Оптика WDL	TOM	Milavitsa
Планета косметики	Shagovita	Vino&Vino (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
MINA	Калинка	Anna-Victoria
Цветы «ИРИС»	Jas	Кондитерская «Тьерри» (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
Diva	Provokator	Кафе «Гараж» (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
Парфюмерия	Episodes	Cinnabon (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
OLIVER WEBER	LUBAWA	Кофейня «Pronto» (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
Goodok.by	Sconty outlet	Салон связи «МТС» (кроме оплат сотовой связи)
Планета подарков	Джакетта	McDonalds
Кравт	Xiaomi	Пицца Темпо (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
Vegans BY (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)	Verally	Салон связи «Velcom» (кроме оплат сотовой связи)
Детский клуб «Иети и Дети»	Гироскутеры	Салон связи «НА СВЯЗИ» (кроме оплат сотовой связи)
Health&Beauty	Островок	Кофе Саунд
Охота и рыбалка	Страховые услуги	Соко бар
МАМАДОМА (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)	Крошка-Картошка (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)	Папа Таро (кроме алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, табачных изделий)
Baskin Robbins	СУШИ ВЕСЛА	

7. Условия участия и порядок отбора участников рекламной игры.

К участию в рекламной игре допускаются граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, достигшие 18 лет.

Участниками Игры не могут быть члены Комиссии, а также лица, состоящие в трудовых отношениях с организатором, их супруги, их близкие родственники и лица, находящиеся с ними в отношениях свойства. Для участия в рекламной игре потребитель должен с 10.00 6 января 2018 года по 16.30 28 января 2018 года совершить покупки или оплатить услуги на сумму не менее 70 (семидесяти) белорусских рублей 00 копеек в участвующих в игре торговых объектах ТЦ «МОМО» (чеки из разных магазинов ТЦ «МОМО», датированные одним днем, суммируются) и зарегистрировать чек (чеки) на промо-стойке рекламной игры в ТЦ «МОМО» на первом этаже красного атриума с 10.00 6 января 2018 года до 16.45 28 января 2018 года, а также заполнить специальную карточку участника рекламной игры для участия в розыгрыше призов. Карточка участника рекламной игры состоит из двух частей и содержит следующие обязательные для заполнения поля: «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Адрес проживания», «Контактный телефон», «Адрес электронной почты», «Дата заполнения», «Подпись». Порядковый номер участника рекламной игры содержится на двух отрывных частях карточки участника. Одна часть карточки с порядковым номером передается участнику рекламной игры, вторая часть с таким же порядковым номером и с заполненными участником личными данными забрасывается в лототрон для участия в розыгрыше призов рекламной игры. Промо-стойка работает 6 января 2018 года с 10.00 до 20.00, 28 января 2018 года с 12.00 до 16.45, и с 7 по 27 января 2018 года с 12.00 до 20.00. Чек, на который уже оформлена карточка участника, не может быть использован повторно, а обратной стороне чека делается пометка с номером карточки участника и ставится штамп «МОМО игра».

На каждые 70 (семьдесят) рублей выдается 1 карточка участника. Один участник в период с 6 по 28 января 2018 года может заполнить неограниченное количество карточек. Участник обязан сохранять чеки вместе с купонами до окончания рекламной игры. Участник в момент розыгрыша имеет право находиться в ТЦ «МОМО» и наблюдать за розыгрышем, а также принимать в нем участие.

Список торговых объектов, участвующих в рекламной игре, указан в п. 6 настоящих Правил.

8. Состав и размер призового фонда.

Сумма призового фонда составляет 2 943,79 (две тысячи девятьсот сорок три) рубля 79 копеек.

Призовой фонд сформирован за счет денежных средств и имущества заинтересованных лиц, а также денежных средств Организатора:

Наименование приза	Заинтересованное лицо, предоставившее приз	Стоимость с НДС за единицу, бел. руб.	Количество	Итого стоимость с НДС, бел. руб.
Сотовый телефон Iphone 8(64Gb) silver	Иностранное унитарное предприятие «БелВиллесден»	1 752,00	1	1 752,00
Денежное вознаграждение (далее – Главный приз)		261,79		
Сертификат на поездку «Минск-Москва-Минск». Сертификат дает право осуществить поездку на автомобиле по маршруту Минск-Москва-Минск. Сертификат предоставляется на поездку 1 человека. Срок действия сертификата: до 01.04.2018 г. (далее – Приз 1)	ООО «Автотурлайн»	90,00	7	630,00
Сертификат на поездку «Минск-Питер-Минск». Сертификат дает право осуществить поездку на автомобиле по маршруту Минск-Санкт-Петербург-Минск. Сертификат предоставляется на поездку 1 человека. Срок действия сертификата: до 01.04.2018 г. (далее – Приз 2)	ООО «Автотурлайн»	100,00	3	300,00
ИТОГО			11	2 943,79

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призов, порядок определения победителей рекламной игры.

розыгрыш призов проводится в ТЦ «МОМО» (Минск, проспект Партизанский, 150А) 28 января 2018 года в 17.00.

Механика розыгрыша:

розыгрыш осуществляется путем вращения лототрона. Все карточки участников, находящиеся в лототроне, в присутствии членов Комиссии перемешиваются, затем членами Комиссии выбирается любой желающий вытянуть карточку участника из лототрона (из присутствующих на розыгрыше посетителей торгового центра), и поочередно путем случайного выбора достаются из лототрона карточки Участников — так определяются Победители розыгрыша Призов 1, 2 и Главного приза. При проведении розыгрыша Организатор дополнительно определяет по 1 (одному) резервному победителю для Главного приза, Приза 1 и Приза 2, т. е. определяется всего 3 (три) Резервных победителя. Резервные победители определяются путем последовательного случайного выбора из лототрона по 1 (одной) дополнительной карточке Участника после определения Победителей Призов 1, 2 и Главного приза.

10. Место, порядок и сроки выдачи призов и уведомления победителей.

Победители рекламной игры извещаются о выигрыше письмом, отправленным на адрес проживания, указанный участником при регистрации карточки участника рекламной игры, а также посредством звонка по телефону на номер, указанный при регистрации карточки участника до 31.01.2018 г.

Если в момент проведения розыгрыша победители, выигравшие призы, присутствуют на розыгрыше, то вручение приза может осуществляться в день проведения розыгрыша сразу после проведения розыгрыша по адресу: г. Минск, Партизанский проспект, 150А до 19.00. Призы вручаются по предъявлению победителем паспорта, карточки участника рекламной игры с выигравшим номером и чека (чеков), подтверждающего покупку. Если в момент проведения розыгрыша победитель не присутствует на розыгрыше, он сможет получить приз с 1 по 5 февраля 2018 г. включительно с 10.00 до 20.00 на инфоцентре ТЦ «МОМО» по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 150А.

Денежная компенсация стоимости призов не производится. В случае если Победители не явились за получением Призов до 5 февраля 2018 г. включительно согласно п. 10 настоящих Правил, то право на получение призов переходит к резервным победителям, определенным при розыгрыше. Резервные победители извещаются о выигрыше в течение 1 (одного) дня со дня признания их Победителями (но не позднее 6 февраля 2018 года) письмами, отправленными на адрес проживания, указанный при регистрации карточки участника рекламной игры, а также посредством звонка по телефону на номер, указанный при регистрации карточки участника. Призы резервные победители смогут забрать с 6 по 13 февраля 2018 г. включительно с 10.00 до 20.00 на инфоцентре ТЦ «МОМО» по адресу: г. Минск, пр-т Партизанский, 150А.

Организатор при выдаче Главного приза Победителю Рекламной игры признается налоговым агентом и несет ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Республики Беларусь. Выдача Главного приза производится путем передачи Главного приза Победителю за минусом возмещения подоходного налога, удержанного из денежного вознаграждения. Подоходный налог перечисляется в бюджет РБ в соответствии с законодательством.

11. Порядок информирования об условиях и результатах Игры.

Правила рекламной игры подлежат опубликованию в газете «Звезда» до начала рекламной игры, а также на сайте momo-center.by. Результаты розыгрыша призов будут опубликованы в газете «Звезда» не позднее 9 февраля 2017 года, а также на сайте momo-center.by.

12. Общие условия рекламной игры.

Участывая в рекламной игре, ее участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, отчества, фотографии могут быть использованы в рекламных целях Организатора без уплаты какого-либо вознаграждения участникам в рамках данной рекламной игры. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в рекламной игре.

В случае отказа участника от получения приза или неполучение приза в установленные в настоящих правилах сроки приз остается у Организатора и используется им по своему усмотрению.

Результаты игры будут являться окончательными и не могут быть оспорены.

Участники рекламной игры, претендующие на получение приза, обязуются заполнить и подписать все необходимые документы, предоставляемые организатором рекламной игры для получения призов. Все возможные претензии участников в отношении организации и условий передачи призов должны быть адресованы непосредственно Организатору рекламной игры по адресу: 220073, г. Минск, а/я 39.

Организатор не вступает в споры между участниками относительно определения собственника выигранного приза и/или претендентов на получение приза.

Приз получает участник розыгрыша, имя которого указано в карточке участника, который оказался выигравшим. Участник вправе распорядиться полученным призом по своему усмотрению.

Участие в рекламной игре предполагает ознакомление и полное согласие участников с настоящими правилами рекламной игры.

Телефон информационной линии +375 44 514 57 75.

Время работы информационной линии: с 6 января по 13 февраля 2018 года с 13.00 до 16.00 по будним дням и с 10.00 до 12.00 по выходным.

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3191 от 28 декабря 2017 года выдано Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь

Капітан каманды «Беларускія ястрабы» Генадзь Клішэўскі:

«КАЛІ СЫШЛІСЯ ПАРАШУТАМІ Ў НЕБЕ, ГАЛОЎНАЕ ПРАВІЛА — ТРЫМАЦЬ ТАВАРЫША ДА АПОШНЯГА»

Апошняе дзесяцігоддзе каманда «Беларускія ястрабы» ні з адных міжнародных спаборніцтваў не вяртаецца без медалёў. Як гэта ўдаецца беларускім парашутыстам, якія выконваюць скачкі ў гарах і над морам, у пустынях і стэпах, прыземляюцца на ваду і сушы і перамагаюць заканадаўцаў гэтага віду спорту, расказаў начальнік каманды, шматразовы прызёр чэмпіянатаў свету і Сусветных авіяцыйных гульніў па парашутным спорце Генадзь Клішэўскі.

— Купальную акрабатыку, якой займаецца каманда «Беларускія ястрабы», называюць самым экстрэмальным відам парашутнага спорту...

— Мы з гэтым не згодны, але іншыя парашутысты кажуць менавіта так. Калі ўсё разлічана і адпрацавана, гэта асэнсаваная рызыка, а не экстрым. Так, купальня акрабатыка — той адзіны від парашутнага спорту, дзе не выкарыстоўваюцца страхавачныя прыборы. Ва ўсіх астатніх яны ёсць і дазваляюць прыямліцца нават калі страціш прытомнасць — устройства раскрываюць запас-

— Ці ёсць месца хвалюванню ці нават страху ў гэты час?

— У самалёце і асабліва ў паветры — ні ў якім разе. З хвалюваннем трэба справіцца на зямлі. Я сваім малым спартсменам кажу: на спаборніцтвах у цябе няма ні імя, ні прозвішча, ты проста нумар у камандзе, за табой — краіна. Ды і няма калі палюхацца — усё адбываецца вельмі імкліва. Час на рэакцыю ў спартсмена — 0,2 секунды, калі ты павінен адчуць, што партнёр па камандзе закончыў перастраенне і пачаць сваё. Усе працуюць хутка, дакладна,

казваеш за таварыша. Мяне трываюць партнёры, які былі нады мною. Прынялі рашэнне, што я буду адчэпляцца на вышыні 600 метраў. Я адчэпіў свой парашут і раскрыў запасны. У мяне тады было няшмат вопыту — каля 500 скачкоў, але ўсё атрымалася. На тых спаборніцтвах мы, дарэчы, узялі два серабры, а я выканаў нарматыў майстра спорту. Безумоўна, калі такое здараецца падчас выступлення, гэта праблема каманды — фігура суддзямі не залічваецца. Але ў кожнага спартсмена хоць адна адчэпка ў жыцці павінна адбыцца, парашутыст павінен умець паводзіць сябе ў гэтай сітуацыі. Увогуле, хуткасныя парашуты не даруюць памылак.


— Няўжо заўсёды цалкам удаецца справіцца з пачуццямі?

— Асабіста я баюся толькі аднаго — падвесці каманду.

— Так, нашы парашутысты — пяціразовыя бронзавыя прызёры чэмпіянатаў свету, двухразовыя сярэбраныя прызёры Кубка свету, бронзавыя прызёры сусветных авіяцыйных гульніў. Лідарства апошнія тры гады трывае французская каманда, гэта заканадаўца парашутнага спорту. Другая звычайна Расія, трэцяя — Беларусь. Нельга скідаць з рахунку амерыканскую, кітайскую, шведскую каманды, не так даўно з'явіўся сур'езны гулец — катарская зборная. У купальняй акрабатыцы, як ні ў якой іншай парашутнай дысцыпліне, многае залежыць ад тэхнікі, на якой мы выступаем. Калі штогод будзе з'яўляцца новы парашут, будуць расці і вынікі. Амерыканцы і французы ў гэтым лідары. Ні ў Беларусі, ні ў Расіі няма такіх сур'езных кампаній, якія маглі б распрацоўваць парашуты з найноўшымі тэхналогіямі. І наша каманда, і расійская выступаюць на амерыканскіх. Парашуты, дарэчы, вытрымліваюць каля тысячы скачкоў, праз тры — тры з паловай гады набываем новыя. Нядаўна атрымалі новыя парашуты «Шторм». Іх плошча ўсяго 89 квадратных футаў, таму яны больш хуткасныя. Адпаведна, менш часу застаецца на ратацыю: калі раней за 90 секундаў будавалі 21 фігуру, то цяпер дзесьці 23. У мінулым сезоне крыху іх апрабавалі, падрыхтавалі ў асноўны склад двух хлопцаў. У 2018 годзе пройдзе чэмпіят свету ў Аўстраліі, мяркую, што выступім там нядрэнна.

— Нягледзячы на моцных сапернікаў і лідараў, якіх вы пералічылі, «Беларускія ястрабы» неаднойчы іх абыходзілі...

— Выйгравалі ў французцаў, калі ў іх абнаўляўся склад. Пасля гэтага, дарэчы, іх каманду цалкам расфарміравалі. Там жорсткія падыходы — калі не перамога, каманду памнажаюць на нуль. Абыгрываць супернікаў удаецца нават пры тым, што ў нас усяго 100—200 скачкоў за год, у расіян — каля тысячы, а ў тых жа катарцаў — каля дзвюх тысяч. Затое мы больш моцныя духам. І даказалі, што можам пад-



Фота Ганны Занікевіч

трымліваць свой узровень і ўдасканаліваць яго. Я вельмі ганаруся сваёй камандай, гэта трэнер Пётр Грыгаровіч, парашутысты Яўген Рыбка, Сяргей Сівіцкі, Аляксандр Мароз, Сяргей Хлябч, Аляксей Пагрэбан, Аляксандр Грышукевіч, Віктар Забела, Іван Гадавальнік. Калі б скачкоў было ў два разы больш, маглі б рыхтаваць больш моладзі і часцей абнаўляць склад.

— Пры гэтым наша каманда няштатная...

— Так. Мы ўсе найперш ратавальнікі, а спорт — гэта ўдасканаленне нашага прафесійнага майстэрства. На дзяжурстве мы ў пастаяннай баявой гатоўнасці аказаць дапамогу паветраным судам у выпадку, калі яны будуць цягнецца над нашай тэрыторыяй. І на спаборніцтвах мы прадстаўляем Беларусь і Ваенна-паветраныя сілы і войскі супрацьпаветранай абароны. Як ратавальнікі, мы, дарэчы, адпрацоўваем пасадку не толькі на сушы, але і на ваду — на спецыяльных парашутах.

— У якіх экзатычных месцах вам даводзілася выступаць?

— Тройчы — у Дубаі. Наследны прынц дынастыі эмірата Дубай, шэйх Хамдан бін Махамед сам займаўся парашутным спортам, таму ўсё было арганізавана на высокім узроўні. Спаборніцтва праходзілі на востраве Пальмаў. На вадзе быў пабудаваны спецыяльны аэрадром. Іншая частка ўдзельнікаў выступала ў пустыні, якую за некалькі дзён ператварылі ў зялёны аазіс: тра-

ва, нават пальмы, якія стваралі цень для спартсменаў і глядачоў, і будынкі са шкла, дзе мы маглі ўкладваць парашуты. Спаборніцтва ў пустыні, дарэчы, маюць сваю спецыфіку. Калі звычайна вышыню мы на вока вызначаем, то там глядзіш на дзюны, пясок і ніяк не можаш зразумець, колькі засталася да зямлі, прыходзіцца звяртацца з вышынямерам.

Выдатны ўзровень арганізацыі ў Чыкага, Галандыі, італьянскім Турыне, дзе праходзілі Сусветныя авіяцыйныя гульні ў 2008 годзе. З тых спаборніцтваў, дарэчы, мы прывезлі першыя медалі для Беларусі. У Турыне побач з аэрадромам пачынаюцца Альпы. Так што скакалі з самалёта паміж цясіннамі ў гарах. У стэпе, у Татарстане, праходзілі спаборніцтва, там сваё прыгажосць. Гэтак жа, як і ў Туапсе, дзе ў паветры мы працавалі над Чорным морам, а прыземляліся на сушу. Прыгожыя скачкі атрымліваюцца над аблокамі, калі імі схаваная зямля.

— Паспяваеце гэта заўважаць?

— Падчас спаборніцтваў — не. Там часам нават можаш не ўспомніць, які па ліку скачок. Найбольшае задавальненне і прылыў адрэналіну адчуваеш ад трэніровачных скачкоў на ратацыю, калі ўсёй камандай прыземляемся і адчуваем, што адпрацавалі на 100 працэнтаў.

Алена КРАВЕЦ.
kravets@zviazda.by

Каманда «Беларускія ястрабы».



ны парашут. У нашым відзе настолькі вялікая асабістая хуткасць парашута, што прыбор можа сам аўтаматычна спрацаваць.

— На якой вышыні вы выконваеце элементы?

— 2200—2500 метраў. Калі ў дыяпазоне ад 2500 да 1000 метраў змарнасць, арганізатары могуць падняць вышыню дэсантавання. На чэмпіянаце свету, які праходзіў у Расіі, нам давялося скакаць з чатырох тысяч метраў. Хачу заўважыць, што на спартсменаў гэта акалічнасць ніяк не ўплывае — мы гатовы да любых нечаканасцяў. На групавы пілатаж парашутыстаў адводзіцца 120 секундаў ад моманту аддзялення ад паветранага судна. За гэтыя дзве хвіліны чатыры рататары, як называюць спартсменаў, паспяваюць выканаць больш за 20 перастраенняў, далей прыземленне. Працу ў паветры здымае апэратар, ён таксама член каманды, а затым па відэаздымцы яе ацэньваюць суддзі. Увесь скачок доўжыцца каля трох хвілін.

зладжана. Калі верхні ратаатар пачне перастраенне, а ніжні яшчэ не скончыў сваё, каманда атрымае штраф.

— У паветры вы, як капітан, падказваеце штосьці партнёрам?

— Некаторыя каманды выкарыстоўваюць перагаворныя прыстасаванні, мы — не. Па-першае, гэта не танна, па-другое, мы настолькі адчуваем адзін аднаго, што па позірку відаць, ці ёсць у таварыша па камандзе праблемы.

— Няштатныя сітуацыі здараюцца?

— Вядома. Адна з такіх у мяне адбылася ў 2005 годзе на чэмпіянаце Расіі па купальняй акрабатыцы ў горадзе Баркі. Мы з партнёрам па камандзе «завязаліся» ў небе, мой парашут загарнуў яму ногі і вызваліцца не атрымалася. Пачалі вырашаць, што рабіць. Нягледзячы на тое, што часу няшмат, трэба захоўваць вытрымку і спакой і не панікаваць. Галоўнае правіла — трываць да апошняга, паколькі ад-

Разумееш, што ўжо сталы спартсмен, і адчуваеш, што ты не маеш права на памылку. Моладзь потым на відэа пабачыць і скажа: а нашы старэнкія таксама памыляюцца (усміхаецца).

— Ці доўга займаецеся парашутным спортам? Колькі на вашым рахунку скачкоў з парашутам?

— Цяпер — больш за 4880. Мой першы скачок з парашутам быў зімой 1997 года. Памытаю, што страху не было. З 1998-га пачаў займацца ў аэраклубе на Баравой. У 2001 годзе скончыў авіяцыйны факультэт ваеннай акадэміі і трапіў на авіяцыйную базу ў Мачулішчах. Праз два гады там узначаліў пошукава-ратавальную і парашутна-дэсантную службу. З 2002-га я ў няштатнай спартыўна-парашутнай камандзе Ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны. З 2006 года з'яўляюся капітанам «Беларускія ястрабы».

— А пачынаючы з 2008-га ваша каманда з усіх спаборніцтваў вяртаецца з медалямі...



Падчас спаборніцтваў над востравам Пальмаў у Дубаі.

Выгляд хатняга піва				Майстар гараскопаў
Тканіна з завіткамі	Паўтор слоў у пачатку верша	Плады, што апалі з дрэў		
Магазін, лаўка				
Агародная расліна	Гонкі на аўтамабілях	Аднавокі волат		
			Участак зямлі пры доме	
Вадзяны насос			Дзікі асёл	Чалавек з вусамі
Сольны нумар оперы			Бацька мула	
		Глянец для падлогі		Паселішча на Каўказе
Каманда страляецца	Шарццяная тканіна	Падтрымка, дапамога	Грудзі ці чэрва жанчыны	
Здабытчык ваенных таямніц			Гушталка, калыханка	Сімвал сям'і
	Плыт на пераправе	Азартная карточная гульня	Фізічная сіла	Яркі зіхатлівы водбліск
			Самец лісы	
З загнутай дзюбай птушка				
Дзюба ў птушкі				
			"У чым ... нарадзіла"	Конь сівой масці

ЭКНАНВОРД

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
 Па гарызанталі: Братя. Крама. Перац. Двор. Арыя. Лак. Аёлі. Плі. Дона. Ачяг. Драл. Дролі. Паром. Ароп. Маці. Нос. Сіўка. Па вертыкалі: Букле. Анафара. Апад. Астролаг. Помпа. Рапі. Цыклоп. Вусач. Анагр. Аул. Апора. Шпён. Іокра. Рамс. Моц. Ліс.

Склаў **Юрый ФАЛІНСКІ**, г. Мінск.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск	9.27	17.03	7.36
Віцебск	9.24	16.45	7.21
Магілёў	9.17	16.53	7.36
Гомель	9.06	16.58	7.52
Гродна	9.41	17.20	7.39
Брэст	9.33	17.29	7.56

Месяц

Поўня 2 студзеня.
 Месяц у сузор'і Дзевы.


Імяніны

Пр. Васіля, Івана, Паўла.
 К. Ганны, Дзіяны, Шымана, Эдуарда, Эміліяна, Яна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



Даты Падзеі Людзі

5 СТУДЗЕНЯ

1024 год — нарадзіўся Ізяслаў Яраславіч (у хрышчэнні Дзмітрый) князь тураўскі, вялікі князь кіеўскі (з 1054 года), старэйшы сын Яраслава Мудрага. Адзін з укладальнікаў «Праўды Яраславічаў». У 1067 годзе з братамі Святаславам і Усеваладам ваяваў супраць полацкага князя Усяслава Брачыславіча, захапіў яго ў палон. У 1068 годзе скінуты з прастола ў выніку народнага паўстання. Двойчы з дапамогай нямецкіх і польскіх феодалаў вяртаўся на кіеўскі пасад. Загінуў у міжусобнай барацьбе ў 1078 годзе.

1799 год — нарадзіўся Іосіф Сямашка, уніяцкі, затым праваслаўны царкоўны дзеяч. Пад яго кіраўніцтвам ажыццявілася аб'яднанне уніяцкай царквы Расійскай імперыі з праваслаўнай, што было зацверджана Палацкім царкоўным саборам (1839). З 1840 года — архіепіскап літоўскі і віленскі, з 1852-га — мітрапаліт. З 1847 года член Свяцейшага Сінода. Памёр у 1868 годзе.

1938 год — нарадзіўся (в. Рачкевічы Капыльскага раёна) Аляксандр Паўлавіч Вайтовіч, вучоны-фізік, дзяржаўны дзеяч, член-карэспандэнт, акадэмік НАН Беларусі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар. З 1997 года — прэзідэнт НАН Беларусі. У 2000—2003-м — старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. Аўтар каля 250 навуковых прац па лазернай фізіцы, оптыцы, дынаміцы нелінейных сістэм, фізіцы наналамерных структур. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі.

1769 год — англійскі механік Джэймс Уатт атрымаў патэнт на вынаходніцтва паравой машыны.

1949 год — на закрытай Эканамічнай нарадзе прадстаўнікоў шэрагу краін Усходняй Еўропы: СССР, Румыніі, Венгрыі, Балгарыі, Польшчы і Чэхаславакіі прынята рашэнне аб стварэнні Савета Эканамічнай Узаемадапамогі — міжрадавай эканамічнай арганізацыі сацыялістычных дзяржаў. У функцыі СЭУ ўваходзіла садзейнічанне каардынацыі супрацоўніцтва ў

планамерным развіцці гаспадаркі, эканамічнаму і навукова-тэхнічнаму прагрэсу, выраўноўванню ўзроўняў эканамічнага развіцця краін — членаў арганізацыі. Актыўная дзейнасць СЭУ пачалася пасля 1960 года, калі кіраўніцтва СССР спрабавала зрабіць свайго роду сацыялістычную альтэрнатыву ЕЭС (Еўрапейскай эканамічнай супольнасці ці «агульнаму рынку», папярэдніку Еўрасаюза). На долю краін — членаў СЭУ ў 1975 годзе прыходзілася трэць сусветнай прамысловай вытворчасці, гаспадарчы патэнцыял гэтых дзяржаў вырас з 1949 года ў некалькі разоў. Фармальна арганізацыя была распушчана ў 1991 годзе.



УСМІХНЕМСЯ

Варажба на Новы год, а таксама на Каляды і стары Новы год.

Прыгледзьцеся ўважліва, у якой страве вы прагнуліся:

- У «Аліўе» — значыць, год пройдзе традыцыйна і спакойна.
- У «Мімозе» — год абячае новыя знаёмствы (хутчэй за ўсё 8 Сакавіка).
- У «Селядцы пад шубай» — год не прадвясчае нічога добрага — вам усё ж такі прыйдзеца купіць у гэтым годзе жонцы футра.
- У салаце з крабавымі палачкамі — вас чакае бурны курортны раман.
- У «Цэзары з курыцай» — прызначаць начальнікам аддзела ў канторы.
- У «Цэзары з крэветкамі» — станеце капітанам далага плавання.
- У салёных грыбах або агурках — вас яшчэ год будуць марынаваць на старой пасадзе без павелічэння зарплаты.
- У гарачых закусках — вы моцны мужык!
- У торце — да паездкі ў Прагу!
- Калі вы прамахнуліся і нікуды не трапілі — год будзе непрадказальны.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>; e-mail: info@zviazda.by, (для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 45. Нумар падпісаны ў 19.30

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 студзеня 2017 года.



стар.

ТЭМА ТЫДНЯ

ПРАЦА

3 ЗНОЙДЗЕЦЦА ЁСІМ?

Якім будзе абноўлены дэкрэт № 3

На што пойдучь грошы?



стар.

3 бетоншчыка — у кухары



стар.

Усё пачалося... з агуркоў

1 студзеня 2019 года запрацуе абноўлены дэкрэт № 3. Дакумент, які нарабіў шмат шуму, зменіць і сваю назву (рабочы варыянт — «Па садзейнічання занятасці»), і сутнасць. Якой жа будзе новая рэдакцыя, што чакае беспрацоўных і якія меры плануюць прымяняць да тых, хто не збіраецца шукаць работу?



Фота: Мярэны БЕГУНКОВАЙ.

Ад збору з утрыманцаў да камісій па працаўладкаванні

Дэкрэт «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства» быў прыняты 2 красавіка 2015 года. Ён павінен быў стымуляваць беларусаў да працоўнай дзейнасці і забяспечыць удзел усіх у фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. Тыя, хто сядзеў без работы больш за 183 дні ў годзе, муслілі плаціць адмысловы збор.

У пералік тых, хто вызваляецца ад такога падатку, трапілі пенсіянеры, людзі

з інваліднасцю, грамадзяне, якія паўгода правялі па-за межамі Беларусі, маці, якія выхоўваюць дзіця ва ўзросце да сямі гадоў. Не павінны былі плаціць збор таксама рамеснікі, рэпетытары, сельскія жыхары, якія вядуць падсобныя гаспадаркі, і іншыя. У спісе вызваленыя ад падатку аказаліся і беларусы, афіцыйна зарэгістраваныя ў якасці беспрацоўных: гэта стала адной з прычын, чаму службы занятасці навадніліся ахвотнымі стаць на біржу.

Утрыманцы, якія выплочвалі падатак добраахвотна, маглі атрымаць зніжку: таму, хто па сваёй ініцыятыве аплачваў збор да канца мая 2016 года, памяншалі яго на 10 працэнтаў. У пачатку 2017 года, пасля маніторынгу зваротаў грамадзян, у дэкрэт унеслі некалькі змяненняў. Да перыяду ўдзелу ў фінансаванні дзяржвыдаткаў аднеслі, напрыклад, праходжанне альтэрнатыўнай службы, знаходжанне ў нацыянальнай ці зборнай камандзе краіны па розных відах спорту.

стар. 4

СПРЫЯЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ

АЎТАМАБІЛЯМ ТУТ НЕ МЕСЦА

У Магілёве рэалізуецца праект «дамоў будучага», які пазбавіць жыхароў ад выхлапных газаў каля пад'езда

Апошнім часам гарадскія двары ўсё часцей нагадваюць бясплатныя стаянкі для машын. Аўто стаяць нават там, дзе па законе іх быць не павінна — ледзь не каля ўваходных дзвярэй. Пілотны праект, які рэалізуецца ў Магілёве, кардынальна мяняе гэта становішча. Паводле яго, агульныя на некалькі дамоў двары стануць выключна зонай адпачынку для дзяцей і дарослых. А вось аўтамабілі прыйдзецца пакідаць па-за дваровай тэрыторыяй — там, дзе для гэтага прадугледжана спецыяльная пляцоўка.

АРЭЛІ, ГОРКІ, СТОЛІКІ...

Адзін з чатырох дамоў па вуліцы Касманаўтаў, пабудаваны па новым праекце, ужо цалкам гатовы. Ён яшчэ не заселены, але сям-там вокны ўжо свецяцца — людзі робяць рамонтныя. Двор тут кардынальна непадобны на іншыя. Большую частку яго плошчы займае абсталяванне для зусім маленькіх дзяцей, побач зона для больш дарослых, дзе ёсць

нават сталы для тэніса. Збоку невялікае поле для рухавых гульняў са спецыяльным пакрыццём. Гэта — гумавае плітка, якая, дарэчы, вырабляецца на тэрыторыі Магілёўшчыны. Сімпатычныя рознакаляровыя квадрацікі не толькі выглядаюць прывабна, але і па адчуваннях, калі ідзеш па іх, нагадваюць дыван. На такім пакрыцці калені не разаб'еш дакладна. Гумавай пліткай вымашчана ўся дваровая тэрыторыя, што робіць прагулку яшчэ больш прыемнай. Дастаткова тут і лавчак для адпачынку, пасаджаны кусты і дрэвы. Злева ад будынка смеццэвая пляцоўка з трыма паўсферычнымі ёмістасцямі — тымі самымі заглыбленымі кантэйнерамі, якія цяпер актыўна ўстанаўліваюць камунальнікі па ўсім Магілёве. Пад'езд для аўто да дома ёсць, але скразны — заехаў з аднаго боку, зрабіў круг вакол зоны адпачынку і выехаў. Надоўга тут не прыпаркуешся — для гэтага зроблена спецыяльная пляцоўка на некаторай адлегласці ад шматпавярховіка.

стар. 7



А стаянка для машын — асобна.

ЧЫРВОНААРМЕЙСКАЯ, 9
**ДЗЯРЖАВА
 Ў ЛІЧБЕ**

Беларусь стане аналагам Сінгапура ў ІТ-сферы

Такая перспектыва з'явілася з прыняццем дэкрэта «Аб развіцці лічбавай эканомікі». Пра гэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Беларусь 1» заявіў старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.

— Гэта магутны нацыянальны праект. Мы яшчэ не ўяўляем, наколькі могуць быць пазітыўныя наступствы, — адзначыў Міхаіл Мясніковіч. — І галоўнае, што мы першыя, галоўнае, што гэта наш праект, нашы ідэі. Ні МВФ, ні іншыя нам не рэкамендавалі і не настойвалі. Мы самі прыйшлі да гэтага, беларускія розумы, беларускія палітыкі, беларускія эканамісты.

Старшыня Савета Рэспублікі таксама адзначыў, што ў дачыненні да кірункаў, апісаных у дакуменце, павінен сфарміравацца магутны давер, а таксама пэўная сацыяльная ляльнасць. На думку Міхаіла Мясніковіча, такім чынам партнёры будуць мець упэўненасць у тым, што гэты праект мае «велізарны кумулятыўны эфект».

— Мы дакументальна аформілі ўмовы, як будуць працаваць усе гэтыя працэсы — рэгістрацыі, абароту, падаткаабкладання. Эфект будзе каласальны, я ў гэтым глыбока перакананы, — дадаў ён.

**ДЫПЛАМАТЫЧНЫ
 ВЕКТАР**

У Савет Рэспублікі прыйшоў ліст ад Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Цуй Цыміна

У ім адзначаецца, што 2017 год стаў значным для міжпарламенцкага абмену і супрацоўніцтва паміж Кітаем і Беларуссю. «У красавіку старшыня Пастаяннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан Дэцзян наведаў з афіцыйным візітам Рэспубліку Беларусь, у ходзе якога былі дасягнуты новыя дамоўленасці для далейшага стымулявання зносін і супрацоўніцтва паміж Усекітайскім сходам народных прадстаўнікоў і Нацыянальным сходам Рэспублікі Беларусь», — нагадваецца ў лісце.

Акрамя таго, у ім падкрэслена важная роля Міхаіла Мясніковіча як кіраўніка Савета Рэспублікі і на карысць Беларусі, і на міжнародным узроўні. «Кітайскі бок высока цэніць ваш уклад у прасоўванне супрацоўніцтва паміж заканадаўчымі органамі нашых краін», — адзначана ў лісце.

**У НОВЫ ГОД —
 З НОВЫМІ МЭТАМІ**

У Савеце Рэспублікі адбылося ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае святам



На ім былі падведзены вынікі работы Савета Рэспублікі ў 2017 годзе, а таксама акрэслены задачы на 2018-ы. Старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч пажадаў усім здароўя, удачы і поспехаў у новым годзе. Падчас урачыстасці спікер уручыў работнікам Сакратарыята Савета Рэспублікі ганаровыя граматы, падзякі старшыні Савета Рэспублікі, памятныя знакі «МПА СНД. 25 гадоў».

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.
 lukashevich@zviazda.by

СКАРГІ ПРАЗ ІНТЭРНЭТ І НЕ ТОЛЬКІ

СЛУХАЦЬ І ЧУЦЬ

Колькасць зваротаў грамадзян у Гомельскі аблвыканкам застаецца прыкладна на тым жа ўзроўні, што і раней

У 2017 годзе іх было зафіксавана 3949, у 2016 — на 22 больш. Аднак, адзначае начальнік аддзела па рабоце са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Гомельскага аблвыканкама Ала БЕЛЯНОК, людзі куды часцей сталі карыстацца электроннай скрыняй. На 20 % больш зафіксавана зваротаў, якія прыйшлі да чыноўнікаў праз інтэрнэт.

Дарэчы, больш за палову зваротаў (55 %) — як пісьмовых, так вусных ці электронных, грамадзяне накіроўваюць адразу ў аблвыканкам. Астатнія звароты трапляюць сюды праз іншыя органы і арганізацыі, у тым ліку вышэйстаячыя. Па-ранейшаму пэўная частка людзей рашаюцца паскардзіцца толькі ананімна. Сёлета было зафіксавана 88 зваротаў без подпісу.

— Самая папулярная тэма ў грамадзян застаюцца жыллёвая гаспадарка ў розных яе праявах, а таксама стан дарог, — адзначае Ала Мікалаеўна. Ёсць шмат прыкладаў, калі менавіта актыўнасць людзей дазваляла вырашыць гэтыя праблемы на пэўных тэрыторыях. Так, былі ліквідаваны недахопы ў рабоце сістэмы ацяплення ў жылых дамах па вуліцы Падольскай у горадзе Калінкавічы, выкананы работы па аднаўленні вонкавага асвятлення па вуліцах 1-я Лінейная, Камунальная, Прыазёрная ў Гомелі, а таксама падсыпаны інертныя матэрыялы на дарожнае пакрыццё вуліцы Камунальнай. Зроблены рамонт праезнай часткі аўтадарогі Яроміна—Лапаціна, выкананы ямачны рамонт участка аўтадарогі Фаставічы—Камаровічы ў Петрыкаўскім раёне, адрамантавана асфальтабетоннае пакрыццё па вуліцы Чачэрскай і каля крамы «Еўраопт» у Гомелі. Адрамантаваны водаправод па адной з вуліц у Старым Сяле Веткаўскага раёна. Дарэчы, за несвоечасовае прыняцце мер па прадхіленні аварыйнай сітуацыі прыцягнуты да адказнасці спецыялісты камунальнага жыллёвага ўнітарнага прадпрыемства «Веткаўскае».

Значна радзей жыхары Гомельшчыны сталі скардзіцца на аплату жыллёва-камунальных паслуг. А вось плаціць за вываз цвёрдых адходаў многія згаджаліся не адразу. З такімі грамадзянамі, гаворыць Ала Белянок, прыходзілася праводзіць растлумачальную работу. І яна дала плён. Калі ў першым квартале 2017 года ў аблвыканкам паступіла 53 звароты па

пытанні аплаты жыллёва-камунальных паслуг, то ў чацвёртым — 15.

Разам з тым па асобных пытаннях зваротаў стала больш. Многія людзі прыходзілі на прыём з просьбамі дапамагчы працаўладкавацца — у сувязі з рэалізацыяй дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 3 «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства». У кожным выпадку праводзілася індывідуальная работа.

Напрыклад, вяскоўка папрасіла намесніка старшыні аблвыканкама Уладзіміра Прывалава пасадынічаць у працаўладкаванні ў ААТ «Рагін». Жанчына амаль адразу ж атрымала пасаду аператара машынага даення на гэтым прадпрыемстве. Уладзімір Прывалаў разбіраўся і са зваротам грамадзянкі наконт ачысткі калодзежаў з пітной вадой у вёсцы Бельца Жлобінскага раёна. Мінуйла вясной такія работы былі выкананы.

У камунальным сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве «Асавец» у якасці бухгалтара цяпер працуе жанчына, якая звярнулася да кіраўніка спраў Гомельскага аблвыканкама Алены Клічкоўскай. Падчас той жа прамой тэлефоннай лініі паскардзілася і жыхарка Жлобіна — на незаконнае ўзвядзенне агароджы суседзямі. Па выніках разгляду звароту агароджа была дэмантавана і ўсталявана ў адпаведнасці з патрабаваннямі закона.

Праблемы землекарыстання заўсёды выклікаюць шмат пытанняў. Мінуты год не стаў выключэннем — падобных скаргаў таксама стала крыху больш. Многія людзі не хочуць прымаць існуючае заканадаўства і прад'яўляюць да органаў выканаўчай улады патрабаванні, для задавальнення якіх няма законных падстаў.

— Напрыклад, за мінулы год у аблвыканкам паступіла 254 звароты па вырашэнні зямельных спрэчак: змяненні межы зямельнага участка або зносе будынкаў суседзяў. Гэтыя праблемы неаднаразова, усебакова і аб'ектыўна разглядаліся і растлумачваліся грамадзянам. Мы часта гаворым пра неабходнасць слухаць і чуць людзей, але ж хацелася б, каб яны таксама чулі тое, што мы ім раскажваем наконт вырашэння спрэчных сітуацый — у адпаведнасці з існуючым заканадаўствам, — кажа Ала Белянок.

Разабрацца з безгаспадарліваасцю на участку, які прылягае да ўладанняў гамяльчанкі Н.Л., дапамог старшыня аблвыканкама Уладзімір Дворнік. З аналагіч-



ным пытаннем звярнулася і грамадзянка Л.К. падчас тэлефоннай размовы з першым намеснікам старшыні аблвыканкама Аляксандрам Мікалуцкім. Работы па наведзенні належнага санітарнага парадку на зямельных участках аператыўна выкананы адміністрацыяй Навабеліцкага раёна Гомеля.

Раёны Гомельшчыны, у якіх адзначаюцца павелічэнне колькасці зваротаў у вышэйстаячыя органы, узяты на асаблівы кантроль: Брагінскі, Ельскі, Жыткавіцкі, Калінкавіцкі, Лельчыцкі, Мазырскі, Петрыкаўскі і Рэчыцкі.

Па выяўленых фактах бюракратызму, парушэння парадку разгляду зваротаў былі прыцягнуты да адказнасці адпаведныя службовыя асобы. Так, за парушэнне тэрміну разгляду звароту Г.Б., які паступіў з Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці начальнік упраўлення арганізацыйна-кадравай работы камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама. Увогуле ж за парушэнне парадку разгляду зваротаў дысцыплінарна пакараны 13 чыноўнікаў абласнога вертыкалі і каля 200 раённага ўзроўню.

— Штомесяц летась праводзіліся нарады ў рэжыме відэаканферэнцыі з удзелам кіраўнікоў спраў, начальнікаў аддзелаў па рабоце са зваротамі грамадзян усіх узроўняў выканаўчай улады. Адначасова праходзіла і вучоба службоўцаў, якія курыруюць гэтую работу.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Кіраўніцтвам Гомельскага аблвыканкама за мінулы год было праведзена 82 асабістыя прыёмы. У тым ліку старшынёй аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам, які прыняў 47 чалавек. На 44 прамыя тэлефонныя лініі ў аблвыканкам дазванілася 895 чалавек. Каля 82 % зваротаў было ўзята на кантроль у сувязі з неабходнасцю дадатковага вывучэння пытання або правядзення спецыяльнай праверкі. Цяпер 16 % з іх вырашаны станоўча.

НАШЫ ДЗЕЦІ

АД КРАСНАПОЛЬСКИХ ДЭПУТАТАЎ

У рамках акцыі «Нашы дзеці» дэпутаты наведалі 30 дзяцей са шматдзетных і няпоўных сем'яў і ўручылі ім святочныя наборы з цукеркамі.

За высокія дасягненні ў вучобе і спорце старшыня Яноўскага сельскага Савета дэпутатаў Наталля ЛАГУЦІНА і дэпутат Іван КУЗЮРЫН адзначылі трох школьнікаў з аграгарадка Яноўка. Цёплыя віншавальныя словы і падарункі народныя абраннікі адрасавалі выхаванцам Цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі. Ад імя Магілёўскай абласной асацыяцыі мясцовых Саветаў дэпутатаў старшыня Краснапольскага райсавета дэпутатаў Анжаліка ГОМАН уручыла дырэктару Цэнтра Надзеі Піванавай сертыфікат на суму



Дэпутат парламента Таццяна КАНАНЧУК наведала з падарункамі сям'ю АЛЕПКАЎ.

220 рублёў для набыцця трэ-нажора «Міні-стэпер».

Па традыцыі «чарнобыльскія» раёны: Касцюковіцкі, Слаўгарадскі, Быхаўскі і Краснапольскі — наведала

з падарункамі старшыня Пастаяннай камісіі па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы дэпутат Палаты прадстаўнікоў На-

цыянальнага сходу Беларусі Таццяна КАНАНЧУК. У Краснаполлі яна пабывала ў дзіцячых дамах сямейнага тыпу Алепак і Хлыстовых, дзе выхоўваюцца 15 хлопчыкаў і дзяўчынак. Акрамя салодкіх падарункаў, дзеці атрымалі настольныя гульні. Гэтыя сем'і павіншавала і намеснік старшыні Магілёўскага абласнога Савета дэпутатаў Ірына РАІНЧЫК. А Дзед Мароз, Снягурка і Буронка (частка падарункаў была прадстаўлена прадукцыяй магілёўскага холдынга «Бабуліна крынка») паказалі невялічкае казачнае прадстаўленне. Дзеці таксама падрыхтаваліся — яны з задавальненнем дэкламавалі вершы, спявалі навагоднія песні і ігралі на музычных інструментах.

Нэлі ЗІГУЛЯ. zigulya@zviazda.by

ДАХОДЫ – РАСХОДЫ

НА ШТО ПОЙДУЦЬ ГРОШЫ

Дэпутаты Магілёўскага гарсавета зацвердзілі бюджэт і прагнозы

МЕНАВІТА бюджэт горада і прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Магілёва на 2018 год сталі самымі галоўнымі пытаннямі апошняй у 2017 годзе 45-й сесіі Магілёўскага гарсавета. У ёй прынялі ўдзел дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі ад Магілёўскай вобласці Пётр Салаўёў, Аляксандр Старавойтаў і Вольга Петрашова.

Бюджэт запланаваны з даходнай часткай амаль 316,5 мільёна рублёў. Яго напайненне больш чым на 67 % будзе адбыцца за кошт падаходнага і іншых падаткаў. Павелічэнне даходнай часткі бюджэту плануецца таксама за кошт развіцця эканомікі горада і максімальнага выкарыстання гарадской камунальнай маёмасці, скарачэння колькасці стратных прадпрыемстваў, гатовай прадукцыі на складах і гэтак далей.

— Былі пэўныя цяжкасці ў фарміраванні бюджэту, але ён усё ж запланаваны з прафіцытам, — адзначыў **старшыня Магілёўскага гарсавета Сяргей ІВАНОЎ**. — Фінансавыя службы разлічылі такім чынам, каб наступны год закончыць з плюсам. Гэтану павінна садзейнічаць эканамічнае аздараўленне.

Расходная частка бюджэту складае крыху больш за 315 мільёнаў рублёў, і, як заўсёды, будзе сацыяльна-арыентаваная. Асноўныя бюджэтапаглынальныя кірункі — адукацыя і ахова здароўя, на якія запланавана выдаткаваць каля 122 і 99,5 мільёна адпаведна (або больш за 70 % бюджэту). З 2016 года ўстаноўва агульнай сярэдняй адукацыі горада

ўдзельнічаюць у пілотным праекце па апрабаванні нарматыўнага фінансавання на аднаго навучэнца. Пачынаючы з 2018 года да гэтага праекта далучыліся ўсе ўстановы дашкольнай адукацыі Магілёва. Сярод навацый і ўдзел бюджэту Магілёўскага раёна ў фінансаванні ўстаноў аховы здароўя, якія размешчаны на тэрыторыі раёна і абслугоўваюць сельскае насельніцтва.

“ Больш за ўсё пытанняў узнікала па вызначэнні ставак зямельнага падатку і падатку на нерухомасць, асабліва ў дачыненні да фізічных асоб.

На трэцім месцы па фінансаванні выдаткаў знаходзіцца ЖКГ — 35,4 мільёна рублёў — (на 22 мільёны менш, чым летась). Прадугледжана субсідзіраванне паслуг толькі па цеплазабеспячэнні. Астатнія паслугі — тэхнічнае абслугоўванне жыллёвага фонду, абслугоўванне ліфтаў, вываз і аб'яшходжванне цвёрдых бытавых адходаў — выходзяць на самаакупнасць. Менш сродкаў будзе выдзяляцца і на бягучы рамонт. Калі ў 2017-м адзін квадратны метр агульнай плошчы памяшканняў каштаваў бюджэту 0,29 рубля, то ў 2018-м — 0,23. Менш грошай накіруецца і на добраўпарадкаванне — 15,5 мільёна рублёў замест 25,7 мільёна, як было ў мінулым годзе.

— І прагноз, і бюджэт горада спачатку разглядаліся гарвыканкамам, а затым былі аддадзены нам на абмеркаванне. Мы яго разглядалі двойчы — на пашыраным пасяджэнні прэзідыума і на сесіі. Больш

за ўсё пытанняў узнікала па вызначэнні ставак зямельнага падатку і падатку на нерухомасць, асабліва ў дачыненні да фізічных асоб. Савет дэпутатаў мае права павялічваць каэфіцыент да 2,5 раза. Але зыходзячы з даходаў і пакупніцкай здольнасці насельніцтва, дэпутаты прыйшлі да меркавання, што каэфіцыент павінен быць не вышэй за 2, — паведаміў Сяргей Іваноў.

Выдаткі на зарплату ў бюджэце разлічаны з ростам яе ў межах 10 %.

— Разлікі зроблены з улікам зарплат, пакупніцкай здольнасці насельніцтва і выпрацоўкі на аднаго работніка, — удакладніў Сяргей Іваноў. — Не могуць тэмпы росту прадукцыйнасці працы быць ніжэйшыя, чым тэмпы росту зарплат. Гэта закон эканомікі.

Дэпутаты лічаць, што абмежаванасць бюджэтных рэсурсаў стане стымулам для павышэння эфектыўнасці работы прадпрыемстваў і арганізацый горада, стварэння новых працоўных месцаў, забеспячэння росту зароботнай платы, жорсткай эканоміі выдаткаў і працягвання аптымізацыі.

Што датычыцца эфектыўнасці работы за 2017 год, то індэкс прамысловай вытворчасці (вызначаны па наборы тавараў-паслуг) склаў 103,4 % да ўзроўню 2016 года. Экспарт тавараў без уліку арганізацый рэспубліканскай падпарадкаванасці склаў 107,7 % пры заданні 105,6 %, экспарт паслуг — 133,6 % (заданне 105,6 %), прамыя замежныя інвестыцыі на чыстай аснове дасягнулі 32,3 мільёна долараў пры заданні 15,8 мільёна. Колькасць працаўладкава-



ных грамадзян на зноў створэння працоўных месцаў склала 2125 чалавек пры такім жа заданні. Намінальная налічаная сярэднямесячная зарплата дасягнула планкі 753,5 рубля пры заданні 858,1.

Усяго на сесіі было разгледжана 23 пытанні па розных кірунках дзейнасці.

— З 1 студзеня мы пачынаем жыць з новага ліста. Самая значная палітычная падзея 2018 года — выбары ў мясцовыя Саветы дэпутатаў, якія адбудуцца 18 лютага, — падкрэсліў Сяргей Іваноў. — Шэраг дэпутатаў 27 склікання, калі магіляўчане акажуць ім такі давер, працягнуць работу ў складзе 28 склікання. Работа будзе напружаная. Адзін з важных элементаў перадвыбарнай кампаніі — неабходна пазбягаць папулісцкіх абяцанняў. Раім кандыдатам пры сустрэчы з выбаршчыкамі падчас агітацыйнай кампаніі ў працоўных калектывах, па месцы жыхарства па максімуме валодаць інфармацыяй аб пытаннях, якія востра наспелі і патрабуюць абавязковага рашэння. Заўвагі, скаргі, пажаданні — усё павінна быць накіравана для разгляду ў адпаведных інстанцыях.

Нэлі ЗІГУЛЯ, zigulya@zviazda.by

ШТО Ё ВАС НОВАГА?

Альтанка каля Эйфелевай вежы

Ці складаецца вы для сябе план на год? Шчыра кажучы, я не веру, што ён спраўдзіцца, таму далей, чым на месяц, нічога не планую. А вось нашы ўлады вымушаны не толькі думаць пра аддаленую будучыню, але і сачыць за тым, каб усе планы рэалізоўваліся. Паколькі пад Новы год усе падводзяць вынікі, мы гэта зрабілі разам з народнымі абраннікамі.

Вольга ГАЎРЫЛАВЕЦ, старшыня Лельчыцкага раённага Савета дэпутатаў, расказала, што ў раёне назіраецца пэўны рух. Летась правялі конкурс мясцовых ініцыятыў. Гэта як конкурс ПРААН, але на мясцовым узроўні. Адна з умоў — падтрымка і практычная дапамога з боку раённых і сельскіх дэпутатаў. 8 з 12 сельсаветаў вырашылі паўдзельнічаць. Іх ініцыятывы былі прааналізаваны і сем ужо рэалізаваны. І гэта даволі шмат, калі ўлічыць, што толькі ў лютым было прынята рашэнне аб конкурсе, праз месяц яго правялі, а з красавіка да лістапада ўваблялі ў жыццё. Сярод праектаў — пад'езд са стаянкай для аўтамабіляў і зонай адпачынку да адной з буйных сельскіх школ. Вядома, каб заасфальтаваць пляцоўку неабходна знайсці сродкі і кіраўніка, які зможа гэта каардынаваць. Ім стаў адзін з дэпутатаў. «Успрыняў ён гэта так: ну, як я магу быць абыякавы да таго, што сёння трэба рабіць?» —

тлумачыць старшыня. А тая ж дэкаратаўныя расліны, ядлоўцы, туі, розныя кусты, — яны таксама каштуюць пэўных грошай». Таму практычна ўсе, да каго мы звярталіся, з разуменнем, з задавальненнем падыходзілі да гэтага і праяўлялі актыўнасць, каб дапамагчы рэалізаваць ініцыятыву».

Іншай прапановай было стварэнне сквера «Гармонія» на месцы закінутага ўчастка ў аграгарадку Дуброва. У аграгарадку Стадолічы замест пустуючага дома, які знеслі, зрабілі зону адпачынку. Яшчэ адну — у пасёлку Баравое. Міні-дэндрапарк адкрылі на месцы знесенага сельскага клуба ў Букчы. У вёсцы Жмурнае, дзе пражывае каля 60 чалавек, высадзілі дэкаратаўныя і хвойныя расліны, зрабілі дарожкі, лаўкі. Усе ідэі рэалізавалі дзякуючы аб'яднанню намаганняў дэпутатаў раённага і сельскіх Саветаў і неабыякавых грамадзян. «З дапамогай гэтай ініцыятывы мы пераканаліся, што дзеля патрэбнай справы людзі гатовыя сёння аб'ядноўваць намаганні, вырашаць свае праблемы і без грошай у гэты няпросты час. Атрымліваецца задавальненне ад таго, што робяць для сябе, для сваіх дзяцей. Значыць, адпаведны кірунак у раёне трэба



Фота Анатоля КІСЕЛЮКА

развіваць», — упэўнена Вольга Гаўрылавец.

Мікалай ЧЫЖ, старшыня Бярозаўскага раённага Савета дэпутатаў, адзначыў, што ў 2017-м шмат увагі ўдзялялі духоўна-патрыятычнаму выхаванню моладзі. У Бярозе ўстанавілі самалёт МіГ-21. Ініцыятарам выступіў дэпутат раённага Савета, ваенны лётчык Альфрэд Краўчонак, які мае два ордэны Чырвонай Зоркі.

Летась у раён прыездзілі сын і ўнук Генадзя Елісеева, які першы ў гісторыі рэактыўнай авіяцыі зрабіў паветраны таран. За гэта пасмяротна атрымаў званне Героя Савецкага Саюза. Сёлета

будзе адзначацца 45 гадоў гэтага подзвігу. У школе № 3 правялі збор піянерскай дружыны, якая звярнулася з прапановай, каб прысвоіць ёй імя Елісеева. У гэтай жа школе праводзіцца валеібольны турнір памяці героя.

Ужо другі год запар перад 9 мая праходзіць мітынг у вёсцы Ціхны, дзе нарадзіўся Герой Савецкага Саюза Іван Валасевіч. Званне гэта ён атрымаў у 1940 годзе за ўдзел у савецка-фінляндскай вайне.

Старшыня Буцацінскага сельскага Савета дэпутатаў Капыльскага раёна Зоя БОРДАК расказала, што ў 2017-м атрымалася добра папрацаваць

па Указе Прэзідэнта № 100. Знеслі 22 пустуючыя дамы, вялікі аб'ём працы праведзены і па добраўпарадкаванні. «У нас праблема ў чым? Насельніцтва сельсавета памяншаецца, павялічваецца колькасць пустуючых участкаў і дамоў», — тлумачыць старшыня. Такая праблема даволі тыповая для сельскай мясцовасці. Сёлета ў сельвыканкаме плануюць працягнуць работу з пустуючымі дамамі, а таксама па ўключэнні зямель у севазварот і навадзённы парадку.

У **Казлоўшчынскім сельскім Савеце дэпутатаў Пастаўскага раёна** летась шчыльна заняліся добраўпарадкаваннем могілак. **Старшыня Валерый ЗУБАРАЎ** гаворыць, што ў вёсцы Шчоткі цалкам агарадзілі могілкі, зрабілі брамку, высеклі кустоў, разраўнялі валы. У Луцку Казлоўскім, Казлоўшчыне, Кавалях, Якімаўцах правялі суботнікі. У Казлоўшчыне таксама паставілі альтанку і урны для смецця за спонсарскія грошы. Тое ж самае зрабілі каля Эйфелевай вежы ў аграгарадку Парыж. У «сталіцы» сельсавета таксама адрамантавалі воінскі абеліск, паклалі тратуарную плітку. У планах на наступны год — працягнуць добраўпарадкаванне населеных пунктаў.

Надзея АНІСОВІЧ, anisovich@zviazda.by

МЕРКАВАННІ

Што лепш: брацца за нізкааплатавую работу або чакаць лепшую прапанову?

З такім надзвычайным пытаннем мы звярнуліся да работнікаў дзяржаўных органаў і простых працаўнікоў.

Старшыня Новалукіпольскага гарадскога выканаўчага камітэта Віталь ФАДЗЕЕЎ:

— Калі чалавек сядзіць наогул без работы, то неабходна выкарыстоўваць любую магчымасць, каб зарабіць на жыццё. А вось ужо на нейкім месцы можна паралельна шукаць больш цікавыя варыянты, удасканальваць свае навыкі і ўменні. Што рабіць, калі работа вельмі нялёгка і адымае ўвесь час? Адкажу так: у мяне ў маладосці быў перыяд, калі я працаваў у Мінску на канвееры. Праца была вельмі цяжкая, але я знаходзіў час, каб вучыцца і развівацца... Увогуле, адзінага адказу на ваша пытанне няма, усё індывідуальна. Калі не хапае адукацыі, то трэба вучыцца. Але наяўнасць дыплама не гаворыць аб адукаванасці, акрамя таго, гэта не канчатковая мэта. Вучыцца трэба пастаянна ў рамках прафесіі і не толькі.

Намеснік старшыні камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта, начальнік упраўлення занятасці насельніцтва Таццяна КУДЗЕВІЧ:

— Мне часта задаюць гэтае пытанне на кірмашах вакансій і прэс-канферэнцыях. Я лічу, што ўзровень аплаты працы не павінен быць самым галоўным крытэрыем. Калі гэта выпускнік навучальнай установы, то што ён можа прапанаваць наймальніку, калі не валодае практычным вопытам? Усім выпускнікам я кажу: калі прапанава адпавядае кваліфікацыі, то вы павінны атрымаць першы вопыт работы. Калі ў чалавека досыць вялікі стаж кіраўнічай працы, гэта кваліфікаваны спецыяліст, і ён раптам пойдзе працаваць дворнікам, то яму складана будзе вярнуцца на кіруючую пазіцыю. Таму ў такім выпадку лепш чакаць прапанову, якая будзе адпавядаць яго кампетэнцыі.

У мяне быў выпадак: на прыём прыйшоў чалавек, які працаваў кіраўніком 15 гадоў, пасля чаго ўзніклі праблемы са здароўем, і ён сышоў на доўгі перапынак. Шукаў працу не зважаючы на ўзровень аплаты, а арыентуючыся на свае кваліфікацыі і вопыт — і ён яе знайшоў. Калі чалавек арыентуецца толькі на высокую зарплату, ён звычайна завяшае свае магчымасці, таму здараецца неспадзеянне прапаноў наймальнікам і прэзідэнтам.

Офіс-менеджар кампаніі ЕРАМ Наталля МАЗУРЫНА:

— Мне здаецца, гэта залежыць ад кожнага чалавека і ад сітуацыі, у якой ён знаходзіцца. Многія маладыя людзі пасля ўніверсітэта лічаць, што лепш пахадзіць на курсы і яшчэ трохі пачакаць, каб падцягнуць свае веды да патрэбнага ўзроўню і адразу пайсці на добрую работу. І гэта, на мой погляд, правільна. Нізкааплатавую работу зараз знайсці не праблема, танная рабочая сіла на рынку патрэбна заўсёды. Іншае пытанне — наколькі такія прапановы выгадныя для чалавека? Бо трэба разумець, што на рабоце — любой — ты марнуеш свае сілы, час, здароўе, але гэта ўсё не мае сэнсу, калі даход не акупляе затраты на яе.

З іншага боку, заўсёды бываюць бязвыхадныя сітуацыі, калі грошы патрэбны хутка, а часу шукаць добрую работу няма. У такіх выпадках лепш пайсці на нізкааплатавую вакансію на нейкі нявялікі тэрмін, чым застацца наогул без фінансаў. І не варта забываць, што сярод людзей заўсёды ёсць тыя, хто займаецца любімай (часам нізкааплатавай) прафесіяй — валанцёры, абаронцы навакольнага асяроддзя і, напрыклад, тыя, хто дапамагае дзецям. На такія пазіцыі, як мне здаецца, людзі ідуць не для сваёй выгады, а дзеля ідэі. Хоць ўсё роўна любая праца, асабліва такая важная, павінна быць годна аплачана.

Выпускнік факультэта міжнародных адносін БДУ Аляксандр НЯХАЙ:

— Я лічу, што чакаць добрую прапанову ў цяперашні час не зусім практычна. Паўсюдныя скарачэнні, мізэрны попыт на спецыялістаў без вопыту — усё гэта сведчыць пра тое, што чакаць бессэнсоўна.

Але і ісці ў любое месца — таксама не варыянт. Тут неабходна размяжоўваць: адна справа, калі ты вольная птушка, не абцяжараная сям'ёй, крэдытам ці яшчэ чымсьці, што патрабуе пастаянных грашовых уліванняў, і зусім іншае, калі табе проста неабходная работа, каб выжыць. Пагадзіцца на работу, а потым праз пару месяцаў сысці, калі куды-небудзь паклічуць, таксама не зусім добра.

Я год назад скончыў універсітэт па спецыяльнасці знешнеэканамічная дзейнасць з высокім балам, выдатным веданнем дзвюх замежных моў, але знайсці годную працу ў мяне не атрымалася. Прапановы, дзе ў прамыя абавязкі ўваходзіла работа сакратара і нават кур'ера, мяне не задавальнялі. Абнаўляць кожны дзень профіль на сайтах з вакансіямі за паўгода пошукаў мне надакучыла, таму я прайшоў ІТ-курсы, за месяц асвоіў новую прафесію і ўжо знайшоў работу. Выходжу з пачатку 2018 года.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ. lukashevich@vziazda.by

ПРАЦА ЗНОЙДЗЕЦЦА ЎСІМ?

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

А ў абмен на «статус» беспрацоўнага, запатрабавалі выконваць шэраг умоў: не адмаўляцца ад прапанаванай работы, звяртацца да наймальніка ў ўстаноўлены тэрмін, удзельнічаць у аплатных грамадскіх работах.

Па рашэнні мясцовых органаў вызваліць ад падатку маглі тых, хто апынуўся ў складанай жыццёвай сітуацыі.

У сакавіку дзеянне дэкрэта прыпынілі: было вырашана, што на працягу года збор спаганяць увогуле не будзе. Дакумент адправілі на дапрацоўку. Але задача — знайсці работу ўсім — засталася. З канца сакавіка да канца красавіка ў раёнах дзейнічалі камісіі па працаўладкаванні. У іх склад уваходзілі кіраўнікі выканкамаў, прадстаўнікі розных упраўленняў і службаў.

Не ходзіш на работу — плаці

На снежаньскай нарадзе, прысвечанай праектам прававых актаў, скіраваных на развіццё рэальнага сектара эканомікі, навуковай дзейнасці і забеспячэнне занятасці насельніцтва, Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў, што новая рэдакцыя дэкрэта № 3 павінна быць прыземленай і збалансаванай.

— Каб мы не падвяргаліся крытыцы і нас не называлі рэтраградамі, мы павінны дапрацаваць гэты дакумент з улікам тых недахопаў і, магчыма, памылак, якія былі дапушчаны, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — З аднаго боку, неабходна даць людзям магчымасць уладкавацца на работу, з іншага — прымусіць працаваць тых, хто сёння можа, але не хоча.

Яшчэ адно канцэптualaе патрабаванне: мы не адсюль, з цэнтара, павінны шукаць гэтых непрацуючых грамадзян і прымяняць да іх меры. Яны жывуць у канкрэтных гарадах і сёлах, і там ёсць органы ўлады, якія разбіраюцца ў сітуацыі.

Падрабязней аб прапановах, якія ўводзіць у новую рэдакцыю, паведаміла **старшыня Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльным пытаннях Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Тамара КРАСОЎСКАЯ**. Расказваючы пра навацыі, дэпутат парламента адзначыла, што пры ўладкаванні на работу грамадзян, якія не могуць на роўных канкураваць на рынку, будзе выкарыстоўвацца індывідуальны падыход.

— Мы заўважылі, што наймальнікі не вельмі ахвотна хочуць браць выпускнікоў ВНУ і каледжаў без вопыту, а таксама жанчын, якія толькі выйшлі



Фота Марыны БЕГУНОВАЙ

з водпуску па доглядзе за дзіцем. Для таго каб знайсці працоўнае месца для кожнага, у раёнах павінны быць створаны спецыяльныя камісіі. У іх увайдзе дэпутаты ўсіх узроўняў, прадстаўнікі ЖКГ, упраўленняў унутраных спраў, аддзелаў адукацыі і занятасці.

Тамара Красоўская дадала, што нельга ўсе рэгіёны параўноўваць з Мінскам, дзе база вакансій налічвае тысячы прапаноў. Павінны быць вызначаны тэрыторыі з напружанай сітуацыяй на рынку. Іх пералік неабходна зацвярджаць штогод. Выйсце для такіх рэгіёнаў — адкрыццё новых працоўных месцаў, перападрыхтоўка спецыялістаў і стымуляванне самазанятасці.

Ствараць таксама адзіную інфармацыйную базу грамадзян, не занятых у эканоміцы.

— Важна, каб дзяржаўныя органы ўзаемадзейнічалі пры яе вядзенні, — лічыць старшыня камісіі. — Інфармацыя ў базе павінна актуалізавацца штомесячна — хто пераехаў у іншы рэгіён, хто праходзіць курсы. Вылічыць, ці ёсць работа ў чалавека, можна будзе таксама з дапамогай ID-карткі, якую ў наступным годзе плануюць завесці на кожнага грамадзяніна.

А вось уздзейнічаць на тых, хто працаваць не хоча, складана, прызнаецца дэпутат. «Многія, хто быў уладкаваны камісіяй вясной, ужо звольніліся. Хоць ім і месца на добрых прадпрыемствах знайшлі, і заробак далі».

Да гэтай катэгорыі будуць прымяняць эканамічныя рычагі. Незанятым грамадзянам працаздольнага ўзросту давадзецца аплачваць паслугі, якія субсідзіруюцца з бюджэту, у стапрацэнтным памеры. Дакладны пералік такіх паслуг будзе распрацаваны ўрадам у першым квартале 2018 года. Магчыма, у гэтым спісе акажуцца паслугі па газа- і электразабеспячэнні. Пры гэтым бела-

ЛІЧБЫ

470 тысяч — столькі апавяшчэнняў «утрыманням» разаслалі падатковыя органы. Збор на фінансаванне дзяржвыдаткаў аплатаці 62,7 тысячы чалавек — гэта 18,6 мільёна рублёў.

Пасля нарады ў Прэзідэнта ў сакавіку было выдадзена распараджэнне вярнуць грошы тым, хто ўладкаваўся на работу, дасягнуў пенсійнага ўзросту або прызнаны недзяздольным ці інвалідам (незалежна ад прычыны, даты наступлення і тэрміну інваліднасці). Па звестках у кастрычніку, збор на ўтрыманства вярнулі 15,2 тысячы грамадзян у агульным памеры 4,5 мільёна рублёў. Астатнія грошы пайшлі на сацыяльныя патрэбы.

русы, якія не маюць работы, але знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі, будуць вызвалены ад такой платы.

Дапамога прадпрымальнікам і былым зняволеным

Для таго каб забяспечыць людзей работай, у Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ёсць шэраг правяральных мер. Ахвотным заняцца прадпрымальніцкай дзейнасцю, аказаць паслугі ў сферы агракультуры ці стаць рамеснікам выдаецца субсідыя. Яна складае 11 бюджэту пражыццэнага мінімуму (ці 269,5 рубля). Тым, хто збіраецца адкрыць сваю справу ў вёсках, малых гарадах ці рэгіёнах з высокай напружанасцю на біржы, выплачваюць дапамогу ў памеры 15 БПМ (бюджэту пражыткавага мінімуму), а пры арганізацыі бізнесу, звязанага з выкарыстаннем вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак, — 20 БПМ.

За студзень — лістапад мінулага года субсідыі атрымала больш за 1,6 тысячы беспрацоўных. Больш за ўсё іх было выдадзена ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях (358 і 302 адпаведна). У Брэсцкім рэгіёне дапамогу для адкрыцця сваёй справы выдзелілі 237 чалавекам, у Мінскім — 220, на Віцебшчыне — 211, на Гродзеншчыне — 206, у сталіцы — 149.

Для тых, хто не можа канкураваць на рынку на роўных (інвалідаў, былых зняволеных), браніруюць працоўныя месцы. Гэта значыць, што прадпрыемства будзе абавязана прыняць чалавека на работу. Інакш наймальніку давадзецца заплаціць штраф — да 50 базавых велічынь.

Беспрацоўным прапануюць праходзіць курсы перападрыхтоўкі. Цягнуцца яны нядоўга — ад пары месяцаў ад года. Часта групы набіраюцца менавіта пад заказ канкрэтнага прадпрыемства. Асвоіць можна такія прафесіі, як кладаўшчык, лагіст, кандытар, кіроўца тралейбуса, майстар па манікюры, цырульнік, пячнік і іншыя.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ. lubneuskaya@vziazda.by

У ТЭМУ

НА АДНАГО БЕСПРАЦОЎНАГА ўрача — 90 ВАКАНСІЙ

Згодна з інфармацыяй Агульнарэспубліканскага банка вакансій, самая запатрабаваная работнікі ў краіне — медыцынскія сёстры (2,4 тысячы свабодных месцаў), урачы (2,3 тысячы) і кіроўцы аўтамабіля (2,2 тысячы). Пры гэтым колькасць прапаноў для дактароў у 90 разоў перавышае колькасць зарэгістраваных беспрацоўных з адпаведнай спецыяльнасцю, для медсясцёр — у 54 разы, для кіроўцаў — у тры разы.

З ліку спецыялістаў неабходны таксама фельчары-лабаранты, ветэрынары, заатэхнікі, педагогі дадатковай адукацыі, леснікі, выхавателі ў дзіцячых садках, інжынеры. Калі казаць пра рабочыя прафесіі, то самыя запатрабаваныя з іх — швачка, муляр, бетоншчык, кухар, маляр, электрагазаваршчык, прадавец. А вось для біёлагаў, пашпартыстаў, аператараў складоў, матросаў-ратавальнікаў і машыністаў аўтамабілеразгрузчыка прапановы практычна адсутнічаюць.

Найбольшым попытам у саіх саіскальнікаў карыстаюцца месцы для некваліфікаванай працоўнай сілы. На адну вакансію прыбіральшчыка прэ-тэндэе беспрацоўных — 4,4, дворніка — 4,3, грузчыка — 3, падсобнага рабочага — 2,5.

За студзень — лістапад мінулага года зафіксавана 10 мільёнаў зваротаў да банка вакансій. Наймальнікі шукалі ў базе інжынераў, бухгалтараў, эканамістаў, кіроўцаў, сакратароў, падсобных рабочых. Саіскальнікаў больш цікавілі прапановы для кіроўцаў (140 тысяч зваротаў), бухгалтараў (120 тысяч), інжынераў (112 тысяч), юрысконсультаў (73 тысячы) і эканамістаў (72 тысячы).

■ TV дома

Светам кіруе каханне

Найлепшыя фільмы, без якіх нельга ўявіць навагоднія і калядныя святы

Навагоднія святы — той час, калі адчуванне чарадзейнай казкі як ніколі блізкае. Прыгажуня ёлка і цёплая хатняя атмасфера вяртаюць нас у дзяцінства з абавязковым у такія дні чаканнем цудаў. Прапануем вам падборку фільмаў, якія дапоўняць святочны настрой сваёй чароўнасцю і ўтульнасцю.

«Адпачынак па абмене» (2006)

У ролях: Кэмеран Дзіаз, Кейт Уінслет, Джуд Лоў і інш.



Айрыс Сімкінс (Кейт Уінслет), аўтар папулярнай вясельнай калонкі ў лонданскай «Daily Telegraph», жыве ў прыгожым катэдры ў англійскай правінцыі. Яна закаханая ў мужчыну, які, як гэта часта здараецца, кахае іншую. Далёка ад яе, у Паўднёвай Каліфорніі, жыве Аманда Вудс (Кэмеран Дзіаз), уладальніца паспяховага рэкламнага агенцтва, якое здымае ролікі для фільмаў. Раптам яна разумее, што каханы ёй здраджвае. Дзве незнаёмыя жанчыны, што жывуць на адлегласці ў 10 тысяч кіламетраў, аказваюцца ў аднолькавай сітуацыі. І кожная з іх напружана святкае, калі на сэрцы скрабуць кошкі, хоча чарадзейным спосабам перанесіцца ў зусім іншае месца. Яны выпадкова знаёмяцца на сайце абмену жыллём на час адпачынку. Чаму б і не? І вось ужо адна з іх спяшаецца ў сонечную Каліфорнію, а іншая цягнецца ў тую частку на высокіх абсаках з чамаданам па заснежанай англійскай правінцыі. І можна не сумнявацца: кожная з іх сустрэне на новым месцы сваё шчаслівае Раство!

Сюзор'е знакамітых акцёраў, рамантычная гісторыя пра каханне — што яшчэ трэба для паспяховага кіно? Дарэчы, у 2007-м фільм атрымаў прэмію канала MTV... за найлепшы пацалунак Кэмеран Дзіаз і Джуда Лоў, які іграе абаяльнага англічаніна Грэма.

«Рэальнае каханне» (2003)

У ролях: Х'ю Грант, Ліам Нісан, Эма Томпсан, Колін Фэрт, Кіра Найтлі і інш.

Усё ж такі светам кіруе каханне. І ў навагоднія святы гэта адчуваецца асабліва. Такія розныя людзі, розныя сітуацыі: нечаканыя, невытлумачальныя, кур'ёзныя. І не мае значэння, хто ты — прэм'ер-міністр, раўнявая жонка, пісьменнік, стары рокер ці ўдавец з закаханым сынам-падлеткам. Гэта святочная трагікамедыя зноў пацвярджае старую ісціну: сэрцу не загадаеш.



Стваральнік камедыі Рычард Кёрціс прызнаўся, што адной з прычын зняцця такога кіно было тое, што здымкі аднаго рамантычнага фільма ў яго займаюць 3—4 гады. Такім чынам, яму б не хапіла жыцця, каб рэалізаваць усе свае задумкі. Таму ён вырашыў аб'яднаць некалькі гісторый у адзін фільм і паглядзець, што з гэтага атрымаецца.

Дарэчы, першыя кадры фільма са шматлікімі сустрэчамі блізкіх у аэрапорце здымаліся без прыцягнення статыстаў.

Здымачная група расставіла камеры ў Хітраў і здымала выпадковых людзей, у якіх потым атрымала згоду на выкарыстанне гэтых відэамаатэрыялаў у карціне. А возера, у якім плёскаліся героі Лусіі Моніц і Коліна Фэрта, у сапраўднасці мела глыбіню ўсяго 45 см, і акцёрам давялося праўдзівай. Між іншым, у 2017-м выйшаў кароткаметражны працяг фільма пад назвай «Дзень чырвоных насоў», які расказвае, як склаўся лёс герояў праз 13 гадоў.

«Адзін дома — 2: Згублены ў Нью-Ёрку» (1992)

У ролях: Макалей Калкін, Джо Пешы, Дэніэл Стэрн, Кэтрын О'Хара, Роб Шнайдэр і інш.



Наперадзе столькі цікавага! Тым часам знаёмая ўсім пара жулікаў уцякла з турмы...

Трэба адзначыць, што Макалей Калкін атрымаў ганарар у памеры 8 мільёнаў долараў за ўдзел у сівеле. На той момант гэта быў самы каштоўны чэк, выпісаны на імя 12-гадовага хлопчыка. Праз некалькі тыдняў пасля выхаду карціны была выпушчана сапраўдная версія гульні Talkboy, якую Кевін актыўна выкарыстоўвае ў фільме. Яна таксама магла апрацаваць дзіцячы голас у дарослы мужчынскі. Больш за тое, на фоне поспеху была выпушчана і дзівочая мадэль гульні пад назвай Talkgirl, якая магла гаварыць жаночым голасам. Яна таксама карысталася шалёнай папулярнасцю. І нарэшце, нельга не звярнуць увагу на той факт, што ў эпізодзе карціны можна ўбачыць цяперашняга амерыканскага прэзідэнта. Калі Кевін уваходзіць у гатэль «Плаза» і пытаецца ў мініка: «Дзе тут хол?», яму адказвае рэальны Дональд Трамп, які на момант здымак з'яўляўся ўладальнікам гасцініцы.

«Стары Новы год» (2011)

У ролях: Роберт Дэ Ніра, Мішэль Пфайфер, Эштан Кутчар, Зак Эфрон, Сара Джэсіка Паркер і інш.

Героі фільма — жыхары горада, які ніколі не спіць. Нью-Ёрк напружана святкуе Новы год перапляце лёсы некалькіх герояў: цяжка хворага пажылога чалавека ў бальніцы, сакратаркі, якая вырашае нарэшце ажыццявіць дадзеныя сабе абяцанні, прадзюсара знакамітага навагодняга шоу на Таймс Сквер, чалавека, які ўвогуле ненавідзіць гэта свята. Паспяхова вядучая імкнецца вярнуцца ў дзяцінства, знакаміты спявак нечакана сустракае сваё даўняе каханне, а адзінокая жанчына спяшаецца некуды ў прыгожай сукенцы... Магія свята аб'ядноўвае людзей, якія яшчэ ўчора не былі знаёмы.



Амерыканскі крытык Оўэн Гліберман ахарактарызаваў фільм як «Мармеладная камедыя, якой прыемна песціць сябе ў святочны вечар». І сапраўды, у фільме зняліся два дзясяткі зорак першай велічыні. Сабраць іх разам было няпроста. Напрыклад, Зак Эфрон расказваў, што каколькі закахаўся ў Мішэль Пфайфер яшчэ на здымках фільма «Лак для валасоў», то пагадзіўся і на ролю ў «Старым Новым годзе», дзе таксама была задзейнічана актрыса. Дарэчы, Зак Эфрон

і Эштан Кутчар выконваюць ролі найлепшых сяброў, але так і не сыгралі разам ні ў адной сцэне, а толькі размаўлялі па тэлефоне. А рэжысёр фільма Гэры Маршал не здрадзіў сабе і гэтым разам: у кожны свой фільм ён запрашае акцёра Гектара Элізонда, бо лічыць яго сваім талісманам, які прыносіць удачу.

«Вам пісьмо» (1998)

У ролях: Том Хэнкс, Мэг Райан, Грэг Кінэр, Паркер Поўзі, Джын Стэплтан і інш.



Што агульнага можа быць у Кэтлін, прадаўшчыцы з маленькай крамы, і Джо, уладальніка сеткі кнігарняў? Акрамя відэаважнай любові да літаратуры, іх аб'ядноўвае агульная таямніца:

ні разу ў жыцці не сустрэўшыся, яны ўжо даўно вядуць актыўную перапіску. Абодва з нецярпеннем чакаюць новага паведамлення і паціху пачынаюць прывязвацца да віртуальнага суразмоўніка. Зрэшты, гэта не перашкаджае іх асабістай жыццю: у Кэтлін ёсць малады чалавек, а Джо сустракаецца з дзяўчынай. Але ў рэальным жыцці іх інтарэсы нечакана перасякуцца, пагражаючы Кэтлін стратай справы ўсяго жыцця. Што возьме верх у нялёгкай барацьбе: бізнес ці пачуцці?

Цікава, што фільм «Вам пісьмо» — трэцяя спроба экранізацыі аднаго і таго ж сюжэта. Упершыню гэта тэма стала асновай карціны «Крама за вуголом» (1940) і брадвейскага мюзікла «Яна яго кахае». А пасля і кінамузікла «Старым добрым летам» (1949).

«Інтуіцыя» (2001)

У ролях: Джон К'юсак, Кейт Бэкінсэйл, Джэрэмі Півел, Юджын Леві і інш.

У адзін мітуслівы зімовы дзень пасярод імклівага натоўпу Джонатан сустрае Сару. Двое незнаёмых людзей у ахопленым пераднавагодняй мітуснёй горадзе адчуваюць, што іх



неадольна цягне адно да аднаго. І яны вырашаюць правесці лёс: ён запісвае тэлефон на банкноце, яна — у кнізе. Купюру разменьваюць, а кнігу здаюць букіністу. Джонатан і Сара ўпэўнены, што хутка яны пабачацца зноў. Але каварны лёс распарадзіўся па-свойму...

Цікава, што падчас здымак некаторых сцэн перад пляцоўкай вісела запіска: «Так, мы здымаем фільм. Ён называецца «Інтуіцыя». Галоўныя ролі выконваюць Джон К'юсак і нейкая дзяўчынка з Англіі, якую вы не ўспомніце, нават калі мы скажам яе імя. Здымкі працягнуцца ўсю ноч. Калі ласка, не адцягвайце ўвагу каманды. Нават калі здаецца, што яны нічога не робяць, — яны думаюць». Джонатан К'юсак і Кейт Бэкінсэйл здымаліся разам усяго некалькі дзён. Як і іх героі, яны практычна адно аднаго не бачылі. Зрэшты, «нейкая дзяўчынка з Англіі» Кейт Бэкінсэйл пасля знялася больш чым у чатырох дзясятках фільмаў, прызнавалася часопісамі самай прыгожай жанчынай Англіі і самай сексуальнай жанчынай сярэд сучаснасці.

Падрыхтавала Алена КРАВЕЦ. kravets@vziazda.by

«ЗВЯЗДОЎСКІЯ» ПАДАРУНКІ ДЛЯ ВАШЫХ ПАЧАСТУНКАЎ!

Калі вы падпісаліся на «Звязду» на I квартал або на I паўгоддзе 2018 года — запавяняйце картку ўдзельніка, выразаеце і дасылаеце да 12 студзеня 2018 года на адрас рэдакцыі: г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Сярод падпіскаў 17 студзеня 2018 года будуць разыграны 7 мікрахвалевых печак Horizont, а таксама суперпрыз — газавая пліта Gefest. Вынікі розыгрышу прызоў будуць апублікаваны да 27 студзеня 2018 года ў газеце «Звязда». Прызы выдаюцца пераможцам у тэрмін па 31 сакавіка 2018 года. Пасля гэтай даты выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі ўдзельнікаў не прымаюцца. Умовы выдачы прызоў з'яўляюцца прад'яўленне пераможцам пашпарта або дакумента, які пацвярджае асобу, і арыгінала абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на I квартал ці I паўгоддзе 2018 года.

Тэрмін правядзення рэкламнай гульні — з 1 снежня 2017 года па 31 сакавіка 2018 года. Умовы апублікаваны ў нумары 231 ад 30 лістапада 2017 года.

Даведкі па тэлефонах: (017) 337 44 04, 287 17 40.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі №3164 ад 28.11.2017 г., выдадзена Міністэрствам антывапаўняльнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь.



Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на I квартал або I паўгоддзе 2018 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (адрэсаванне сувязі) на I квартал або I паўгоддзе 2018 года

Матні адрас і тэлефон (абавязкова) _____ (індэкс) _____

Удачы ў розыгрышы!

УП «Мінская волна»
220039, г. Мінск, ул. Чкалова, д. 5
Рекламная служба: (017) 228-13-44
e-mail: reklamamv@mail.ru
www.mvradio.by

радио

37,4 ФМ - Мінск, Логойск, Смаленск, Жодна 102,4 ФМ - Мінск
102,6 ФМ - Крэнкі 104,2 ФМ - Барісав
104,8 ФМ - Капыль, Станька, Нясвіж, Еўпак, Баранавічы
105,3 ФМ - Салігорск, Спінж, Рудня 105,5 ФМ - Баранавічы, Чэрвень
106,5 ФМ - Стары Дарэч 107,8 ФМ - Мінск

Хорошее радио — для хороших людей!

УНП 690262964

«САЛЬСА»
АНТ, з 8 студзеня



Шматсерыйная меладрама распавядае пра паспяховаю масквічку, бізнес-лэдзі Ірыну. Яна адбылася ў жыцці і ў прафесіі — самастойна выхавала сына, пабудавала кар'еру і ва ўзросце крыху за сорак у якасці новага хобі вырашыла паспрабаваць заняты сальсай, а атрымала...

Ірына ўмудрылася захахацца адразу ў двух мужчын: гарахага танцора і ўплывовага банкіра — і гэта пачуццё літаральна збіла яе з ног і паставіла тлусты крыж на ранейшым, спакойным і размераным, жыцці. Бо разам з танцамі ў яе будні ўвайшлі не толькі станоўчыя эмоцыі, але таксама інтрыгі, палымная рэўнасць і падман. Разабрацца ва ўсіх гэтых лацінаамерыканскіх жарсцях далёка не так проста, як здаецца пабочным назіральнікам, але гераіня вырашыла, расставіўшы кропкі над «і», пайсці да канца і высветліць, дзе знаходзіцца сапраўднае, а дзе ўяўнае...

«САКРЭТНАЯ ПАПКА»

«Беларусь 3», з 8 студзеня па буднях



Што схавана за бліскучымі перамогамі і вялікімі здзяйсненнямі найноўшай гісторыі, хто стаіць за таемнымі змовамі і ашаламляльнымі паражэннямі ў, здавалася б, дэталёва прадуманых вайсковых аперацыях? Адказы на гэтыя і многія іншыя пытанні шукаюць стваральнікі дакументальна-палітычнага, публіцыстычна-аналітычнага і перадусім гістарычнага тэлепраекта — цыкла дакументальных фільмаў «Сакрэтная папка».

Вядучы праграмы Дзмітрый Дзіброў абяцае расказаць глядачам невядомыя падрабязнасці і дзіўныя факты з самых што ні на ёсць надзейных крыніц. Напрыклад, у першых выпусках на «Беларусь 3» гаворка пойдзе пра памылкі нямецкай разведкі і пра тое, хто перашкодзіў Берліну атрымаць канкрэтныя звесткі пра будучага праціўніка напярэдадні нападу нацысцкай Германіі на СССР...

«АСАБЛІВАСЦІ НАЦЫЯНАЛЬнай ПАДЛЁДнай ЛОУЛІ, АБО АДРЬУІ НАПОЎНІЦУ»
«МІР», 14 студзеня



Прывячаецца прыхільнікам камедыйнай серыі фільмаў «Нацыянальных асаблівасцяў». Канкрэтна гэта, пятая, частка цыкла была знятая ў 2007-м і, магчыма, таму, што да яе ўжо не меў дачынення заснавальнік серыі рэжысёр Аляксандр Рагожкін, стала апошняй.

Уласна, з любомага многімі акцёрскага ансамбля тут засталіся толькі Сямён Стругачоў і Андрэй Федароў — яны сыгралі старадаўніх сяброў — рэстараннага музыканта і кампазітара Зіновія і кухара вышэйшага разраду Таліка, чыё жаданне адправіцца на зімовую рыбалку прывяло іх на лэдзіну пасярод адкрытай вады, і ў чаканні дапамогі сябры-авантурысты міжволі прыгавоўваюць розныя экстрэмальныя выпадкі і прыгоды са сваёй багатай біяграфіяй. Словам, як і раней, героі п'юць, выдаюць часткова забавуныя, часткова высмактаныя з пальцаў абедзвюх рук малапрыстойныя жарты і філасофствуюць. На гэтым і ўсё, далей сэнс у фільме можна не шукаць. Але, напэўна, на вечар ды пад успаміны пра рыбацкія падзвігі — свае ці сяброў — пойдзе.

Панядзелак, 8 студзеня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.20 **Навіны.**
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі.**
7.10, 8.10, 18.15, 0.05 **Зона X.** (16+).
9.10 **Галоўны эфір.**
10.20, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Добры хлопец».** (16+).
12.45, 14.35, 15.25 **Меладрама «Было ў бацькі два сыны».** (12+).
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна.**
17.05 **Беларуская часінка.**
21.00 **Панарама.**
21.50 **Нашы.** (6+).
22.05 **Серыял «След».** (16+).
23.45 **Арэна.**
0.40 **Дзень спорту.**

2 Беларусь 2

7.00 **Тэлераніца.** (12+).
9.00, 19.05, 21.00 **Тэлебарометр.**
9.30 **Капейка ў капейку.** (12+).
10.10 **Сыграй мяне, калі зможаш.** (12+).
10.50 **Камень, нажніцы, папера.** (16+).
11.25 **«Свет навыварат».** (16+).
13.10 **«Спатканне з будучыняй».** (16+).
14.05 **М/с «Кунг-фу панда: захапляльныя легенды».** (12+).
15.20 **Анімацыйны фільм «Халоднае сэрца».** (0+).
17.00 **Меладрама «P.S. Я кахаю цябе».** (12+).
19.15 **Суперлато.**
20.00 **«Спатканне з будучыняй».** (16+).
21.35 **Два рублі.** (12+).

22.00 **КЕНО.**
22.05 **«ЛавЛавСаг».** (16+).
23.05 **Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме».** (16+).

3 Беларусь 3

7.00 **«Дабрананак».**
7.35, 20.10 **«Беларуская кухня».** Крапанікі.
8.05, 12.00, 19.55 **«Калейдаскоп».** Навіны культуры.
8.20, 12.15 **«Гэты дзень».**
8.25 **«Нацыянальны хіт-парад».**
9.20 **«Наперад у мінулае».**
9.50 **«Дрэвы на асфальце».**
Маст. фільм (12+).
11.10, 22.55 **«Якуб Наркевіч-Ёдка. Утаймавальнік мала-нак, ці «Электрычны чалавек».** Дак. фільм (12+).
12.20 **«Беларуская кухня».** Раўгена з білінамі на калодзе.
12.50 **«Я хачу гэта ўбачыць!»** Мір (6+).
13.15 **«Хата на хату».** Сям'я Сахонь з п. Маладзёжны Гродзенскай вобласці.
14.15, 22.15 **«Сакрэтная папка».** Пра што не ведаў Берлін (12+).
14.55, 21.05 **«ТАСС упайнаважаны заявіць...»** **Маст. фільм. 1-я серыя (12+).**
16.10 **«Люблю і памятаю».** Письменнік і драматург Кандрат Крапіва.
16.50 **«Хто смяецца апошнім».** **Маст. фільм (12+).**
18.30 **«Заморожаны».** **Маст. фільм (12+).**
20.40 **«Калыханка»** (0+).

5 Беларусь 5

8.00 **Тэніс. Турнір WTA.**
12.00 **Пра спорт. Вынікі тыдня.**
12.45 **Баскетбол. Адзіная ліга ВТБ.** «Цмокі-Мінск» — «Зеніт» (Санкт-Пецярбург).
14.30 **Фрыстайл. Этап Кубка свету. Масква.**
16.35 **Хакей для ўсіх.**
17.05 **Піт-стоп.**

17.35 **Біятлон. Этап Кубка свету. Аберхоф. Гонка пераследу. Мужчыны.**
18.25 **Біятлон. Этап Кубка свету. Аберхоф. Гонка пераследу. Жанчыны.**
19.15, 21.40 **Спорт-цэнтр.**
19.25 **Легенды спорту. Беларускія гісторыі.**
19.55 **Змешаныя адзінаборствы. UFC.**
21.50 **Хакей. Маладзёжны чэмпіянат свету. U-20. Фінал.**

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 **Нашы навіны.**
6.10, 7.10, 8.10 **«Наша раніца».**
9.10 **Контурсы.**
10.00 **«Краіна цудаў Рыны Зялёнай»** (12+).
11.10 **Маст. фільм «Француз»** (12+).
13.10 **Фільм-казка «Тры арэшкі для Папялушкі»** (12+).
14.40 **«Талент краіны».** Найлепшае (6+).
16.20, 18.55, 23.05 **«Новы год»** (12+).
18.20 **«Удача ў прыдачу!»** з «Еўроаопт».
20.00 **Час.**
21.05 **Серыял «Сальса».** (16+).
0.30 **Начныя навіны.**

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 «Тыдзень».
9.25 «Вялікае снеданне».
Калядны выпуск (12+).
10.00 «Тыдзень спорту».

10.40 **Маст. фільм «Цуды «Прывалу».** (0+).
11.25 **«Тэледоктар».**
12.00, 13.50 **«Навагодні пярэпалах».** **Серыял (12+).**
15.55 **«Вялікі горад».**
16.50 **«Жывая класіка».**
17.35 **Драма «Табар ідзе ў неба».** (12+).
20.00 **«Сталічныя падрабязнасці».**
20.15 **Трылер «Мілыя косткі».** (12+).
23.05 **«Зорка эпохі».** (12+).
0.25 **«Збірайцеся, Сябры!»** Канцэрт народнага артыста Беларусі Анатоля Ярмаленкі (12+).

МІР

6.00 **М/ф (6+).**
7.00 **Маст. фільм «Бінга Бонга»** (16+).
9.05 **«Наша кіно. Неўвядальныя»** (12+).
9.35, 13.15, 16.15, 19.20, 1.25 **Серыял «Метад Фрэйда».** (16+).
13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок).**
23.05 **Маст. фільм «Бум»** (12+).

РТР-Беларусь

7.00 **«Пакой смеху».**
7.30 **Камедыя «Штрафны ўдар».**
9.10 **Маст. фільм «Моцная слабая жанчына».**
10.55 **Надвор'е на тыдзень.**
11.00, 20.00 **Весткі.**
11.25 **«Ранішняя пошта».**
11.55 **Маст. фільм «Настаўнік спеваў».**
13.35 **«Наша справа».**
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь.**
14.00 **Фестываль дзіцячай мастацкай гімнастыкі «Аліна».**
15.20, 17.00 **Серыял «Спадчына».**
20.55 **«Прывітанне, Андрэй!»**
22.40, 23.10 **Навагодні Блакітны агеньчык — 2018.**

НТБ-Беларусь

6.30 **«Астрапрагноз».**
6.35 **«Калядная песенька годда».** (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 **Сёння.**
8.20 **Серыял «Вяртанне Мухтара».** (16+).
10.20 **«Чакай мяне».** Калядны выпуск. (12+).
11.10 **«Цуд тэхнікі».** (12+).
11.55 **«Суд прысяжных».** (16+).
12.50 **«Ежа жывая і мёртвая».** (12+).
13.40 **«НашСпажыўНагляд».** (16+).
14.35, 16.20 **Серыял «Адвкат».** (16+).
19.25 **Серыял «Пёс-2»** (16+).
23.10 **«НЗ.by».**
23.30 **Серыял «Патруль».** (16+).

8 канал

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 **«Надвор'е».**
7.05 **«Сябры дзядулі Марка»** (0+).
7.25, 23.10 **Серыял «Камісар Рэкс».**
8.15 **Серыял «Чатыры танкісты і сабака».**
9.15 **Дак. серыял «Дзікая прырода Расіі».**
10.00 **М/с «Зорныя войны».**
10.30 **«Дзецям пра звераняў».**
11.00 **Прыгоды «Жамчужына Ніла».**
13.00 **Серыял «Палюбоўнікі пустыні».**
14.30 **Камедыя «Пачвара».**
16.05 **«Мультипарад».** «Кот Гром і зачараваны дом».
17.30 **Дэтэктыў «Разарваны круг».**
19.00 **Серыял «Ключы ад бездані».**
20.00 **Серыял «Выратаваць боса».**
20.50 **«Вечарніца».**
21.05 **Драма «Прыстанак Евы».**

ВТБ ВТБ

6.00, 15.00 **Серыял «Вароніны».** (12+).
7.40, 4.20 **М/ф «Чычылэнд».** (0+)
8.00, 4.35 **М/ф «Тры каты».** (0+)
8.20, 4.55 **М/ф «Машыны казкі».** (6+)
8.40, 3.30 **«Ералаш».** (6+)
9.10 **«Вакол свету падчас дэкрэту».** (12+).
9.40 **Фэнтэзі «Змярканне. Сага. Світанак: частка 2».** (12+).
11.40 **Скетч-шоу «6 кадраў».** (16+).
12.30, 20.00 **Серыял «Лонданград».** (16+).
13.30, 18.00, 23.10 **«Уральскія пельмені».** (16+).
14.00 **«Паспець за 24 гадзіны».** (16+).
17.00, 5.10 **Серыял «Ранеткі».** (12+).
21.00 **Камедыя «Фатальная красуня».** (16+).
0.00 **Серыял «Карабель».** (16+).
0.50 **Серыял «Бязмоўны сведка».** (16+).
1.50 **Серыял «Метад Лаўровай».** (16+).

Культура

6.30 **«Зімовы вечар у Гаграх».** **Маст. фільм.**
8.00 **«Звычайны канцэрт».**
8.35 **«Кот Леопольд».** М/ф.
9.55 **«Мэры Попінс, да пабачэння!»** **Маст. фільм.**
12.15, 0.40 **«Планета Зямля».** **Дак. серыял.**
13.10 **Юбілейны канцэрт Дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля народнага танца імя Ігара Маісеева ў Вялікім тэатры.**
14.45 **«Калекцыя Пятра Шапацінніка. Яўген Мацвееў».**
15.15, 1.30 **«Цыган».** **Маст. фільм.**
16.35 **XXVI цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў Першай тэатральнай прэміі «Хрустальная Турандот».**

17.45 «Тры мушкецёры». **Маст. фільм.**
21.00 **«Песня не развітваецца... 1978 год».**
22.20 **«Месяцавы камень».** **Серыял. 1-я серыя.**
23.05 **Іў Мантан. Канцэрт у «Алімпіі». Запіс 1981 года.**

НОБАЛЬГІЯ Настальгія

6.05 **«Спяем, сябры!»** з Таццянай Візбар. 2007 год. (12+).
7.05 **Музычны фільм «Вось такі Дзед Мароз!»** 2005 год. (6+).
7.50 **«Песня-85».** 1-я частка. (12+).
8.35 **М/ф «Падаў леташні снег».** (6+).
9.00 **«Быў час».** 2009 год. (16+).
9.50, 10.55, 12.45, 18.40, 20.10, 21.40, 0.35, 3.40 **Музычная настальгія.** (12+).
10.00, 22.00, 3.55 **«Народжаны ў СССР».** (12+).
11.15, 17.10 **Фільм-канцэрт «Зімовы вечар... у Лужніках!»** 1989 год. (12+).
12.00 **«Акулы п'яра».** Аляксандр Градскі. 1998 год. (12+).
12.55, 19.00 **Маст. фільм «Вышэй за вясёлку».** (12+).
14.10, 23.00 **«Песня-85».** (12+).
15.00 **Маст. фільм «Транзіт».** (16+).
18.00 **«Акулы п'яра».** Гурт «Ногу свело». 1997 год. (18+).
20.45 **М/ф «Няўлоўны Фунцік».** (0+).
21.00, 3.00 **«Мінулы час».** (12+).
0.00 **«Акулы п'яра».** «Начныя клубы Масквы». 1995 год. (18+).
1.00 **Маст. фільм «Прыгоды Электроніка».** 3-я серыя. (12+).
2.05 **Канцэртная праграма «Госці з Сан-Рэма».** 1992 год. (12+).
5.00 **«Песня-83».** 2-е аддзяленне. (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.30, 12.00, 1.00 **Ралі-рэйд «Дакар».**
4.00, 8.30, 14.00, 22.00, 0.00 **Біятлон. Кубак свету.**
6.00, 18.30, 21.30 **Горныя лыжы. Кубак свету.**
6.30, 10.00, 13.30, 16.00, 19.00 **Зімовыя віды спорту. «Пункт назначэння».**
7.00, 16.30, 19.30, 21.00, 1.45 **Лыжныя гонкі. Кубак свету.**
8.00, 15.30 **Лыжныя дваяборствы. Кубак свету.**
10.30 **Тэніс. Турнір АТР. Фінал.**
12.30, 17.30 **Канькабежны спорт. Чэмпіянат Еўропы.**
20.00, 23.00, 2.30 **Скачкі з трампліна. Кубак свету. «Турнэ 4 трамплінаў».**
0.45, 2.15 **Watts.**

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.45 **Камедыя «Кіраванне гневам».** (12+).
2.45 **Камедыя «Самы лепшы дзень».** (16+).
4.45 **Камедыя «Аферысты Дзік і Джэйні».** (12+).
6.25 **Камедыя «Сакрэты сексу і каханья».** (18+).
8.20 **Драма «Вялікі тата».** (12+).
10.10 **Камедыя «Мамы-3».** (12+).
11.55 **Камедыя «Закусачная на колах».** (12+).
14.00 **Камедыя «Прышэльцы ў Амерыцы».** (0+).
15.35 **Камедыя «Добры хлопец».** (12+).
17.30 **Камедыя «Дзядуля лёгкіх паводзін».** (18+).
19.20 **Меладрама «Мой хлопец — псіх».** (12+).
21.40 **Камедыя «Румба».** (12+).
23.05 **Камедыя «Муви 43».** (18+).

ТВБ

6.00 **М/ф (6+).**
8.10 **«10 самых»** (16+).

8.40 **«Доктар I...»** (16+).
9.10, 19.00, 3.30 **«Кузей. Гюней».** **Серыял (16+).**
10.50 **«Судовыя страсці».** **Дак. серыял (16+).**
12.30 **«Асцярожна, махляры!»** (16+).
13.00 **«Без падману»** (16+).
13.50 **«Стары новы дом».** **Маст. фільм (12+).**
15.35, 21.50, 2.45 **«Нераскрытыя тайны»** (16+).
16.30 **«Мой герой»** (12+).
17.20 **«Развітанне»** (16+).
18.10 **«Савецкія секс-сімвалы: кароткі век».** **Дак. фільм (12+).**
20.50 **«Каўчэг Марка».** **Серыял (12+).**
22.45 **«Вокладка»** (16+).
23.20 **«Візіцёры».** **Серыял (16+).**
0.05 **«Аўстралія».** **Драма (12+).**
0.55 **«Часова даступны»** (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10 **Джуніор** (12+).
8.15 **Бачнасць гневу** (16+).
10.25 **Монстры на канікулах** (12+).
12.05 **Пітэр Пэн** (12+).
14.15 **Хаціко: самы верны сябар** (6+).
16.00 **Мамма mia!** (16+).
18.10 **Упс... Ной сплыў!** (6+).
20.00 **Усё магу!** (16+).
21.45 **Клік: з пультам па жыцці** (12+).
23.55 **Супер Майк** (18+).
2.05 **Назад у будучыню-2** (6+).
4.10 **Зомбі па імені Шон** (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 **Загада жаданне** (12+).
8.05 **Востраў** (16+).
10.15 **Экіпаж** (16+).
12.50 **Урфін Джус і яго драўляныя салдаты** (0+).
14.40 **Добры хлопец** (12+).
16.30 **Удачлівы выпадак** (16+).
18.20 **З Новым годам! З новым шчасцем! З Новым годам, мамы!** (12+).

National Geographic

6.00, 7.40, 5.35 **Навуковыя надарэччасці.** (12+).
6.50 **Код небяспекі.** (12+).
7.15 **Узлом Сістэмы.** (16+).
8.00 **Сапраўдны суперкар.** (12+).
8.50, 11.05 **Ледзяная дарога.** (12+).
10.20 **Мегазаводы.** (12+).
11.50, 17.15, 20.25 **Аўта-SOS.** (12+).
12.40 **Пачатак.** (16+).
13.25 **Чалавек супраць YouTube.** (12+).
14.10 **Неверагодныя машыны.** (12+).
15.00, 18.00, 22.00, 1.00, 4.05 **Асушыць акіяны.** (12+).
15.45 **Суперзбудаванні Трэцяга рэйха.** (16+).
18.50, 22.45, 1.45, 4.50 **Космас: прастора і час.** (12+).
19.35, 0.15, 3.15 **Расследаванні авіякатастроф.** (16+).
23.30 **Уварванне на Зямлю.** (16+).
2.30 **Навука будучыні.** (12+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00, 0.00, 4.40 **Махінатары.** (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 **Як гэта ўстроена?** (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 **Паляўнічыя на склады.** (16+).
11.00 **Дзікая кухня.** (16+).
14.00, 7.10 **Голья і напалоханыя.** (16+).
18.00, 5.30 **Хуткія і гучныя.** (16+).
20.00, 1.00 **Залатая ліхаманка.**

**Аўторак,
9 студзеня**

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.00 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 23.40 Зона X. (16+).
9.10 **Серыял «След».** (16+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Добры хлопец».** (16+).
13.10 Дзіцячы доктар.
13.45 Дзень у вялікім горадзе.
14.40, 15.25 **Серыял «Райскае месца».** (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 **Беларуская часінка**
21.00 Панарама.
21.45 Цырымонія ўручэння прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне», спецыяльных прэміяў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзечым культуры і мастацтва і спецыяльных прэміяў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спартыўны Аліммп 2017 года. Тэлеверсія.
23.25 Сфера інтарэсаў.
0.15 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 Тэлераніца. (12+).
9.00, 19.10 Тэлебарометр.
9.05, 17.05 **Серыял «Жанчына ў чорным».** (16+).
9.55, 17.55 **Серыял «Каварныя пакаёўкі».** (16+).
10.40, 22.05 «Сляпяя». Драма. (16+).
11.45, 21.10 «Тата змога?» (16+).
12.30 «Свет навыварат». (16+).
13.25, 19.15 «Амерыканскі жаніх». (16+).
14.25 «Бітва салонаў». (16+).
15.25, 23.05 **Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме».** (16+).
16.15, 23.50 Нічога сабе нюз. (12+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
7.35, 20.15 «Беларуская кухня». Хвораст.
8.05, 12.00, 19.55 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25, 18.10 «**Вяртанне Будыля**». Маст. фільм. 1-я серыя (12+).
9.45, 17.30 «Апошні дзень». Алег Яфрэмаў (12+).
10.30, 16.00 «**Куды ён падзецеца!**» Маст. фільм (12+).
12.20 «Беларуская кухня». Хатні хлеб.
12.50 «Наперад у мінулае». Фальклорная экспедыцыя ў вёску Студзэраўшчына Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці.
13.15 «Хата на хату». Сям'я Мікіціч з в. Спорава Брэсцкай вобласці.
14.10, 22.15 «Сакрэтная папка». Дзве капітуляцыі Трэцяга рэйха (12+).
14.50, 21.05 «**ТАСС упаўнаважаны заявіць...**» Маст. фільм (12+).
19.30 «Ваша лато», «Пяцёрчак».
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Святло далёкай зоркі». Памяці кампазітара Уладзіміра Солтана.
23.55 «На самай справе» (16+).
19.30 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
19.00 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
21.05 **Серыял «Сальса».** (16+).
23.55 Начныя навіны.

5 Беларусь 5

8.00 Тэніс. Турнір WTA.
12.05 Легенды спорту. Беларускія гісторыі.
12.35 Біятлон. Этап Кубка свету. Аберхоф. Эстафета. Мужчыны.
14.00 Біятлон. Этап Кубка свету. Аберхоф. Эстафета. Жанчыны.
15.25 Агнявы рубяж.
15.55 Трэніровачны дзень.
19.45 Галоўная роля.
20.30 «Добрай ночы, малыя!»
20.45 Ступені цывілізацыі. «Святыні Набацейскага царства». Дак. фільм.
21.35 Штучны адбор.
23.10 «Дваццаце стагоддзе. Страта нявіннасці». Дак. фільм.
23.55 «Чаму сабакі не ходзяць у музей? або Пазітыўны погляд на сучаснае мастацтва». Дак. фільм.
0.40 Кіно пра кіно. «Справа № 36. Нараджэнне дэтэктыва». Дак. фільм.
1.40 Сэр Сайман Рэтл і Берлінскі філарманічны аркестр.
2.45 «Талейран». Дак. фільм.
6.00 «Акулы п'яра». Аляксандр Градскі. 1998 год. (12+).
6.45, 12.40, 14.10, 15.40, 21.40, 3.50, 4.55 Музычная настальгія. (12+).
6.55, 13.00 Маст. фільм «Вышэй за высёлку». (12+).
8.10, 17.05, 1.45 «Песня-85». (12+).
9.00 Маст. фільм «Транзіт». (16+).
11.10, 5.15 Фільм-канцэрт «Зімовы вечар... у Лужніках!» 1989 год. (12+).
12.00 «Акулы п'яра». Гурт «Ногу свело». 1997 год. (18+).
14.45 М/ф «Няўлоўны Фунцік». (0+).
15.00, 21.00 «Мінулы час». (12+).
16.00, 22.00, 4.00 «Народжаны ў СССР». (12+).
18.00 «Буй час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Масканцэрт — галоўны манапаліст у СССР», 2006 год. (16+).
19.05 Маст. фільм «Цыган». 1-я серыя. (16+).
20.45 М/ф «Фунцік і сышчыкі». (0+).
23.05 «Песня-82». 1-я частка. (12+).
0.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. 2007 год. (12+).
1.00 Музычны фільм «Вось такі Дзед Мароз!» 2005 год. (6+).
2.35 М/ф «Падаў леташні снег». (6+).
3.00 «Буй час». 2009 год. (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Аляксандр Роу.
7.05 «Пешшу...» Масква драматычная.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.05, 22.20 «Месяцавы камень». Серыял.
9.40, 1.20 Сусветныя скарбы.
10.15, 17.45 «Назіральнік».
11.15 «Тры мышкецёры». Маст. фільм.
14.30 «Брадвей». Гісторыя ў асобах і танцах». Дак. серыял. 1-я серыя.
15.10 Да юбілею Яўгена Несцяранкі. Георгій Свірыдаў і Яўген Несцяранка. Рамансы і песні.
16.00 «Эрмітаж».
16.30 «2 Вернік 2».
17.15 «Радавое гняздо. З гісторыі ФІАна імя П. М. Лебедзева». Дак. фільм.
18.45 80 гадоў з дня нараджэння Валерыя Чыгінскага. «Астравы».

16.20, 23.55 «Пін код». Інтэр-актыўны маладзёжны праект.
18.45 «Калі мы дома». Скетч-кам. (16+).
20.15 «Паненка-сялянка». (16+).
22.00 Спортлато 6 з 49, КЕНО.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Масква слязам не верыць». Нараджэнне легенды» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10 «Талент краіны». Найлепшае (6+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55, 23.05 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 «Адваротны адлік». «Белаважская пушча. Асаблівасці запаведнага рэжыму» (12+).
16.55 «На самай справе» (16+).
18.20 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
19.00 «Няхай гавораць» (16+).
20.00 Час.
21.05 **Серыял «Сальса».** (16+).
23.55 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».

ЕВРОСПОРТ 1 EuroSport 1

3.30, 1.00 Ралі-рэйд. «Дакар».
4.00, 10.00, 18.30 Біятлон. Кубак свету.
5.00, 11.00, 16.30 Скачкі з трампліна. Кубак свету. «Турнэ 4 трамплінаў».
6.00, 17.30 Зімовыя віды спорту. «Пункт назначэння».
6.30, 9.00, 18.00, 21.30 Лыжныя гонкі. Кубак свету.
7.00 Тэніс. Турнір АТР.
12.00 Алімпійскія гульні. «Зала славы». Ванкувер-2010.
13.00 Алімпійскія гульні. «Алімпійскі антураж».
13.30 Алімпійскія гульні. «Героі будучыні».
14.30 Алімпійскія гульні. «Гонка тэхналогій».
15.00 Алімпійскія гульні. «Алімпійскае прызнанне».
15.15 Алімпійскія гульні. «Sports explainers».
15.20 Зімовыя віды спорту. «У пагоні за гісторыяй».
15.25, 23.45, 2.30 Watts.
19.15, 22.00, 1.45 Горныя лыжы. Кубак свету.
21.00 Футбол. «ФІФА».
0.30 Аўтагонкі. «Формула Е».

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 Меладрама «Дзень сурка». (12+).
2.40 Меладрама «Усе кажуць, што я кахаю цябе». (16+).
4.35 Камедыя «21 і больш». (16+).
6.15 Камедыя «Ні хвіліны спакою». (12+).
7.45 Драма «Падарожжа Гектара ў пошуках шчасця». (12+).
10.00 Меладрама «Мой хлопец — псіх». (12+).
12.15 Меладрама «Каралеўства поўнага месяца». (16+).
14.00 Камедыя «Драконы назайжды». (16+).
15.55 Камедыя «Кароль вечарынак». (16+).
17.40 Камедыя «Добры хлопчык». (12+).
19.30 Камедыя «Ну ты і прыдурак!» (16+).

8.30, 10.40 Маст. фільм «Зорка чароўнага шчасця». (12+).
11.20 Баявік «Місія невыканальная: пратакол фантом». (12+).
13.50 Трылер «Мілыя косткі». (12+).
16.00 «Цэнтральны рэгіён».
16.50 «Жывая класіка».
17.35 Маст. фільм «Дзяржаўная граніца. Кур'еры страху». (12+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Баявік «Супер 8». (12+).
23.05 «Зорка эпохі». (12+).
0.25 «Аўтапанарама» (12+).
0.45 Тэйлар Свіфт: сусветны тур «Скажыце зараз». (16+).

МІР

6.00, 13.15 **Серыял «Метад Фрэйда».** (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
14.00, 15.00, 3.45 «Справы сямейныя» (16+).
16.15 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2».** (16+).
19.20 **Серыял «Метад Лаўровай».** (16+).
23.10 Маст. фільм «Што хавае каханне» (16+).
1.00 Маст. фільм «Вой, мароз, мароз!» (12+).
2.45 «Любімыя акцёры» (12+).
4.45 **Серыял «Спрут».** (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 «Пакой смеху».
12.00 **Камерыя «Суджаны-раджаны».**
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека».
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір».
20.40 **Серыял «Сямейны дэтэктыў».**
22.10 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.

ТВ 3 ТБЗ

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Доктар І...» (16+).
8.55, 19.00, 1.40 «Кузэй. Гюней». Серыял (16+).
10.35, 3.15 «Судовыя страці». Дак. серыял (16+).
12.10, 18.00 «Сакрэты экстра-сэнсаў» (16+).
13.00, 17.00 «Варажбітка» (12+).
14.00 «Паралельны свет» (12+).
14.55 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
15.30 «Простыя складанасці тэхналогій» (12+).
16.05 «Натуральны адбор» (12+).
20.50 «Каўчэг Марка». Серыял (12+).
21.45, 4.45 «Нераскрытыя тайны» (12+).
22.40, 5.30 «Гісторыі выратавання» (16+).
23.10 «Візіцёры». Серыял (16+).
23.55 «Прывітанне сям'і». Маст. фільм (12+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.10 Спявак на вяселлі (12+).
8.05 Клік: з пультам па жыцці (12+).
10.15 Упс... Ной сплыў! (6+).
12.05 Усё магу! (16+).
13.55 Зомбі па імені Шон (16+).
15.55 Назад у будучыню-1 (6+).
20.10 Востраў праклятых (16+).
22.50 Аляксандр (16+).
2.10 Назад у будучыню-3 (6+).
4.10 Мой хлопчык (12+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Духless-2 (16+).
8.30 СуперБабровы (12+).
10.25 Без межаў (12+).
12.20 Старое добрае кіно. Новы Адзён (16+).

22.30, 23.10 **Серыял «Два жыцці».**
6.00 «Астрапрагноз».
6.10 «Дачны адказ». (0+).
7.05, 8.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара».** (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.20 **Серыял «Версія».** (16+).
12.05 «Суд прысяжных». (16+).
13.25, 18.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 «НашСпажыўНагляд». (16+).
14.50, 16.25 **Серыял «Адвакат».** (16+).
19.30 **Серыял «Пёс-2»** (16+).
23.30 **Серыял «Патруль».** (16+).

8 канал

7.00, 16.00, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.25, 23.10 **Серыял «Камісар Рэкс».**
8.15 **Серыял «Чатыры танкісты і сабака».**
9.15 Дак. серыял «Дзікая прырода Расіі».
10.00 М/с «Зорныя войны».
10.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).
11.00 **Драма «Прыстанак Евы».**
13.00 **Серыял «Палюбоўнікі пустыні».**
14.30 **Камерыя «І бог стварыў жанчыну».**
16.05 Для дзяцей «Адказвайка».
16.10 «Мультпарад». «Пухнатыя супраць зубастых».
17.30 **Дэтэктыў «Ліфт на эшафот».**
19.00 **Серыял «Ключы ад бездані».**
20.00 **Серыял «Выратаваць боса».**
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Даведнік па краінах і кантынентах» (0+).
21.15 **Меладрама «Эліза».**

НТБ-Беларусь

6.00 «Астрапрагноз».
6.10 «Дачны адказ». (0+).
7.05, 8.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2».** (16+).
19.20 **Серыял «Метад Лаўровай».** (16+).
23.10 Маст. фільм «Што хавае каханне» (16+).
1.00 Маст. фільм «Вой, мароз, мароз!» (12+).
2.45 «Любімыя акцёры» (12+).
4.45 **Серыял «Спрут».** (16+).

Национал Geographic

6.00, 7.35, 18.00, 22.00, 1.05, 4.20 Навуковыя недарэчнасці. (12+).
6.45 Код небяспекі. (12+).
7.10 Узлом Сістэмы. (16+).
7.55, 11.50, 17.15, 20.25 Аўтасос. (12+).
8.45, 11.00 Ледзяная дарога. (12+).
9.30 Асушыць акіян. (12+).
10.15 Мегазаводы. (12+).
12.35 Пачатак. (16+).
13.20 Чалавек супраць YouTube. (12+).
14.10 Неверагодныя машыны. (12+).
14.55, 22.45, 1.55, 5.10 Асушыць Вялікія Азёры. (12+).
15.40 Супербудаванні Трэцяга рэйха. (16+).
16.25, 19.35, 0.20, 3.35 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
18.50 Космас: прастора і час. (12+).
23.30 Уварванне на Зямлю. (16+).
2.40 Навука будучыні. (12+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэта ўстроена? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Паляўнічыя на складзі. (16+).
11.00 Калекцыянеры аўто. (12+).
14.00, 7.10 Голья і напалоханыя. (16+).
19.00, 5.30 Хуткія і гучныя. (12+).
20.00, 1.00 Залатая ліхаманка. (16+).
0.00 Каралі грузавікоў. (16+).
2.55 Салдаты няўдачы. (16+).



Байбак рукі распускае

Штотыдзень у эфіры тэлеканала «Беларусь 3» тэлевіктарына «Размаўляем па-беларуску». Для таго каб стаць яе ўдзельнікамі, неабходна зайсці на сайт tvr.govel.by або zbelarus.by і праз банер «Размаўляем па-беларуску» запоўніць заяўку на каманду з трох чалавек. Ну, а праверыць сваё веданне роднай мовы пасля таго, як праграма выйшла ў эфір, можна з дапамогай «Звязды». Ці ведалі вы, што:

- байбак** — у пераносным сэнсе так скажуць пра гультая. Байбак у прамым сэнсе — гэта жывёліна атрада грызуноў, якая ўвосень і зіму спіць;
- барва** — чырвань, густа-чырвоны колер;
- цёрніца** — прылада, якой труць лён;
- жох** — хітры чалавек: ашуканец, прайдзісвет;
- сыта** — беларускі напой: вада з мёдам;
- валатоўка (устарэлае)** — курган, у якім пахаваны легендарныя асілкі-волаты.
- Распускаць рукі** — 1) біцца. 2) дазваляць сабе празмерныя вольнасці. Беларусы яшчэ скажуць: даваць волю рукам, лічыць зубы. Рускія: считать рёбра.
- З голымі рукамі** — 1) застацца, прыйсці, вярнуцца ні з чым. 2) нічога не маючы пры сабе, без усякай зброі. Беларускія адпаведнікі: без штаноў, з носам, на бабах. Рускі: у разбитою корыта.

Чарговы выпуск тэлевіктарыны глядзіце ў эфіры «Беларусь 3» раніцай кожную суботу.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.
iost@vziasda.by

Тэлесеткі

ДАПУСЦЯЦЬ НЕ ЁСІХ

Некаторыя прэтэндэнты на «Еўрабачанне» парушылі правілы конкурсу

Больш як 90 заявак ад музыкантаў з Беларусі, а таксама з Расіі, Украіны, Малдовы і Таджыкістана атрымалі арганізатары нацыянальнага адборачнага тура конкурсу песні «Еўрабачанне-2018». Зрэшты, як падкрэсліваюць у Белтэлерадыёкампаніі, гэта ўсё яшчэ не канчатковая лічба.

«Хутчэй за ўсё, да праслухоўвання будуць дапушчаны не ўсе прэтэндэнты, — растлумачылі прадстаўнікі медыяхолдынга. — Напрыклад, ужо вядома, што некаторыя ўдзельнікі даслалі заяўкі, у якіх словы альбо музыка песень народныя, што забаронена правіламі «Еўрабачання».

Нагадаем, ужо на наступным тыдні, 11 студзеня, у найвялікшай студыі на Макаёнка, 9 пачнецца адкрытае праслухоўванне кандыдатаў, якое таксама будзе транслявацца ў рэжыме анлайн на афіцыйным сайце www.tvr.by. А ўжо ўвечары таго ж дня прафесійнае журы — яго сёлетні склад будзе апублікаваны напярэдадні — абвесціць, хто трапіць у лік фіналістаў.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.
tselyashuk@vziasda.by

Серада, 10 студзеня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.30 Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 Зона X. (16+).
9.10, 22.10 Серыял «След». (16+).
10.55, 12.10, 18.35, 19.20 Серыял «Добры хлопец». (16+).
13.10 Дзіцячы доктар.
13.45 Дзень у вялікім горадзе.
14.40, 15.25 Серыял «Райскае месца». (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
17.05 Беларускае часінка
21.00 Панарама.
21.50 Спецыяльны рэпартаж. (12+).
23.50 Сфера інтарэсаў.
0.45 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 Тэлераніца. (12+).
9.00, 19.15 Тэлебарометр.
9.05, 17.05 Серыял «Жанчына ў чорным». (16+).
9.55, 17.55 Серыял «Каварныя пакаёўкі». (16+).
10.40, 22.05 «Спячая». Драма. (16+).
11.45, 21.10 «Тата зможа?». (16+).
12.35 «Свет навыварат». (16+).
13.30, 19.20 «Амерыканскі жаніх». (16+).
14.25 «Бітва салонаў». (16+).
15.25, 23.05 Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме». (16+).
16.15, 23.50 Нічога сабе ньюз. (12+).
16.20, 23.55 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект.

ВТВ ВТВ

6.00, 15.00 Серыял «Вароніны». (12+).
7.40, 4.20 М/ф «Чычылэнд». (0+)
8.00, 4.35 М/ф «Тры каты». (0+)
8.20, 4.55 М/ф «Машыны казкі». (6+)
8.40, 3.30 «Ералаш». (6+)
9.40 Камедыя «Школа выжывання». (12+).
11.40 Скетч-шоу «6 кадраў». (16+).
12.30, 20.00 Серыял «Лонданград». (16+).
13.30, 18.00, 23.10 «Уральскія пельмені». (16+).
14.00 «Паспець за 24 гадзіны». (16+).
17.00, 5.10 Серыял «Ранеткі». (12+).
21.00 Меладрама «Мне б у неба». (12+).
0.00 Серыял «Карабель». (16+).
0.50 Серыял «Бязмоўны сведка». (16+).
1.50 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Грэйс Келі.
7.05 «Пешшу...» Масква чайная.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.05, 22.20 «Месяцавы камень». Серыял.
8.55 «Чаму сабакі не ходзяць у музей? або Пазітыўны погляд на сучаснае мастацтва». Дак. фільм.
9.40 Галоўная роля.
10.15, 17.45 «Назіральнік».
11.15, 0.50 «Тры дні ў Маскве». Маст. фільм.
13.25 Колер часу. Ван Дэйк.
13.35 «Святыні Набацейскага царства». Дак. фільм.
14.30 «Брадвей. Гісторыя ў асобах і танцах». Дак. серыял.
15.10 Акадэмічны аркестр рускіх народных інструментаў

18.45 «Калі мы дома». Скетч-кам. (16+).
20.15 «Паненка-сялянка». (16+).
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.

3 Беларусь 3

7.00 «Дабрананак».
7.35, 20.10 «Беларуская кухня». Цымес.
8.05, 12.00, 19.55 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25, 18.10 «Вяртанне Будзлая». Маст. фільм (12+).
9.45, 17.30 «Апошні дзень». Уладзіслаў Галкін (12+).
10.25, 15.55 «Формула каханьня». Маст. фільм (12+).
12.20 «Беларуская кухня». Языкi ў вушах.
12.50 «Наперад у мінулае». Фальклорная экспедыцыя па Віцебскай вобласці.
13.15 «Хата на хату». Сям'я Нядзвецкіх з в. Курганы Гомельскай вобласці.
14.10, 22.15 «Сакрэтная папка». Другі фронт. Лепш позна, чым ніколі (12+).
14.50, 21.05 «ТАСС упайнаважаны заявіць...» Маст. фільм (12+).
19.30 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Святло далёкай зоркі». Памяці прафесара, доктара медыцынскіх навук, заслужанага дзеяча навукі БССР Таццяны Бірыч.

5 Беларусь 5

8.00 Тэніс. Турнір WTA.
12.00 Хакей. КХЛ. «Дынама Мінск» — «Лакаматыў» (Яраслаўль).
14.00 Спорт-мікс.
14.10 Хакей. Ліга чэмпіёнаў. 1/2 фіналу. Першы матч. «Ліберэц» (Чэхія) — «Векшэ Лейкерс» (Швецыя).
16.10, 21.10 Бятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Індывідуальная гонка. Мужчыны.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Акулы п'яра». Гурт «Ногу свело». 1997 год. (18+).
6.45, 8.10, 9.40, 15.40, 18.55, 20.25, 21.40, 23.00, 0.45 Музычная настальгія. (12+).
7.00, 0.55 Маст. фільм «Вышэй за вясёлку». (12+).
8.45 М/ф «Няўлоўны Фунцік». (0+).
9.00, 15.00, 21.00 «Мінулы час». (12+).
10.00, 16.00, 22.00 «Народжаны ў СССР». (12+).
11.05, 2.10 «Песня-85». (12+).
12.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Маскандэрт — галоўны манапаліст у СССР». 2006 год. (16+).
13.05, 19.10 Маст. фільм «Цыган». (16+).
14.45 М/ф «Фунцік і сышчыкі». (0+).
17.05, 23.10 «Песня-82». (12+).
18.00 «Спяем, сябры!» з Таццянай Візбар. 2007 год. (12+).
20.45 М/ф «Фунцік і бабулька з вусамі». (0+).
0.00 «Акулы п'яра». Аляксандр Градскі. 1998 год. (12+).
3.00 Маст. фільм «Транзіт». (16+).
5.10 Фільм-канцэрт «Зімовы вечар... у Лужніках!» 1989 год. 2-я частка. (12+).

18.00 Валейбол. Кубак выкліку. 1/16 фіналу. Матч у адказ. «Мінчанка» (Беларусь) — «Адзінства» (Сербія).
20.00, 23.05 Спорт-цэнтр.
20.10 Слэм-данк.
20.40 Агнявы рубаж.
23.15 Легенды спорту. Беларускае гісторыі.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Каханне і галубы». Нараджэнне легенды» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10, 19.00 «Няхай гавораць» (16+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55, 23.05 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 «Адваротны адлік». «Гісторыя падземнага Мінска» (12+).
16.55 «На самай справе» (16+).
18.20 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
20.00 Час.
21.05 Серыял «Сальса». (16+).
23.55 Начныя навіны.

ТВ РЕН СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30, 10.40 Камедыя «Трое ў лодцы, калі не лічыць сабаку». (12+).
11.05 Драма «Форэст Гамп». (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.30, 1.00 Ралі-рэйд. «Дакар».
4.00 Скачкі з трампліна. Кубак свету. «Турнэ 4 трамплінаў».
5.00, 13.00 Тэніс. Турнір АТР.
9.00 Тэніс. Australian Open. Кваліфікацыя.
15.30, 18.00, 2.45 Горныя лыжы. Кубак свету.
16.00, 20.30, 0.00, 1.45 Бятлон. Кубак свету.
18.30 Аўтагонкі. «Формула Е».
19.00 Watts.
20.00 Футбол. «ФІФА».
22.00 Алімпійскія гульні. «Гонка тэхналогій».
22.30 Алімпійскія гульні. «Алімпійскі антураж».
23.00 Алімпійскія гульні. «Героі будучыні».
23.30 Алімпійскія гульні. «Захапляльны моманты».
1.30 Ралі-рэйд. «Афрыка Эка Рэйс».

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.10 Камедыя «Закусачная на колах». (12+).
3.15 Скетчкам «Паміж намі». (16+).
3.35 Камедыя «Аперацыя «Тушонка». (16+).
5.40 Камедыя «Усё ці нічога». (16+).
7.45 Меладрама «Лепш не бывае». (12+).
10.25 Фантастыка «Усё магу». (16+).
12.00 Камедыя «Кіраванне гневам». (12+).
14.00 Меладрама «Дзень сурка». (12+).
15.55 Камедыя «Дзядуля лёгкіх паводзін». (18+).
17.50 Камедыя «Ідэаль». (18+).
19.30 Камедыя «Карпаратыў». (16+).
21.15 Камедыя «Выпускны». (18+).
23.05 Драма «Падарожжа Гектара ў пошуках шчасця». (12+).

13.50 Баявік «Супер 8». (12+).
16.05 «Аўтапанарама» (12+).
16.50 «Жывая класіка».
17.35 Маст. фільм «Дзяржаўная граніца. Смяротны ўлоў». (12+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Маст. фільм «Дарога перамен». (12+).
23.05 «Зорка эпохі». (12+).
0.25 Шакіра: канцэрт у Парыжы (16+).

МІР

7.00 «Дастукацца да зоркі» (12+).
7.30 М/ф (6+).
9.30, 2.55 «Любімыя акцёры» (12+).
10.00, 13.15, 19.20 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
14.00, 15.00, 3.30 «Справы сямейныя» (16+).
16.15 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». (16+).
23.10 Маст. фільм «Здзіві мяне» (16+).
1.05 Маст. фільм «Што хавае каханне» (16+).
4.25 Серыял «Спрут». (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР-Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 Серыял «Каханне — не бульбачка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека».
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір».
20.40 Серыял «Сямейны дэтэктыў».
22.10, 23.10 Серыял «Два жыцці».

ТВ 3 ТБ3

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Доктар І...» (16+).
8.55, 19.00, 2.05 «Кузей. Гюней». Серыял (16+).
10.35, 3.40 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
12.10, 18.00 «Сакрэты экстрасэнсаў» (16+).
13.00, 17.00 «Варажбітка» (12+).
14.00 «Паралельны свет» (12+).
14.55 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
15.30 «Простыя складанасці» (12+).
16.05 «Натуральны адбор» (12+).
20.50 «Каўчэг Марка». Серыял (12+).
21.45, 5.15 «Нераскрытыя тайны» (12+).
22.40 «Лінія абароны» (16+).
23.10 «Нябёсы, якія абрынуліся». Серыял (16+).
23.55 «Рэальнае каханне». Меладрама (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.25 Сужэнцы Морган ва ўцёках (16+).
8.15 Аляксандр (16+).
11.30 Востраў праклятых (16+).
14.10 Мой хлопчык (12+).
16.15 Назад у будучыню-2 (6+).
20.25 Целахоўнік (16+).
23.00 Шпіён, выйдзі вон! (18+).
1.30 Белы бог (18+).
3.50 Бачнасць гневу (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Поўнае ператварэнне (16+).
8.00 Вій 3D (12+).
10.30 Выратаванне (16+).
12.20 Старое добрае кіно. Заўтра была вайна (12+).
14.05 Кухня. Апошняя бітва (12+).
16.20, 4.20 Навагодні рэйс. Серыял 2-я (12+).

НТБ-Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 «Кватэрнае пытанне». (0+).
7.05, 8.10 Серыял «Вяртанне Мухтара». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Серыял «Версія». (16+).
12.05 «Суд прысяжных». (16+).
13.25, 18.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 «НашСпажыўНагляд». (16+).
14.50, 16.25 Серыял «Адвакат». (16+).
19.30 Серыял «Пёс-2» (16+).
23.30 Серыял «Патруль». (16+).

8 канал

7.00, 16.05, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
7.25, 23.10 Серыял «Камісар Рэкс».
8.15 Серыял «Чатыры танкісты і сабака».
9.15 Дак. серыял «Дзікая прырода Расіі».
10.00 М/с «Зорныя войны».
10.30 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
11.00 Меладрама «Эліза».
13.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні».
14.30 Камедыя «Вясёлая Пасха».
16.10 Для дзяцей «Адказвайка».
16.15 «Мультипарад».
16.40 Дэтэктыў «Абрабава-ныя».
18.40 Серыял «Ключы ад бездані».
19.25 «Мой любімы гадаванец» (0+).
20.00 Серыял «Выратаваць боса».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Польмыя страсці».

National Geographic

18.25 Добры хлопчык (12+).
20.20 Мама дарагая! (16+).
22.10 Спарта (16+).
23.50 Радзіма (18+).
2.20 Востраў (16+).
6.00, 7.35, 9.30 Навуковыя надарэччасці. (12+).
6.50 Код небяспекі. (12+).
7.15 Узлом Сістэмы. (16+).
8.00, 11.50, 17.15, 20.20 Аўта-SOS. (12+).
8.45, 11.05 Ледзяная дарога. (12+).
10.20 Мегазаводы. (12+).
12.35 Сакрэтныя матэрыялы Юрскага перыяду. (12+).
13.25 Чалавек супраць YouTube. (12+).
14.10 Неверагодныя машыны. (12+).
14.55, 22.45, 1.55, 5.10 Асушыць акіян. (12+).
15.40 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха. (16+).
16.25, 19.35, 0.20, 3.30 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
18.00, 22.00, 1.10, 4.20 Дзікі тунец. (12+).
18.50 Космас: прастора і час. (12+).
23.30 Уварванне на Зямлю. (16+).
2.45 Навука будучыні Стывена Хокінга. (12+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэта ўстроена? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Паляўнічыя на склады. (16+).
11.00 Брудныя грошы. (12+).
14.00, 7.10 Голья і напалоханыя. (16+).
18.00 Каралі грузавікоў. (16+).
19.00, 5.30 Хуткія і гучныя. (12+).
20.00, 1.00 Залатая ліхаманка. (16+).
0.00 Узрываючы гісторыю. (12+).
2.00 Вулчыныя войны. (16+).
2.55 Салдаты няўдачы. (16+).

Усходні гараскоп на



АВЕН. У найбліжэйшыя дні давядзецца разграбаць нямала бытавых спраў, і тое, на што раней не спалала сіл, на працягу тыдня варта прывесці ў парадак. Для кожнай рэчы і задачы знойдзецца неабходнае месца і час. Будзе цяжка, аднак узнагарода не прымусяць сябе чакаць, для пачатку — у выглядзе пачуцця маральнага задавальнення. І яно будзе ўзрастаць разам з матэрыяльным поспехам, які таксама цалкам верагодны.



ЦЯЛЕЦ. Вам неабходна праявіць ініцыятыву ў рэалізацыі сваіх задум на практыцы. Калі вы не падманваеце сябе, то перад вамі адкрываецца новыя магчымасці і шанцаванне будзе спадарожніцаць у асабістым жыцці. Не адкладайце рашэнне праблем у доўгую скрыню. Серада — ядрэнны дзень для новых пачынанняў і неабходных набыткаў для дома. Выхадныя спрыяльныя для адпачынку, чытання, актыўнага культурнага жыцця.



БЛІЗНЯТЫ. Пспех вашых далейшых дзеянняў будзе залежаць ад таго, наколькі добра вы да іх падрыхтуецеся, наколькі дакладна і падрабязна ўсё сплануеце. Пастарайцеся цягам тыдня праводзіць больш часу на свежым паветры. У выхадныя таксама не сядзіце ў чатырох сценах. Можна наведаць любімыя музеі, новую выстаўку, паслухаць музыку на канцэрце. Гэтыя паходы пакінуць у вас адчуванне таго, што вы правялі час з карысцю.



РАК. Вам хочацца востры адчуванняў, з'явіцца прага прыгод, і вы можаце рынуцца насустрач невядомасці. Вам будзе весела і цікава. Аднак будзьце вельмі акуратныя з інфармацыяй, бо неабдуманыя словы, як ваши, так і прынятыя вамі вельмі блізка да сэрца, могуць паўплываць на вашу рэпутацыю. Зносіны з новымі знаёмымі прынесуць плён, вы зменіцеся ў лепшы бок. Філасофскі погляд на жыццё дазволіць пазбегнуць мітуслівасці і дробязнасці.



ЛЕЎ. На гэтым тыдні ўменне аналізаваць сітуацыю і наводзіць парадак у думках будзьце проста неабходныя для поспеху. Пажадана ўважліва сачыць за дзеяннямі сваіх блізкіх, яны могуць нарабіць масу памылак, разграбаць якія давядзецца вам. Паспрабуйце менш гаварыць і больш дзейнічаць. На выхадныя пажадана не планваць нічога сур'ёзнага, а лепш больш адпачываць.



ДЗЕВА. На гэтым тыдні не варта сябе перагружаць. Хуткі прагрэс у справах практычна немагчымы, таму пажадана запасціся цярдэннем. У сярэдзіне тыдня магчымыя нечаканыя весткі. Ваша задача на найбліжэйшы час — з той жа энергіяй, з якой вы займаецеся домам, сям'ёй і работай, пачаць займацца сабой.

НАСТУПНЫ ТЫДЗЕНЬ

ШАЛІ. У пачатку тыдня будзеце проста геніяльным кіраўніком. Прычым гэтыя здольнасці выяўяцца, нават калі ў вас няма ні аднаго падначаленага. Зможаце выключна рацыянальна арганізаваць працоўны працэс дома, калі, напрыклад, задумалі рамонт або хочаце арганізаваць маштабную вечарыну. У пятніцу можа з'явіцца неабходнасць ахапіць неабсяжнае. Паўстане шмат пытанняў па дробязях, паспрабуйце ў іх не забытацца і не згубіцца. І не стаўце перад сабой звышзадач.

СКАРПІЁН. Вы можаце шмат чаго дасягнуць, даведацца, убачыць, адчуць. Цяпер вельмі актыўны і пазітыўны перыяд. Паспрабуйце не сядзець ні хвіліны без справы, але не спяшайцеся. Выбірайце тэмп, які будзе зручны вам. Больш бывае на свежым паветры ці хоць бы проста рухайцеся. У другой палове тыдня вас можа закруціць віхор любові і пшчоты.




СТРАЛЕЦ. Вы ўсё яшчэ не ўпэўнены ва ўласных сілах? Ганіце прэч ад сябе сумневы такога роду. У вас дастаткова магчымасцяў, каб дамагчыся пастаўленых мэт. Вярніцеся да незавершаных спраў і паспрабуйце своечасова ліквідаваць недакладнасці, якія ўзніклі. Можна атрымаць доўгачаканую вестку, якая парадзе вас, але гэта не падстава расслабляцца. Лепш не цешыць сябе прывабнымі ідэямі, калі ў вас няма выразнага плана, як іх ажыццявіць. У выхадныя адпачніце дома, у коле блізкіх людзей.

КАЗЯРОГ. У панядзелак варта праявіць актыўнасць, але не раскрываць свае планы да канца і не слухаць парадаў навакольных, бо ўласнае меркаванне можа аказацца больш карысным. У чацвер магчымыя маленькія хатні скандалы, бо блізкія чакаюць ад вас увагі і цеплыні, а вы будзеце працягваць прыемнае для вас лунанне ў аблоках. Пятніца можа стаць днём увасаблення ідэй, успомніце пра даўня абяцанні і пастарайцеся выканаць і іх. У выхадныя сваякі змяняць вашы планы, нечакана заявіўшыся ў госці.

ВАДАЛІЎ. На гэтым тыдні вы можаце ўпасці ў спячку. Святочныя застоллі і пасіўны адпачынак ужо дадалі пару лішніх кілаграм. Каб пазбавіцца ад іх — жывіце актыўна, больш рухайцеся. Не насіце ў сабе крыўдаў, яны — крыніцы хвароб. І чым хутчэй вы ад іх пазбавіцеся, тым лепш. Залішняе эмацыянальнасць, неасцярожна сказанае слова могуць ускладніць вашы адносіны з сям'ёй, таму сачыце за тым, што гаворыце.

РЫБЫ. На гэтым тыдні вас чакаюць настолькі разнастайныя падзеі ў сямейным жыцці, што ёсць небяспека пра работу проста забыцца. У сераду верагодныя непаразуменні і канфлікты, паколькі вашы інтарэсы могуць некалькі разоў збіцца з інтарэсамі блізкіх. На наступны дзень, праявіўшы здаровы сэнс, вы дасягняце жаданага кампрамісу. У выхадныя будзьце гатовыя ўвесць вольны час прывітаўчы дзеямі.

РЫБЫ. На гэтым тыдні вас чакаюць настолькі разнастайныя падзеі ў сямейным жыцці, што ёсць небяспека пра работу проста забыцца. У сераду верагодныя непаразуменні і канфлікты, паколькі вашы інтарэсы могуць некалькі разоў збіцца з інтарэсамі блізкіх. На наступны дзень, праявіўшы здаровы сэнс, вы дасягняце жаданага кампрамісу. У выхадныя будзьце гатовыя ўвесць вольны час прывітаўчы дзеямі.



Чацвер, 11 студзеня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), 9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 0.25 **Навіны**.
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі**.
7.10, 8.10, 18.15, 0.10 **Зона X**. (16+).
9.10 **Меладрама «Мой блізкі вораг»**. (12+).
10.50, 12.10, 18.35, 19.20 **Серыял «Добры хлопец»**. (16+).
12.10 **Дзіцячы доктар**.
13.45 **Дзень у вялікім горадзе**.
14.40, 15.25 **Серыял «Райскае месца»**. (16+).
15.15, 18.00 **Навіны рэгіёна**.
17.05 **Беларуская часінка**.
21.00 **Панарама**.
21.50 **Спецыяльны рэпартаж**. (12+).
22.10 **Серыял «След»**. (16+).
23.50 **Сфера інтарэсаў**.
0.45 **Дзень спорту**.

2 Беларусь 2

7.00 **Тэлераніца**. (12+).
9.00, 19.15 **Тэлебарометр**.
9.05, 17.05 **Серыял «Жанчына ў чорным»**. (16+).
9.55, 17.55 **Серыял «Каварныя пакаёўкі»**. (16+).
10.40, 22.05 **«Спячая» Драма**. (16+).
11.45, 21.10 **«Тата зможа?»**. (16+).
12.30 **«Свет навыварат»**. (16+).
13.30, 19.20 **«Амерыканскі жаніх»**. (16+).
14.25 **«На нажах»**. (16+).
15.25, 23.05 **Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме»**. (16+).
16.15, 23.50 **Нічога сабе ньюз**. (12+).
16.20, 23.55 **«Пін_код»**. Інтэр-актыўны маладзёжны праект.
18.45 **«Калі мы дома»**. Скетч-кам. (16+).

3 Беларусь 3

7.00 **«Дабраранак»**.
7.35, 20.10 **«Беларуская кухня»**. Лешч у гарчыцы.
8.05, 12.00, 19.55 **«Калейда-скоп»**. Навіны культуры.
8.20, 12.15 **«Гэты дзень»**.
8.25, 18.15 **«Вяртанне Будзляя»**. Маст. фільм (12+).
9.40, 17.40 **«Апошні дзень»**. Леанід Быкаў (12+).
10.20, 16.00 **«Чужая радня»**. Маст. фільм (12+).
12.20 **«Беларуская кухня»**. Рагойш.
12.50 **«Наперад у мінулае»**. Фальклорная экспедыцыя ў вёску Ракавічы Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці.
13.15 **«Хата на хату»**. Сям'я Бачынскіх з аграгарадка Юбілейны Гродзенскай вобласці.
14.10, 22.15 **«Сакрэтная папка»**. Таямніца гібелі генерала Ватуціна (12+).
14.50, 21.05 **«ТАСС упайнаважаны заявіць...»** Маст. фільм (12+).
19.30 **«Размаўляем па-беларуску»**. Тэлевіктарына.
20.40 **«Калыханка»** (0+).
22.55 **«Сусветная класіка»**. Робі Уільямс. Вечар у Паладыі.
20.15 **«Паненка-сялянка»**. (16+).
22.00 **Спортлато 6 з 49, КЕНО**.

5 Беларусь 5

7.00 **Тэлераніца**. (12+).
9.00, 19.15 **Тэлебарометр**.
9.05, 17.05 **Серыял «Жанчына ў чорным»**. (16+).
9.55, 17.55 **Серыял «Каварныя пакаёўкі»**. (16+).
10.40, 22.05 **«Спячая» Драма**. (16+).
11.45, 21.10 **«Тата зможа?»**. (16+).
12.30 **«Свет навыварат»**. (16+).
13.30, 19.20 **«Амерыканскі жаніх»**. (16+).
14.25 **«На нажах»**. (16+).
15.25, 23.05 **Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме»**. (16+).
16.15, 23.50 **Нічога сабе ньюз**. (12+).
16.20, 23.55 **«Пін_код»**. Інтэр-актыўны маладзёжны праект.
18.45 **«Калі мы дома»**. Скетч-кам. (16+).

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 **Навіны культуры**.
6.35 **«Легенды сусветнага кіно»**. Георгій Юматаў.
7.05 **«Пешшу...»** Масква Савы Мамантава.
7.35, 20.05 **«Правілы жыцця»**.
8.05, 22.20 **«Месяцавы камень»**. Серыял.
8.50 **«Сяргей Шчукин. Гісторыя аднаго калекцыянера»**. Дак. фільм.
9.40 **Галоўная роля**.
10.15, 17.45 **«Назіральнік»**.
11.15, 0.40 **«Стары Новый год»**. Маст. фільм.
13.35 **«Святыні Старажытнага Егіпта»**. Дак. фільм.
14.30 **«Брадвей. Гісторыя ў асобах і тандэмах»**. Дак. серыял.
15.10 **Уладзімір Крайнеў і Яўген Несцяранка. Рамансы С.**

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 **Нашы навіны**.
6.10, 7.10, 8.10 **«Наша раніца»**.
9.10 **«Таццяна Васільева. Кошка на распаленым даху»**. (12+).
10.00 **«Жыць здорава!»**. (12+).
11.10 **«Модны прыгавор»**. (12+).
12.20, 13.10, 19.00 **«Няхай гавораць»**. (16+).
13.55 **«Давай пажэнімся!»**. (16+).
14.55, 23.05 **«Мужчынскае/Жаночае»**. (16+).
16.20 **«Адваротны адлік»**. «Тэлебачанне па-савецку. Глядзец не шкодна» (12+).
16.55 **«На самай справе»**. (16+).
18.20 **«Кантрольная закупка»**. (12+).
18.55 **«Удача ў прыдачу!»**. Дзённік (12+).
20.00 **Час**.
21.05 **Серыял «Сальса»**. (16+).
23.55 **Начныя навіны**.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 **«24 гадзіны»**.
6.10, 17.25 **«Міншчына»**.
6.20, 7.45 **«Раніца. Студыя добрага настрою»**. (6+).
7.40, 20.10, 23.00 **«СТБ-спорт»**.
8.40 **Маст. фільм «Дзяржаўная граніца. Смяротны ўлоў»**. (12+).
10.40 **Камедыя «Не можа быць!»**. (12+).
12.20, 13.50 **«Усё, што нам трэба...»** Серыял (12+).

ЕВРОСПОРТ 1

3.30, 1.00 **Ралі-рэйд «Дакар»**.
4.00, 16.0, 18.00, 20.30, 0.00, 2.45 **Біятлон. Кубак свету**.
5.00, 7.00, 11.30, 19.00, 23.00 **Тэніс. Турнір ATP**.
9.00 **Тэніс. Australian Open. Кваліфікацыя**.
13.00 **Алімпійскія гульні. «Захапляльны моманты»**.
14.00 **Алімпійскія гульні. «Алімпійскія рэкорды»**.
15.00 **Алімпійскія гульні. «Зала славы»**. Сочы-2014.
22.00, 1.45 **Скачкі з трампліна**. Кубак свету. «Турнір 4 трамплінаў».
1.30 **Ралі-рэйд. «Афрыка Эка Рэйс»**.

НОБЭЛЬГІЯ Настальгія

6.00 **«Быў час»** з Аляксандрам Палітоўскім: «Масканцэрт — галоўны маналіст у СССР». 2006 год. (16+).
7.05, 13.10, 19.10 **Маст. фільм «Цыган»**. (16+).
8.45 **М/ф «Фунцік і сышчыкі»**. (0+).
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 **«Мінулы час»**. (12+).
9.40, 12.55, 14.25, 15.40, 17.00, 18.55, 20.25, 21.40, 23.00, 0.45, 2.10, 3.40 **Музычная настальгія**. (12+).
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 **«Нараджаны ў СССР»**. (12+).
11.05, 17.10, 23.15 **«Песня-82»**. (12+).
12.00 **«Спяем, сябры!»** з Таццянай Візбар. 2007 год. (12+).
14.45 **М/ф «Фунцік і бабулька з вусамі»**. (0+).
18.00 **«Эліта Краіны Саветаў»**. Анатоль Лук'янаў. 2007 год. (16+).
20.45 **М/ф «Фунцік у цырку»**. (0+).

МІР

7.00 **«Зроблена ў СССР»**. (12+).
7.30 **М/ф (6+)**.
9.30, 2.55 **«Любімыя акцёры»**. (12+).
10.00, 13.15, 19.20 **Серыял «Метад Лаўровай»**. (16+).
13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок)**.
14.00, 15.00, 3.35 **«Справы сямейныя»**. (16+).
16.15 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2»**. (16+).
23.10 **Маст. фільм «Суджаны-раджаны»**. (16+).
1.05 **Маст. фільм «Здзіві мяне»**. (16+).
4.30 **Серыял «Спрут»**. (16+).

РТР-Беларусь

7.00 **«Раніца Расіі»**.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
11.40 **Серыял «Каханне — не бульбачка»**.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.
14.35 **«Пра самае галоўнае»**. Ток-шоу.
15.45 **«60 хвілін»**. Ток-шоу.
17.35 **«Лёс чалавека»**.
18.45 **«Андрэй Малахаў. Прамы эфір»**.
20.40 **Серыял «Сямейны дэтэктыв»**.
22.10 **«Простыя пытанні»** з Ягорам Хрусталёвым.
22.30, 23.10 **Серыял «Два жыцці»**.

ТВ 3

6.00 **М/ф (6+)**.
8.25 **«Доктар І...»**. (16+).
8.55, 19.00, 1.40 **«Кузей. Гюней»**. Серыял (16+).
10.35, 3.15 **«Судовыя страці»**. Дак. серыял (16+).
12.10, 18.00 **«Сакрэты экстрасэнсаў»**. (16+).
13.00, 17.00 **«Варажбітка»**. (12+).
14.00 **«Паралельны свет»**. (12+).
14.55 **«Паляўнічы на прывідаў»**. (16+).
15.30 **«Простыя складанасці»**. (12+).
16.05 **«Натуральны адбор»**. (12+).
20.50 **«Каўчэг Марка»**. Серыял (12+).
21.45, 4.45 **«Нераскрытыя тайны»**. (12+).
22.40 **«90-я»**. (16+).
23.30 **«Нябёсы, якія абрынуліся»**. Серыял (16+).
0.15 **«Наэль»**. Драма (12+).
5.35 **«Лінія абароны»**. (16+).

КІНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

1.20 **Камедыя «Запалі гэтым летам»**. (16+).
3.05 **Камедыя «Драконы на заўжды»**. (16+).
4.55 **Камедыя «Кароль вечарынак»**. (16+).
6.35 **Драма «Вялікі тата»**. (12+).
8.20 **Камедыя «Дзядуля лёгкіх паводзін»**. (18+).
10.15 **Меладрама «Дзень сурка»**. (12+).
12.10 **Камедыя «Выпускны»**. (18+).
14.00 **Камедыя «Карпаратыў»**. (16+).
15.40 **Камедыя «Увесь гэты джэм»**. (12+).
17.25 **Драма «Настаўнік года»**. (16+).
19.30 **Камедыя «Факап, або Горш не бывае»**. (16+).
21.50 **Драма «Фартуна Вега-са»**. (16+).
23.35 **Фантастыка «Усё магу»**. (16+).

ТВ 1000 ТБ1000

6.10 **«Астрапрагноз»**.
6.15 **«Ежа жывая і мёртвая»**. (12+).
7.00, 8.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара»**. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сення**.
9.40, 23.10 **«НЗ.by»**.
10.25 **Серыял «Версія»**. (16+).
12.05 **«Суд прысяжных»**. (16+).
13.25, 18.30 **Агляд. Надзвычайнае здарэнне**.
13.55 **«НашСпажыўНагляд»**. (16+).
14.50, 16.25 **Серыял «Адвакат»**. (16+).
19.30 **Серыял «Пёс-2»**. (16+).
23.30 **Серыял «Патруль»**. (16+).
7.00 **«Раніца Расіі»**.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі**.
11.40 **Серыял «Каханне — не бульбачка»**.
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь**.
14.35 **«Пра самае галоўнае»**. Ток-шоу.
15.45 **«60 хвілін»**. Ток-шоу.
17.35 **«Лёс чалавека»**.
18.45 **«Андрэй Малахаў. Прамы эфір»**.
20.40 **Серыял «Сямейны дэтэктыв»**.
22.10 **«Простыя пытанні»** з Ягорам Хрусталёвым.
22.30, 23.10 **Серыял «Два жыцці»**.

ТВ 3

6.00 **М/ф (6+)**.
8.25 **«Доктар І...»**. (16+).
8.55, 19.00, 1.40 **«Кузей. Гюней»**. Серыял (16+).
10.35, 3.15 **«Судовыя страці»**. Дак. серыял (16+).
12.10, 18.00 **«Сакрэты экстрасэнсаў»**. (16+).
13.00, 17.00 **«Варажбітка»**. (12+).
14.00 **«Паралельны свет»**. (12+).
14.55 **«Паляўнічы на прывідаў»**. (16+).
15.30 **«Простыя складанасці»**. (12+).
16.05 **«Натуральны адбор»**. (12+).
20.50 **«Каўчэг Марка»**. Серыял (12+).
21.45, 4.45 **«Нераскрытыя тайны»**. (12+).
22.40 **«90-я»**. (16+).
23.30 **«Нябёсы, якія абрынуліся»**. Серыял (16+).
0.15 **«Наэль»**. Драма (12+).
5.35 **«Лінія абароны»**. (16+).

ТВ 1000 ТБ1000

6.10 **Пітэр Пэн**. (12+).
8.25 **Мамма міа!**. (16+).
10.45 **Целаахоўнік**. (16+).
13.15 **Бачнасць гневу**. (16+).
15.35 **Назад у будучыню-3**. (6+).
17.50 **Мачаха**. (12+).
20.10 **Прыгоды Шаркбоа і Лавы**. (12+).
22.05 **Асуджаныя заручаныя**. (16+).
23.55 **Дварэцкі**. (16+).
2.25 **Супер Майк**. (18+).
4.15 **Клік: з пультам па жыцці**. (12+).
6.20 **Спарта**. (16+).
8.05 **Мама дарагая!**. (16+).
9.50 **Каралёў**. (12+).
12.10 **Старое добрае кіно. У маёй смерці прашу вінаваціць Клаву К.**. (12+).
13.40 **Экіпаж**. (16+).
16.20, 4.20 **Зводная сястра. Серыі 1—2-я**. (12+).

НТБ-Беларусь

6.10 **«Астрапрагноз»**.
6.15 **«Ежа жывая і мёртвая»**. (12+).
7.00, 8.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара»**. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сення**.
9.40, 23.10 **«НЗ.by»**.
10.25 **Серыял «Версія»**. (16+).
12.05 **«Суд прысяжных»**. (16+).
13.25, 18.30 **Агляд. Надзвычайнае здарэнне**.
13.55 **«НашСпажыўНагляд»**. (16+).
14.50, 16.25 **Серыял «Адвакат»**. (16+).
19.30 **Серыял «Пёс-2»**. (16+).
23.30 **Серыял «Патруль»**. (16+).

3 мой 8 канал

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 **«Надвор'е»**.
7.05 **«Сябры дзядулі Марка»**. (0+).
7.25, 23.10 **Серыял «Камісар Рэкс»**.
8.15 **Серыял «Чатыры танкісты і сабака»**.
9.15 **Дак. серыял «Дзікая прырода Расіі»**.
10.00 **М/с «Зорныя войны»**.
10.30 **«Дзеціам пра зверанят»**.
11.00 **Драма «Полымя страці»**.
13.00 **Серыял «Палюбоўнікі пустыні»**.
14.30 **Камедыя «Закон ёсць закон»**.
16.00 **Для дзяцей «Адказвайка»**.
16.05 **«Мультпарад»**.
16.30 **«Мой любімы гадаванец»**. (0+).
17.00 **Дэтэктыв «Самурай»**.
18.50 **Серыял «Ключы ад бездані»**.
19.40 **«Фэшн is my прафэшн»**.
20.00 **Серыял «Выратаваць боса»**.
20.50 **«Вечарніца»**.
21.05 **«Даведнік па краінах і кантынентах»**. (0+).
21.10 **Батвік «Цёмная тэрыторыя»**.

National Geographic

18.10 **Востраў**. (16+).
20.20 **Апельсінавы сок**. (16+).
22.20 **Варашылаўскі стралок**. (16+).
0.20 **Шаніто-шоу: каханне і сяброўства**. (18+).
2.20 **СуперБабровы**. (12+).

National Geographic

6.00, 7.55 **Навуковыя недарэчнасці**. (12+).
7.10 **Код небяспекі**. (12+).
7.35 **Узлом Сістэмы**. (16+).
8.20, 12.10, 17.35, 20.40 **Аўта-SOS**. (12+).
9.05, 11.25 **Ледзяная дарога**. (12+).
9.50 **Дзікі тунец**. (12+).
10.40 **Мегазаводы**. (12+).
12.55 **Смяротны бой дыназаўраў**. (6+).
13.45 **Чалавек супраць YouTube**. (12+).
14.30 **Неверагодныя машыны**. (12+).
15.15, 2.05, 5.10 **Асушыць акіян**. (16+).
16.05 **Суперзбудаванні Трэцяга рэйха**. (16+).<

Наступная задача (гл. дыяграму)



Мікалая Бельчыкава і Міхаіла Храпцэвіча заняла трэцяе месца ў матчы Беларусь — Данбас (Украіна).

Белыя: Kpg1, Фf3, Ле8, Лf6, Cf1, Kd5, Kd7 (7).

Чорныя: Kpd4, Лb4, Ca2, Cb6, Kb2, Kh6, пп. a5, e7, g5 (9).

Мат у 2 хады.

Дасылайце рашэнні на адрас рэдакцыі («Звязда», вул. Хмяльніцкага, 10а, 220013, г. Мінск) або на электронны адрас vadim_ne67@mail.ru.

У канцы мінулага года ў польскіх Катавіцах на чэмпіянаце Еўропы па бліцы (1091 удзельнік) залаты медаль заваяваў Сяргей Жыгалка. Аляксей Аляксандраў — на восьмым месцы, у першую сотню таксама трапілі: 22. Кірыл Ступак; 64. Валеры Казакоскі; 83. Уладзіслаў Кавалёў. У хуткіх шахматах (1181 удзельнік) Сяргей Жыгалка падзяліў 2—6 месцы (па каэфіцыенце — чацвёрты), добрыя вынікі паказалі Уладзіслаў Кавалёў (28-е месца), Аляксей Фёдарэў (37-е), Аляксей Аляксандраў (38-е), Міхаіл Нікіценка (44-е).

На чэмпіянаце свету па хуткіх шахматах у Саудаўскай Аравіі Сяргей Жыгалка і Уладзіслаў Кавалёў занялі 31-е і 69-е месцы са 134, а Вольга Бадэлька была 87-й са 100.

У Індыі прайшла Сусветная алімпіада сярод шахматыстаў да 16 гадоў. Беларусь, выйграўшы пяць матчаў і прайграўшы чатыры, заняла 12-е месца з 30. За яе выступалі Вячаслаў Зарубіцкі (4 перамогі, 2 проигрышы, 3 нічыі), Вольга Бадэлька (+5-2=2), Міхал Іваннікаў (+3-3=3) і Арсень Котаў (+3-5=1). Восць дзве перамогі нашых суайчыннікаў.

Парывал Баснет — Арсень Котаў. 1.d4 Kf6 2.Cf4 g6 3.e3 Cg7 4.Kd2 0-0 5.Kg3 d6 6.c3 Kbd7 7.Cd3 Ле8 8.Cg3 e5 9.de de 10.Cc2 Фе7 11.0-0 b6 12.Ле1 Cb7 13.Ca4 Lad8 14.Фe2 Лf8 15.Lad1 Kc5 16.Cc2 e4 17.Kd4 Kd3 18.Lf1 K:b2 19.Lb1 Kd3 20.Lfd1 Kc5 21.K2b3 a6 22.h3 Kd5 23.Фe1 Kd3 24.C:d3 ed 25.L:d3 c5 26.c4 Kb4 27.Ld2 cd 28.ed Ф:e1+ 29.Лe1 Лd7 30.Lde2 Cf6 31.Ce5 C:e5 32.Ld2 Kd3 33.e6 fe 34.Ld1 Kc5 35.L:d7 K:d7 36.Лe6 Kpf7 37.Лe3 Лc8 38.Ld3 Ke5, 0:1.

Вячаслаў Зарубіцкі — Акмалнай-дзі Акбар. 1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Cb5 a6 4.Ca4 Kf6 5.0-0 b5 6.Cb3 Cc7 7.Ле1 d6 8.c3 0-0 9.h3 Cb7 10.d4 Ле8 11.Kg5 Лf8 12.Kf3 Ле8 13.Kbd2 Kd7 14.Kf1 ed 15.cd Cf6 16.Lb1 Ka5 17.Cc2 c5 18.d5 Kc4 19.K3h2 Kce5 20.Kg3 Kg6 21.Lf1 Kc6 22.Kg4 Cc5 23.f4 Cd4+ 24.Kph1 Cc8 25.Kh2 Kc4 26.Fd3 a5 27.Kf3 Cf6 28.b3 Kb6 29.Lf2 b4 30.Fd1 Cd7 31.Kh5 Cc3 32.Cd2 C:d2 33.F:d2 a4 34.f5 ab 35.ab Ke5 36.f6 K:f3 37.L:f3 Ле5 38.K:g7 Kph8 39.Fh6 Фf8 40.Lf4 Ла2 41.Cd3 Фg8 42.Lh4 Cc8 43.Cb5 Ла5 44.Cc6 Ла2 45.Lf1 Лc2 46.Ла1 c4 47.Ла7 cb 48.L:f7 Ле8 49.C:e8 Лс7 50.Ф:h7+, 1:0.

У Мінску прайшоў першы этап чэмпіяната Беларусі. У мужчынскім турніры сярод 63 удзельнікаў былі 2 гросмайстры, 2 жаночыя гросмайстры, 2 міжнародныя майстры і 5 майстроў ФІДЭ. Перамог Віталій Мерыбаню, на 2—3 месцах — Мікіта Гаршкоў і Ягор Філіпец, на 4—6 — Яўген Падольчанка, Ігар Люцко і Павел Ламака. У жаночым турніры выступалі 26 шахматыстаў, у тым ліку 1 майстар ФІДЭ. Перамагла Наталля Кусянкова, 2—4 месцы падзялілі Марыя Калядзіч, Вольга Малацілава і Кацярына Бейненсон.

На жаночым турніры ў Чэлябінску Рахіль Эйдэльсон фінішавала другой, Ланіта Сцяцко — шоста.

Задача-жарт з мінулага выпуску рашаецца так: 1.Лс6+, чорныя адказваюць 1...Л:h7, і мата няма. Рашэнне трохходаўкі: 1.Фа5 Kpd7 2.Фf5+, 1...Kpf7 2.Фb5+. Першымі правільна адказалі Васіль Жуковіч, Ігар Ананіч, Уладзімір Ізотаў.

Вадзім ЖЫЛКО.

Пятніца, 12 студзеня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 Добрай раніцы, Беларусь!
7.00, 8.00 (з сурдаперакладам), **9.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 1.05** Навіны.
7.05, 8.05 Навіны эканомікі.
7.10, 8.10, 18.15 Зона X. (16+).
9.10, 21.50 Меладрама «Мой блізкі вораг». (12+).
10.50, 12.10, 18.40, 19.20 Серыял «Добры хлопец». (16+).
13.10 Дзіцячы доктар.
13.45 Дзень у вялікім горадзе.
14.40, 15.25, 17.05 Серыял «Райскае месца». (16+).
15.15, 18.00 Навіны рэгіёна.
21.00 Панарама.
1.20 Дзень спорту.

2 Беларусь 2

7.00 Тэлераніца. (12+).
9.00, 19.25 Тэлебарометр.
9.05, 17.50 Серыял «Жанчына ў чорным». (16+).
9.55, 18.35 Серыял «Каварныя пакаёўкі». (16+).
10.45 «Панаехалі». (16+).
11.50, 21.25 «Тата змога?» (16+).
12.35, 0.20 «Свет навяварат». (16+).
13.20, 19.30 «Амерыканскі жаніх». (16+).
14.20 «На нажах». (16+).
15.20 Серыял «Іх пераблыталі ў раддоме». (16+).
16.10, 0.15 Нічога сабе ньюз. (12+).
16.20 Біятлон. Кубак свету. Эстафета. Мужчыны.
20.25 «Паненка-сялянка». (16+).
22.10 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
22.15 «Бітва экстрасэнсаў. 16-ы сезон». (16+).

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
7.35, 20.10 «Беларуская кухня». Сырнікі.
13.35 «Язычніцкія святыні Смарагдавага вострава». Дак. фільм.
14.30 «Брадвей. Гісторыя ў асобах і танцах». Дак. серыял.
15.10 Аркестр Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра і Яўген Несцярэнка. Ары з опер Дж. Вердзі, Ш. Гуно, Дж. Расіні, П. Чайкоўскага.
15.45 «Франсіска Гойя». Дак. фільм.
15.55 «Пісьмы з правінцыі». Рэўда (Свярдлоўская вобласць).
16.25 «Царская ложа».
17.05, 21.10 Сусветныя скарбы.
17.25 «Энігма». Рыкарда Муці.
18.05 «Ганна і Камандор». Маст. фільм.
19.45 «Ідэальны муж». Маст. фільм.
21.25 «Лінія жыцця». Ягор Канчалюўскі.
23.10 «Дваццатае стагоддзе. Страта нявіннасці». Дак. серыял.
23.55 «2 Вернік 2».
0.45 «Касабланка». Маст. фільм.
2.25 «Шэры Воўк энд Чырвоная Шапачка». М/ф для дарослых.

Культура

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Навіны культуры.
6.35 «Легенды сусветнага кіно». Ані Жырардо.
7.05 «Пешшу...» Масква брытанская.
7.35, 20.05 «Правілы жыцця».
8.05, 22.20 «Месяцавы камень». Серыял.
8.55 «Літаратурскія масткі, або Чалавек, які заслужыў добрае пахаванне». Дак. фільм.
9.40 Галоўная роля.
10.20 Шэдэўры старога кіно. «Мара». Маст. фільм.
12.20 «Гіпакрат». Дак. фільм.
12.25 «Па слядах касмічных зданяў». Дак. фільм.
12.55 «Мікалай Дзмітрыеў. Як нараджаецца геній». Дак. фільм.

8.05, 12.00, 19.55 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.20, 12.15 «Гэты дзень».
8.25, 18.20 «Вяртанне Будыля». Маст. фільм, заключная серыя (12+).
9.35, 17.40 «Апошні дзень». Вольга Аросева (12+).
10.10 «Сіла веры».
10.40, 16.20 «Бландзінка за вуглом». Маст. фільм (12+).
12.20 «Беларуская кухня». Кулеш, дубровенская вежка.
12.50 «Наперад у мінулае». Фальклорная экспедыцыя ў в. Сверхжан Стаўбцоўскага раёна Мінскай вобласці.
13.15 «Хата на хату». Сям'я Пішч з аграгарадка Навасёлкі Брэсцкай вобласці.
14.10 «Легенды беларускай эстрады». Уладзімір Мулявін.
14.35, 22.15 «Сакрэтная папка». Сцяганосцы Перамогі. Непрызнаныя героі (12+).
15.15, 21.05 «ТАСС упайнаважаны заявіць...» Маст. фільм (12+).
19.30 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
20.40 «Калыханка» (0+).
22.55 «Час кіно». Работы студэнтаў майстэрні народнага артыста Беларусі Міхаіла Пашука і заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі Вячаслава Нікіфарова.

5 Беларусь 5

7.55 Свет англійскай прэміерлігі. Відэачасопіс.
8.25 Авертайм.
8.55 Тэніс. Турнір WTA.
13.00 Біятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Індывідуальнае гонка. Жанчыны.
14.55 Хакей. Кантынентальны кубак. Суперфінал. «Рытэн Спорт» (Італія) — «Юнацтва-Мінск» (Беларусь). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
17.15 Спорт-цэнтр.
17.25 Спорт-мікс.
17.35 Легенды спорту. Беларускія гісторыі.
18.05 Агнявы рубяж.
18.35 Біятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Эстафета. Мужчыны.

20.10 Гандбол. Чэмпіянат Еўропы. Мужчыны. Беларусь — Аўстрыя. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
21.55 Фактар сілы.
22.25 Гандбол. Чэмпіянат Еўропы. Мужчыны. Францыя — Нарвегія. (У перапынку — Спорт-цэнтр.)
0.05 Барацьба. Чэмпіянат Беларусі.

АНТ

6.00, 6.30, 7.00 (з субцітрамі), **7.30, 8.00** (з субцітрамі), **8.30, 9.00** (з субцітрамі), **11.00, 13.00, 16.00, 18.00** (з субцітрамі), **20.30** Нашы навіны.
6.10, 7.10, 8.10 «Наша раніца».
9.10 «Каўказская палонніца». Нараджэнне легенды» (12+).
10.00 «Жыць здорава!» (12+).
11.10 «Модны прыгавор» (12+).
12.20, 13.10 «Няхай гавораць» (16+).
13.55 «Давай пажэнімся!» (16+).
14.55 «Мужчынскае/Жаночае» (16+).
16.20 Камедыя «Паласаты рэйс» (12+).
18.20 «Кантрольная закупка» (12+).
18.55 «Удача ў прыдачу!» Дзённік (12+).
19.00 «Поле цудаў» (16+).
20.00 Час.
21.05 Серыял «Сальса» (16+).
23.05 Юбілейны канцэрт Сяргея Жыліна і аркестра «Фонограф» (12+).
1.00 Начныя навіны.

СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою» (6+).
7.40, 20.10, 23.00 «СТБ-спорт».
8.30 Маст. фільм «Дзяржаўная граніца. Ілжывая цэль» (12+).
10.40 Меладрама «Зімовы вечар у Гаграх». (12+).

12.10, 13.50 «Усё, што нам трэба...» Серыял (12+).
14.15 Камедыя «Цалуйце дзяўчат». (16+).
16.10 «Аўтапанарама» (12+).
16.50 «Скардзіцца дазваляецца».
17.10 «Адкрытая размова».
17.35 Камедыя «Знаёмства з Факерамі». (12+).
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 Драма «Трэнер Картэр». (12+).
23.05 «Залатая калекцыя беларускай песні. Найлепшае».
1.05 Джасцін Цімберлейк: шоу пра каханне (16+).

МІР

7.00 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханьня» (12+).
7.30, 3.10 М/ф (6+).
9.30 «Любімыя акцёры» (12+).
10.00, 13.15 Серыял «Метад Лаўровай». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Навіны (бягучы радок).
14.00, 15.00 «Справы сямейныя» (16+).
16.15 «Сакрэтныя матэрыялы» (16+).
17.10 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». (16+).
19.20 Серыял «Час для дваіх». (16+).
23.15 Маст. фільм «Салавей» (12+).
1.00 «Трымайся, шоубізі!» (16+).
1.30 Маст. фільм «Чалавек-аркестр» (12+).

РТР-Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 Серыял «Каханне — не бульбачка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека».
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір».

7.00 «Раніца Расіі».
10.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Весткі.
11.40 Серыял «Каханне — не бульбачка».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 Навіны — Беларусь.
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.45 «60 хвілін». Ток-шоу.
17.35 «Лёс чалавека».
18.45 «Андрэй Малахаў. Прамы эфір».

ТВ 3 ТБ3

6.00 М/ф (6+).
8.25 «Доктар І...» (16+).
8.55, 2.05 «Кузей. Гюней». Серыял (16+).
10.35, 3.40 «Судовыя страсці». Дак. серыял (16+).
12.10 «Сакрэты экстрасэнсаў» (16+).
13.00 «Варажбітка» (12+).
14.00, 5.10 «Паралельны свет» (12+).
14.55 «Паляўнічыя на прывідаў» (16+).
15.30 «Простыя складанасці» (12+).
16.00 «Мой герой» (12+).
16.50, 0.45 «Здраднікі. Тыя, ад каго не чакаеш» (16+).
18.20 «Вайна і мір сужэнцаў Тарбеевых». Маст. фільм (12+).
20.15 «К-9: сабачая работа». Камедыя (12+).
22.10 «Адвакат Д'ябла». Трылер (16+).

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.25 Усё магу! (16+).
7.55 Асуджаныя заручаныя (16+).
9.45 Дварэцкі (16+).
12.15 Прыгоды Шаркбоя і Лавы (12+).
14.15 Клік: з пультам па жыцці (12+).
16.25 Каспер (12+).
20.10 Персанаж (12+).
22.25 Выратавальнае святанне (16+).
0.50 Твары ў натоўпе (16+).
2.45 Аляксандр (16+).
5.35 Востраў праклятых (16+).

ТВ 1000 Рускае кіно

6.20 Варашылаўскі стралок (16+).
8.20 Апельсінавы сок (16+).
10.20 Чалавек з будучыні (16+).
12.05 Старое добрае кіно. Міа, мой Міа (12+).
14.00 Каралёў (12+).

20.40 Серыял «Сямейны дэ-тэктыў».
22.10, 23.10 «Залатая калекцыя беларускай песні». Мінск.

НТБ-Беларусь

6.05 «Астрапрагноз».
6.10 «Падвойныя стандарты. Тут вам не там!» (16+).
7.00, 8.10 Серыял «Вяртанне Мухтара». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.
9.40, 23.10 «НЗ.by».
10.25 Серыял «Версія». (16+).
12.05 «Суд прысяжных». (16+).
13.25, 18.30 Агляд. Надзвычайнае здарэнне.
13.55 «НашСпажыўНагляд». (16+).
14.50, 16.25 Серыял «Адвакат». (16+).
19.30 Серыял «Пёс-2» (16+).
23.40 Трылер «Калектар». (16+).

8 канал

7.00, 15.55, 19.55, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
7.05 «Сябры дзядулі Марка».
7.25, 23.10 Серыял «Камісар Рэкс» (0+).
8.15 Серыял «Чатыры танкісты і сабака».
9.15 Дак. серыял «Дзікая прырода Расіі».
10.00 М/с «Зорныя войны».
10.30 «Дзецям пра зверанят».
11.00 Баявік «Цёмная тэрыторыя».
12.50 Серыял «Палюбоўнікі пустыні».
14.20 Камедыя «Забавуна мордачка».
16.00 Для дзяцей «Адказвайка».
16.05 «Мультипарад».
16.30 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
17.00 Трылер «На яркім сонцы».
19.00 Серыял «Ключы ад бездані».
20.00 Серыял «Выратаваць боса».
20.50 «Вечарніца».
21.05 Драма «Разрыў».

16.20, 4.20 Дзядуля. 1—2-я серыі (12+).
18.20 СуперБабровы (12+).
20.20 На кручку! (16+).
22.10 Руская гульня (16+).
0.10 Ключ ад спальні (12+).
2.45 Поўнае ператварэнне (16+).

National Geographic

6.00, 7.40, 5.40 Навуковыя надарэччасці. (12+).
6.50 Код небяспекі. (12+).
7.15 Узлом Сістэмы. (16+).
8.00, 11.10, 17.15, 20.25 Аўтасос. (12+).
8.50, 10.20 Ледзяная дарога. (12+).
9.35 Мегазаводы. (12+).
11.55 Праект: «Дыназаўр». (12+).
13.25 Чалавек супраць YouTube. (12+).
14.10 Неверагодныя машыны. (12+).
14.55, 22.45, 1.50, 4.55 Другая сусветная вайна: асушэнне акіяна. (12+).
15.40 Суперзбудаванні Трэцяга рэйха. (12+).
16.25, 19.35, 0.15, 3.20 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
18.00, 22.00, 1.00, 4.10 Дзікая прырода Паўднёвай Афрыкі. (12+).
18.45 Навука будучыні. (12+).
23.30 Эвакуацыя Зямлі. (16+).
2.35 Пачатак. (16+).

Discovery

8.00, 17.00, 22.00, 4.40 Махінатары. (12+).
9.00, 15.00, 21.00, 6.20 Як гэта ўстроена? (12+).
10.00, 16.00, 23.00, 3.50 Паляўнічыя на склады. (16+).
11.00 Харлі і браты Дэвідсан. (16+).
14.00, 7.10 Голыя і напалоханыя. (16+).
18.00, 20.00, 1.00 Залатая ліхаманка. (16+).
19.00, 5.30 Хуткія і гучныя. (16+).
0.00 Касмічныя НЗ. (12+).
2.00 У пагоні за класікай. (12+).
2.55 Салдаты няўдачы. (16+).

Субота,
13 студзеня

1

Беларусь 1

6.15 Існасьць.
6.40, 22.40 Меладрама «Шлях
скрозь снягі». (12+).
8.25 Кулінарная дыпламатыя.
(12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10, 12.45, 15.45 Серыял
«Сваты-4». (12+).
10.05 Здароўе. (12+).
10.55 Пад ключ. (12+).
11.30 Зона Х. Вынікі тыдня.
(16+).
12.10 «50 рэцэптаў першага».
(12+).
13.50 «Я ведаю».
15.15 Краіна.
16.50 Меладрама «Лёс па
імені Каханне». (16+).
21.00 Панарама.
21.45 Шчаслівы вечар.
0.20 Дзень спорту.

2

Беларусь 2

7.00 Занадта шмат хвастоў.
(6+).
7.30 Фільм для дзяцей
«Снежная каралева». (6+).
9.00, 21.55 Тэлебарометр.
9.05 «Свет навыварат».
(16+).
10.05 «На нажах». (16+).
11.00 «Бітва салонаў». (16+).
12.00, 20.55 «Паненка-сялян-
ка». (16+).
13.00 Анімацыйны фільм «Ра-
пунцэль. Забытаная гісто-
рыя». (12+).
14.35 Камедыя «101 далма-
цінец». (0+).
16.20 Капейка ў капейку.
(12+).
17.00 Камедыя «Лысы нянь-
ка. Спецзаданне». (12+).
18.35 Меладрама «Ваніль-
нае неба». (16+).
22.00 Спортлато 6 з 49,
КЕНО.
22.05 Сыграй мяне, калі змо-
жаш. (12+).
22.40 Баявік «Жывая сталь».
(12+).

3

Беларусь 3

7.35 «Сіла веры».
8.00, 13.35, 20.15 «Калейда-
скоп». Навіны культуры.
8.15, 13.50, 20.30 «Гэты
дзень».
8.20 М/ф (0+).
8.50 «Вечны кліч». Маст.
фільм. Фільм другі (12+).
10.00 «Хата на хату».
10.55 «Беларуская кухня». Ку-
лага беларуская.
11.20 «Беларусь як песня».
Уладзімір Правалінскі.
11.50 «Размаўляем па-бела-
руску». Тэлевіктарына.
12.20 «Леташняя кадрыля».
Маст. фільм (12+).
13.55 «Навукаманія» (6+).
14.20 «Марозка». Фільм-каз-
ка (6+).
15.40 «Ён і Яна». Спектакль
Нацыянальнага акадэмічна-
га драматычнага тэатра імя
М. Горкага.
16.55 «Апошні дзень». Лідзія
Русланава (12+).
17.35 «Кубанскія казакі».
Маст. фільм (12+).
19.20 «Песні мінулага стагод-
дзя». Канцэрт памяці Уладзі-
міра Мулявіна.
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Самая абаяльная і
прывабная». Меладрама
(12+).
22.30 «Сусветная класіка».
Адэль. Каралеўскі Альберт-
хол.

4

Беларусь 4

7.40 Біятлон. Этап Кубка све-
ту. Рупольдзінг. Эстафета.
Мужчыны.
9.00 Тэніс. Турнір WTA.
11.05 Фрыстайл. Этап Кубка
свету. Лыжная акрабатыка.
13.10 Фактар сілы.
13.40 Вялікі спорт. Ток-шоу.
14.25 Баскетбол. Адзіная ліга
ВТБ. «Цмокі-Мінск» — «Ені-
сей» (Краснаярск). (У пера-
пынку — Спорт-мікс.)
16.20 Біятлон. Этап Кубка
свету. Рупольдзінг. Эстафета.
Жанчыны.

5

Беларусь 5

17.55 «Уяўны хворы». Маст.
фільм.
20.00 Новы год у кампаніі з
Уладзімірам Співаковым.
22.20 «Крамер супраць Кра-
мера». Маст. фільм.
0.00 Бобі Макферын. Канцэрт
у В'ене.
0.55 «Вас выклікае Таймыр».
Маст. фільм.
2.25 «Піф-лаф, вой-вой-вой!»
«Новае жыццё». М/ф для дар-
рослых.

6

Беларусь 6

6.00 «Турбаміксер». (16+).
7.00 Скэтч-шоу «6 кадраў».
(16+).
8.00 Скэтч-шоу «Асцярожна:
дзеці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Чычылэнд».
(0+)
9.20, 3.20 М/ф «Смяшарыкі».
(0+)
9.40, 3.40 М/ф «Машыны стра-
шылікі». (6+)
10.00 М/ф «Скубі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ералаш». (6+).
11.30 Анімацыйны фільм «Ля-
сная братва». (12+).
13.00 Серыял «Вечны вод-
пуск». (12+).
15.00 Серыял «Татавы дочки».
(12+).
16.45 «Уральскія пельмені».
(16+).
19.00 Фэнтэзі «Незвычайныя
прыгоды Адэль». (12+).
21.00 «Новы год, дзеці і ўсе-
ўсе-ўсе!» (12+).
1.00 «Хачу верыць!» (16+).
4.00 «Лаві момант». (16+).
5.00 «Дурні і дарогі». (16+).

7

Беларусь 7

6.00 «Эліта Краіны Саветаў».
Анатоля Лук'янаў. 2007 год.
(16+).
6.45, 8.30, 9.40, 11.00, 13.10,
14.40, 15.40, 17.00, 20.45,
23.45, 5.00 Музычная насталь-
гія. (12+).
7.10, 13.20 Маст. фільм «Цы-
ган». (16+).
8.45 М/ф «Фунцік у цырку».
(0+).
9.00, 15.00, 3.00 «Мінулы час».
(12+).
10.00, 22.00, 4.00 «Народжа-
ныя ў СССР». (12+).
11.15, 5.10 «Песня-82». (12+).
12.00 Сустрэча ў Канцэртнай
студыі «Астанкіна» з пісьмен-
нікам Уладзімірам Вайновічам.
1992 год. (16+).
16.00 «Колба часу». (16+).
18.00 «Да і пасля...» з Уладзі-
мірам Малчанавым. 2008 год.
(12+).
19.20 «Вакол смеху». 1987 год.
(12+).
21.00 «Быў час». 2009 год.
(16+).
23.00 «Песня-87». 1-я частка.
(12+).

8

Беларусь 8

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

9

Беларусь 9

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

10

Беларусь 10

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

11

Беларусь 11

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

12

Беларусь 12

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

13

Беларусь 13

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

14

Беларусь 14

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

15

Беларусь 15

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

16

Беларусь 16

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

17

Беларусь 17

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

18

Беларусь 18

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

19

Беларусь 19

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

20

Беларусь 20

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

21

Беларусь 21

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

22

Беларусь 22

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

23

Беларусь 23

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

24

Беларусь 24

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

25

Беларусь 25

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

26

Беларусь 26

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

27

Беларусь 27

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

28

Беларусь 28

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

29

Беларусь 29

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

30

Беларусь 30

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

31

Беларусь 31

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

32

Беларусь 32

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

33

Беларусь 33

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

34

Беларусь 34

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

35

Беларусь 35

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

36

Беларусь 36

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

37

Беларусь 37

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».
11.00 Весткі.
11.20 «Жывыя гісторыі».
12.10 «Пяцёра на аднаго».
13.00 «Наша справа».
13.15 «Тры секунды». Дак.
фільм.
14.15 «Ізмайлаўскі парк». Вя-
лікі гумарыстычны канцэрт.
16.30 Маст. фільм «Тэорыя
неверагоднасці».

38

Беларусь 38

7.00 «Пакой смеху».
7.40 Маст. фільм «Ва ўцё-
ках».

Захацелі выпіць — пабудавалі востраў

Некалькі жыхароў новазеландскага паўвострава Карамандэл пабудавалі штучны востраў, каб у навагоднія святы пазбегнуць забароны ўжываць алкаголь у грамадскіх месцах, паведамляе BBC News.



Падчас адліву ў вусці ракі Тайруа новазеландцы насыпалі востраў з пяску, паставілі на яго стол, дачакаліся, калі вада вернецца, і пачалі адзначаць Новы год. Яны сцвярджалі, што знаходзяцца ў «інтэрнацыянальных водах», дзе не дзейнічае забарона на распіццё алкаголю. «Астравічане» выпівалі ўсю навагоднюю ноч, 1 студзеня востраў яшчэ быў на месцы. Інспектар паліцыі Джон Келі назваў ідэю крэатыўнай. Паводле яго слоў, калі б ведаў пра востраў, ён, магчыма, далучыўся б да яго стваральніка. На Карамандэле забаронена ўжываць спіртное ў грамадскіх месцах на працягу ўсіх навагодніх свят, штраф за гэта складае каля 180 долараў ЗША.

У Швецыі мужчын прымусяць атрымліваць дазвол на секс

Прыняты дакумент атрымаў назву «Закон аб згодзе», ён павінен уступіць у сілу ў ліпені 2018 года.



Парламент Швецыі ў канцы мінулага года ўхваліў законапраект, паводле якога мужчыну можна прад'явіць абвінавачанне ў згвалтаванні ў выпадку, калі ён загадзя не атрымаў ад партнёра відавочнай згоды на секс. Аднак дазвол трэба атрымліваць для любога тыпу кантакту. Пры гэтым жанчыне не абавязкова згаджацца на словах: за згоду лічацца яе актыўныя паводзіны, якія дэманструюць намер на ўступленне ў палавы кантакт. Дакумент, які атрымаў назву «Закон аб згодзе», павінен прымяняцца як пры выпадковых сувязях, так і ў адносінах паміж мужам і жонкай.

«Ідэя проста — ты павінен спытаць у свайго партнёра, ці хоча гэты чалавек сексу. Калі ты не ўпэўнены, лепш гэтага не рабіць. Секс павінен быць добраахвотным», — цытуюць СМІ прэм'ер-міністра Швецыі Стэфана Лэфвена.

Алігарх аплаціў 251 вяселле

Алмазны мультымільянер Махеш Савані штогод прыходзіць на дапамогу юным індускам сіротам, якія мараць выйсці замуж. Так, у 2017 годзе ён арганізаваў масавае вяселле ў Гуджараце для 251 пары.



«Я бяру на сябе адказнасць за кожную з нявест, як зрабілі б гэта іх бацькі», — сказаў Савані. Вядома, што з 251 нявесты было пяць мусульманак, дзве хрысціянкі і дзве жанчыны, у якіх выявілі ВІЧ. Між тым дабрадзей перакананы, што тая ці іншая канфесійная прыналежнасць або хваробы — не падстава адмаўляць дзяўчатам у жаночым шчасці. За некалькі гадоў Махеш Савані стаў «бацькам» для больш чым 2 тысяч дзяўчат. Акрамя таго, на вяселлі ў 2016 годзе кожная дзяўчына атрымала каля \$8000 для таго, каб пачаць сямейнае жыццё.

Нядзеля, 14 студзеня

1 Беларусь 1

6.15 Серыял «Сваты-4». (12+).
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 Арсенал. (12+).
9.45 Каробка перадач. (12+).
10.25 Народная раніца. (6+).
11.05 Вакол планеты.
12.10 Навіны. Цэнтральны рэгіён.
12.35 «50 рэцэптаў першага». (12+).
13.15, 15.30 Меладрама «Усё да лепшага». (12+).
15.15 Твой горад.
17.10 Меладрама «Усё да лепшага-2». (12+).
20.35 Навіны надвор'я.
21.00 Галоўны эфір.
22.10 Меладрама «Не было б шчасця...» (16+).

2 Беларусь 2

7.00 Камедыя «101 далмацінец». (0+).
8.40, 19.15 Тэлебарометр.
8.45 «Свет навыварат». (16+).
10.05 Камень, нажніцы, папера. (16+).
10.40 «На нажах». (16+).
11.40 «Бітва салонаў». (16+).
12.40 «Паненка-сялянка». (16+).
13.40 М/с «Кунг-фу панда: захапляльныя легенды». (12+).
15.00 Баявік «Жывая сталь». (12+).
17.10 «Бітва экстрасэнсаў. 16-ы сезон». (16+).
19.50 Два рублі. (12+).
20.10 Гандбол. Чэмпіят Еўропы. Мужчыны. Нарвегія — Беларусь.
22.00 Спортлато 5 з 36, КЕНО.
22.05 Меладрама «Ванільнае неба». (16+).
0.20 «ЛавЛавСаг». (16+).

3 Беларусь 3

7.35 «Святыні Беларусі». 8.00, 13.30, 20.15 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.15, 13.45, 20.30 «Гэты дзень». 8.20 М/ф (0+).
9.00 «Марозка». Фільм-казка (6+).
10.20 «Наперад у мінулае». 10.45 «Нацыянальны хіт-парад». 11.40 «Майстры і куміры». Заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Надзея Мікуліч.
12.30 «Вялікія мастакі» (12+). 13.50 «Камертон». Журналіст, паэт Навум Гальпяровіч.
14.15 «Беларусь як песня». Уладзімір Правалінскі.
14.45 «Самая абаяльная і прывабная». Меладрама (12+).
16.10 Канцэрт Алега Молчана «Малітва». 17.35 «Вечны кліч». Маст. фільм. Фільм другі (12+).
18.45 «Хата на хату». 19.35 «Апошні дзень». Лідзія Русланова (12+).
20.40 «Калыханка» (0+). 21.05 «Кубанскія казакі». Маст. фільм (12+).
22.55 «Камертон». Журналіст, паэт Навум Гальпяровіч.

5 Беларусь 5

8.00 Вялікі спорт. Ток-шоу. 8.40 Бятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Эстафета. Жанчыны.
10.15 Хакей. Кантынентальны кубак. Суперфінал. «Юнацтва-Мінск» — «Шэфілд» (Вялікабрытанія).
12.10 Футбол. Чэмпіят Англіі. «Чэлсі» — «Лестэр». 14.05 Бятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Масстарт. Мужчыны.
15.00 Барацьба. Чэмпіят Беларусі.

16.30, 22.05 Бятлон. Этап Кубка свету. Рупольдзінг. Масстарт. Жанчыны.
17.00 Футбол. Чэмпіят Англіі. «Борнмут» — «Арсенал». 18.30 Піт-стоп.
18.55 Хакей. Кантынентальны кубак. Суперфінал. «Юнацтва-Мінск» — «Намад» (Казахстан). (У перапынках — Спорт-цэнтр.)
21.20 Пра спорт. Вынікі тыдня.
22.40 Гандбол. Чэмпіят Еўропы. Нарвегія — Беларусь.

АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) Нашы навіны.
7.10 Камедыя «Трэмбаіта» (12+).
9.10 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).
9.25 «На наш густ» (12+).
10.05 «Ганна Самохіна. «Запомніце мяне маладой і прыгожай» (12+).
11.05 «Дарагая перадача» (12+).
11.45 Маст. фільм «Я кахаю свайго мужа» (12+).
16.20 «Берагчы і абараняць». Фільм 2-і (16+).
17.10 «Кропля ў кроплю». Навагодні выпуск (16+).
20.00 Контуры.
21.05 «Клуб Вясёлых і Знаходлівых». Вышэйшая ліга. Фінал (16+).
23.50 Маст. фільм «Стары Новы год» (12+).

СТБ

6.20 «Скардзіца дазваляецца». 6.40 Трагікамедыя «Восеньскі марафон». (12+).
8.15, 17.20 «Аўтапанарама» (12+).
8.45 Маст. фільм «Тэрмінал». (12+).
11.00 «Вялікае снеданне» (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.00, 8.00, 11.00, 21.00 Зімовыя віды спорту. «Пункт назначэння». 3.30, 1.30 Ралі-рэйд. «Дакар». 4.00 Тэніс. Турнір АТР. Фінал. 5.00, 9.30, 16.15, 20.00 Скачкі з трампліна. Кубак свету.
6.00, 8.30, 13.15, 18.00, 19.30 Бятлон. Кубак свету.
7.00, 11.30, 15.00 Горныя лыжы. Кубак свету.
10.30 Аўтагонкі. «Формула Е». 18.30 Лыжныя гонкі. Кубак свету.
21.35 Снукер. «Мастэрс». 2.00 Ралі-рэйд. «Афрыка Эка Рэйс». 2.15 Тэніс. US Open. Мужчыны. Фінал.

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 Камедыя «Аперацыя «Тушонка». (16+).
2.55 Драма «Настаўнік года». (16+).
5.00 Камедыя «Закусачная на колах». (12+).
7.10 Камедыя «Драконы на заўжды». (16+).
9.00 Камедыя «Карпаратыў». (16+).
10.40 Камедыя «Ёлкі лахматыя». (6+).
12.20 Камедыя «Ёлкі». (12+).
14.00 Камедыя «Ёлкі-2». (12+).
15.55 Камедыя «Ёлкі-3». (6+).
17.45 Камедыя «Ёлкі 1914». (12+).
19.45 Камедыя «Ёлкі-5». (6+).
21.25 Меладрама «Захацаўся ў нявесту брата». (16+).
23.15 Камедыя «Ну ты і прыдурак!» (16+).

ТВБЗ

6.00 М/ф (6+).
10.20 «Паненка і кулінар» (12+).
10.55 «Твой свет». Серыял (16+).
14.25 «Жонка. Гісторыя каханых» (16+).

11.40 «Участак лейтэнанта Качуры». Серыял. 3—4-я серыі (16+).
13.30, 16.30 «24 гадзіны». 13.45 Фантастыка «Трансформеры». (12+).
16.50 «Цэнтральны рэгіён». 17.45 Камедыя «Выкрутасы». (12+).
19.30 «Тыдзень». 20.25 Баявік «Джэк Рычэр». (16+).
22.45 «Тыдзень спорту». 23.15 «Навагодні настрой». (12+).
1.05 Элтан Джон: канцэрт «Фартэпіяна за мільён долараў» (16+).

МІР

6.00 «Мільён пытанняў пра прыроду» (6+).
6.10, 7.30, 9.20 М/ф (0+).
6.30 «Такія дзіўныя» (16+).
7.00 «Беларусь сёння» (12+).
8.20 «Культ/Турызм» (16+).
8.50 «Яшчэ танней» (12+).
9.30 «Дастукацца да зоркі» (12+).
10.00, 16.00 Навіны (бягучы радок).
10.15, 16.15, 20.00 Серыял «Трохі не ў сабе». (16+).
19.00 «Разам». 21.35 Маст. фільм «Асабліва-васці нацыянальнай падледнай лоўлі, або Адрыў па поўнай» (16+).
23.10 Серыял «Квіток у гарэм». (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР РТР—Беларусь

7.00 «Пакой смеху». 7.50 Маст. фільм «На скрыжаванні радасці і гора». 11.00 Весткі.
11.20 «Сам сабе рэжысёр». 12.15 «Ранішняя пошта». 13.00 «Калі ўсе дома». 13.55 Маст. фільм «Вечная казка». 15.45 «Смяяцца дазваляецца ў Новы год!»
18.20 Маст. фільм «Па сакрэце ўсяму свету». 20.00 Весткі тыдня.

21.45 «Вялікая опера». 23.50 «Нядзельны вечар з Уладзімірам Салаўевым».

НТБ—Беларусь

6.20 «Астрапрагноз». 6.25 Камедыя «Алмаз у шакаладзе». (12+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сёння.
8.20 «Вуснамі дзіцяці». (0+).
8.55 Іх норавы». (0+).
9.25 «І зноў добры дзень!» (16+).
10.20 «Першая перадача». (16+).
11.00 «Цуд тэхнікі». (12+).
11.45 «Дачны адказ». (0+).
12.50 «НашСпажыўНагляд». (16+).
13.45 Маст. фільм «Апошні герой». (16+).
15.15, 16.20 Маст. фільм «Супраць усіх правілаў». (16+).
17.15 «Следства вялі...» (16+).
19.25 Баявік «Былы не бывае». (16+).
23.00 «Усё на свеце — музыка». Творчы вечар Сімона Асіашвілі. (12+).

8 канал

9.00, 15.30, 18.45, 21.00, 23.55 «Надвор'е». 9.05 «Сябры дзядулі Марка» (0+).
9.30 «Адшукваецца адпачынак» (0+).
10.30 «Мой любімы гадаванец» (0+).
11.00 Камедыя «Трое ў лодцы, не лічачы сабакі». 13.15 Прыгоды «Каньён». 15.00 Суперкіна.
15.35 «Глядзім усёй сям'ёй». Камедыя «Сонечныя канікулы». 17.05 М/ф «Канёк-Гарбунок». 18.00 Серыял «Яна напісала збойства». 18.50 Камедыя «Клетка для пташак». 20.50 «Вечарніца». 21.05 Трылер «Аэрапорт».

ВТВ ВТВ

6.00, 1.30 «Турбаміксер». (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кадраў». (16+).
8.00 «Асцярожна: дзеці!» (6+).
9.00, 3.00 М/ф «Чычылэнд». (0+)
9.20, 3.20 М/ф «Смяшарыкі». (0+)
9.40, 3.40 М/ф «Машыны страшылікі». (6+)
10.00 М/ф «Скубі Ду». (6+)
10.30, 2.30 «Ералаш». (6+).
11.00 «Дзіцячы КВЗ». (6+).
12.00 «Паспець за 24 гадзіны». (16+).
13.00 Серыял «Вечны водпуск». (16+).
15.00 Камедыя «Мышынае паляванне». (12+).
16.50 Анімацыйны фільм «Рогі і капыты». (12+).
18.30 «Уральскія пельмені». (16+).
20.20 Фантастыка «Асобная думка». (12+).
23.00 «Мільёны ў сетцы». (16+).
0.00 Серыял «Татавы дочки». (12+).
4.00 «Лаві момант». (16+).
5.00 «Дурні і дарогі». (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Святыні хрысціянскага свету». «Дары вешчунюў». 7.00 «Баксёры». Маст. фільм. 8.00 «Востраў скарбаў». М/ф. 9.50 «Звычайны канцэрт». 10.15 «Мы — грамадзі!» 11.00 Да 95-годдзя з дня нараджэння Яўгена Весніка. «Вас выклікае Таймыр». Маст. фільм. 12.25 Яўген Веснік. «Акцёрскія байкі». 13.20 «Загадкавыя малпы з Шангры-Ла». Дак. фільм. 14.15 «Шэдэўры сусветнага музычнага тэатра». Балеты Іржы Кіліана. 15.35 Па слядах тайны. «Паляўнічыя на дыназаўраў». 16.25 «Пешшу...» Маква золатагаловая.

16.55 «Купец на ўсе часы. Віртуальны музей Сяргея Дзягілева». Дак. фільм. 17.45 XX стагоддзе. «Навагодні атракцыён — 81». 19.30 Навіны культуры. 20.10 «Рамантыка романса». Песні Эдуарда Калманоўскага. 21.05 «Кяханне і страасць. Даліда». Маст. фільм. 23.05 Хуан Дыега Флорэс і сябры. 0.50 Кяханне ў мастацтве. «Пабла Пікаса і Дора Маар». Дак. фільм. 1.35 «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан». М/ф для дарослых. 2.00 — Прафілактыка.

НОСТАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 Сустрэча ў Канцэртнай студыі «Астанкіна» з пісьменнікам Уладзімірам Вайновічам. 1992 год. (16+).
7.10, 8.40, 9.40, 11.00, 14.45, 17.40, 18.40, 21.40, 23.45, 0.45, 2.30, 3.40, 4.55 Музычная настальгія. (12+).
7.20, 1.10 Маст. фільм «Цыган». (16+).
9.00, 3.00 «Мінулы час». (12+).
10.00 «Колба часу». (16+).
12.00 «Да і пасля...» з Уладзімірам Малчанавым. 2008 год. (12+).
13.20 «Вакол смеху». 1987 год. (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год. (16+).
16.00, 4.00 «Нараджаныя ў СССР». (12+).
17.00, 23.05 «Песня-87». (12+).
18.00 «Акулы п'яра». Андрэй Губін. 1998 год. (12+).
19.30 «Што? Дзе? Калі?» Фінальная гульня. 1985 год. (12+).
22.00 Маст. фільм «Міг удачы». (16+).
0.00 «Эліта Краіны Саветаў». Анатоль Лук'янаў. 2007 год. (16+).
2.45 М/ф «Функі у цырку». (0+).
5.15 «Песня-82». 3-я частка. (12+).

15.45 «Сніс Лапіна. Забароненая эстрада» (12+).
16.45 «Каўчэг Марка». Серыял (12+).
20.00 «Без падману» (16+).
20.55 «Робін Гуд». Маст. фільм (16+).
23.40 «Асцярожна, махляры!» (16+).
0.10 «Нябёсы, якія абрынуліся». Серыял (16+).
1.40 «Дзяжурны анёл». Серыял (16+).
4.40 «Сон і сны» (12+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 15.00 Целахоўнік (16+). 8.40 Дзікая рака (12+).
10.55 Каспер (12+).
12.55 Як выйсці замуж за 3 дні (16+).
17.30 Востраў праклятых (16+).
20.10 Двайняты (6+).
22.15 Елізавета (16+).
0.40 Вёска праклятых (16+).
2.40 Прыгоды Шаркбоя і Лавы (12+).
4.20 Асуджаныя заручаныя (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Чалавек з будучыні (16+). 8.00 Жаніх (12+).
9.50 Іронія лёсу. Працяг (12+).
12.05 Старое добрае кіно. Сіняя птушка (0+).
14.05 Вій 3D (12+).
16.35 Спарта (16+).
18.20 Гетэры маёра Сакалова. Серыі 1—2-я (16+).
20.20 Кур'ер з «Раю» (12+).
22.15 Галасы вялікай краіны (6+).
0.20 Сатысфакцыя (18+).
2.20 Апельсінавы сок (16+).
4.20 Варашылаўскі стралок (16+).

National Geographic

6.00, 8.25, 14.10, 5.10 Навуковыя недарэчасці. (12+).
8.45 Асушыць акіян: «Тытанік». (12+).

9.35, 15.40 Аўта-SOS. (12+). 10.20, 17.15 Шаша праз пекла. (12+).
11.05, 16.30 Ледзяная дарога. (12+).
11.50, 4.15 Пачатак. (16+).
12.35 Неверагодныя машыны. (12+).
13.25 Займальная навука. (12+).
14.55 Чалавекападобныя малыпы. (12+).
18.00, 22.00, 23.30 Гісторыя пра нас. (16+).
18.45 Выратаваць планету. (12+).
20.25 Карставыя варонкі: пахаваныя жывымі. (16+).
21.10 Расійскія сакрэтныя матэрыялы. (16+).
22.45 Паўночная Карэя: тады і цяпер. (16+).
0.15 Прыр'ю. (12+).
1.05 Дзіўная Другая сусветная. (16+).
1.55 Расследаванні авіякатастроф. (16+).
3.30 Космас: прастора і час. (12+).

Discovery Channel

8.00 Харлі і браты Дэвідсан. (16+).
11.00, 7.10 Што магло пайсці не так? (16+).
12.00 Касмічныя НЗ. (12+).
13.00 Залатая ліхаманка. (16+).
14.00, 16.30 Брудныя грошы. (12+).
17.00 Хуткія і гучныя. (16+).
18.00 Гаражны рамонт. (12+).
19.00 На краі Аляскі. (16+).
20.00 Грандыёзныя машыны Аляскі. (12+).
21.00, 2.00 Махінатары. (12+).
23.00 Аляска: апошні рубж. (16+).
0.00 Вулччыны войны. (16+).
1.00 Прыроджаныя механікі. (12+).
2.55 Узрываючы гісторыю. (12+).
3.50 Каралі грузавікоў. (16+).
4.40, 6.45 Як гэта ўстроена? (12+).

У праграме магчымы змяненні. Перадрукоўка праграмы забаронена.

БЫЎ БЕТОНШЧЫКАМ — СТАЎ КУХАРАМ

У Гродзенскай вобласці беспрацоўныя мужчыны кардынальна мяняюць прафесію

Яшчэ некалькі гадоў таму пераважную большасць беспрацоўных складалі жанчыны. Цяпер сітуацыя змянілася: наперад (калі так можна сказаць) з вялікім адрывам вырвалася моцная палова. У структуры беспрацоўных рэгіёна яны складаюць 72 працэнты. Каб знайсці работу, многія перавучваюцца. Для іх падрыхтоўкі службы занятасці прапануюць каля 40 новых спецыяльнасцяў, большасць з якіх датычацца менавіта мужчын.

Партрэт на фоне

У Гродзенскім гарадскім цэнтры занятасці склалі партрэт сярэднястатыстычнага беспрацоўнага гараджаніна. Гэта мужчына ва ўзросце 40 гадоў, які мае рабочую спецыяльнасць і працоўны вопыт. Большасць мужчын-беспрацоўных не здольны канкураваць на рынку працы. На біржы яны аказаліся пасля звальнення.

Многія, як аказалася, выйшлі з ценю падчас дзеяння дэкрэта № 3 «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства». Рэгістравацца пачалі, каб пазбегнуць выплаты падаткаў. Асабліва напружанымі ў гэтым сэнсе сталі два папярэдня гады. Неаднаразова даводзілася бачыць вялікія натоўпы, якія з самага ранку рухаліся да дзвярэй гарадскога цэнтры занятасці. І, што адметна, пераважную большасць складалі менавіта мужчыны.

Сярод беспрацоўных нямала тых, хто не працаваў доўгі час, але многія трапілі ў гэтую катэгорыю ў выніку скарачэння тэрміну кантракта. Пачалі вяртацца дамоў працоўныя мігранты, прычым не ўсе яны былі аформлены па законе. Большасць з іх такса-

ма беспрацоўных рэгіёна не могуць працаўладкавацца. Напрыклад, па ўсёй вобласці на аднаго беспрацоўнага прыходзіцца крыху больш за тры вакансіі. У самім абласным цэнтры каэфіцыент напружанасці меншы — дзве вакансіі на аднаго саіскальніка. Попыт на працоўную сілу назіраецца ў арганізацыях апрацоўчай галіны, аховы здароўя, адукацыі, будаўніцтва, гандлю. Высока запатрабаваны прадаўцы, кантраляры-касіры, кухары, медыкі, педагогі, інжынеры. У вобласці мае месца вострая неабходнасць у швачках. Службы занятасці гатовы падрыхтаваць спецыялістаў згаданага профілю, але не могуць набраць групу — ніхто не хоча ісці ў гэтую прафесію: маўляў, цяжка і заробкі малыя. Не знайшлося ахвотных авалодаць навыкамі ўкладчыка-заліўшчыка на рыбным прадпрыемстве ў Навагрудку — 30 вакансій застаюцца незанятая. Многае залежыць ад наймальніка, растлумачылі ў абласной службе занятасці. Адсутнасць механізацыі і нізкія заробкі не вабяць беспрацоўных. Да таго ж, многія кіраўнікі разлічваюць на жанчын, а іх сярод беспрацоўных значна менш, чым мужчын. Прадстаўнікі ж моцнай паловы, відаць, больш перабор-



ДАВЕДКА
Сёлета на абласныя курсы падрыхтоўкі спецыялістаў плануецца накіраваць не менш за 1400 беспрацоўных і выдаткаваць на гэтыя мэты 500 тысяч рублёў, што на 140 тысяч больш, чым за мінулы год. Сродкі пойдучы на аплату навучання па дагаворах, камандзіровачныя расходы і стыпендыі.



Гродзенскага аблвыканкама Аляксандр СОБАЛЬ. Перападрыхтоўка вядзецца з улікам попыту. На падставе штодзённага аналізу вакантных спецыяльнасцяў фарміруюцца тыя ці іншыя групы, якія вучацца на розных базах вобласці. Напрыклад, для тралейбуснага парка падрыхтавана 30 вадзіцеляў, сярод якіх нямала жанчын. А вось мужчыны ўсё актыўней асвойваюць «жаночыя» прафесіі. У службе занятасці нагадалі пра групу бетоншчыкаў, якія перавучыліся на кухараў-кандытараў. Пры гэтым кіраўнік групы была вельмі задаволена тым, як адказна ставіліся мужчыны да сваёй новай прафесіі. Магчыма, на выбар паўплывалі шматлікія кулінарныя шоу і серыялы, а магчыма, і рынак працы, на якім кухар заўсёды ў пашане. Дарэчы, такая тэндэнцыя назіраецца ва ўсіх раёнах вобласці, у тым ліку і ў Гродне.

— Раней адукацыя магла быць адна на ўсё жыццё, — заўважыла **супрацоўнік упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гродзенскага гарвыканкама Святлана ЮРКОВА.** — Сёння чалавеку даводзіцца не толькі мяняць месца работы, але і некалькі разоў змяняць прафесію.

Праз службы занятасці набыць новую спецыяльнасць можна даволі хутка — за тэрмін ад месяца да васьмі. І беспрацоўныя ідуць на гэта, бо рынак працы патрабуе кваліфікаваных кадраў. Апошнім часам карыстаецца попытам прафесія аператара ПЭВМ па апрацоўцы лічбавай інфармацыі. Курсы на працягу 2,5 месяца дазваляюць павысіць канкурэнтаздольнасць на рынку працы.

Без адпаведных ведаў сёння нават кладаўшчыком не возьмуць, тлумачаць спецыялісты

му актуальная. Важна, што і заканадаўства гэтаму спрыяе. Так, з 2016 года ў жанчын з дзецьмі да трох гадоў з'явілася магчымасць прайсці бясплатную прафесійную падрыхтоўку альбо павысіць кваліфікацыю. Раней жанчыны, якія не працавалі да дэкрэта, такой магчымасці не мелі. Праз службу занятасці набылі спецыяльнасць 13 маладых маці.

Дарэчы, у абласным камітэце па працы чакаюць змяненняў у новым Кодэксе аб адукацыі, які б дазволіў арганізаваць курсы па падрыхтоўцы вадзіцеляў усіх катэгорый. Пакуль гэта прафесія не уваходзіць у пералік спецыяльнасцяў для перападрыхтоўкі. Разам з тым у рэгіёне не хапае вадзіцеляў. На 1 снежня мінулага года такіх вакансій было 372.

— За апошні год з'явілася амаль на тры тысячы больш рабочых вакансій, — адзначыў Аляксандр Собаль, — гэта добрая перспектыва, бо мы рыхтуем менавіта рабочых спецыялістаў, а значыць, у чалавека больш магчымасцяў працаўладкавацца.

Прадстаўнік службы занятасці звяртае ўвагу на праблемы працаўладкавання ў выніку аптымізацыі прадпрыемства. На яго думку, былым работнікам важна адразу паклапаціцца аб новым месцы работы. Служба занятасці ў гэтым ідзе насустрач. За два месяцы складаюцца спісы тых, хто падпадае пад скарачэнне, з гэтымі людзьмі выходзяць на кантакт прадстаўнікі цэнтраў занятасці. Так, напрыклад, адбылося падчас аптымізацыі на Лідскім мясакамбінаце, які плануецца закрыць. Кожнаму чалавеку былі прапанаваны розныя варыянты працаўладкавання, у тым ліку перавод на новыя прадпрыемствы адпаведнага профілю. Аднак многія думаюць аб імгненнай выгадзе і аддаюць перавагу выхадной дапамозе ў памеры трох зарплат. Пасля звальнення людзі ўсё ж прыходзяць у цэнтр занятасці, але час упушчаны, і выгадная вакансія занята. Амаль палова работнікаў былога мясакамбіната працаўладкавана. Беспрацоўныя, звольненыя з прычыны аптымізацыі, знаходзяцца пад асобым кантролем службы занятасці.

Маргарыта УШКЕВІЧ.
margo@zviazda.by



ма накіравалася на біржу працы. Летась з-за недахопу адпаведных вакансій удалося працаўладкаваць крыху больш за палову зарэгістраваных беспрацоўных, паведамліў у Камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Гродзенскага аблвыканкама, сёлета крыху больш — 64,3%. І гэта самы высокі паказчык па краіне, адзначылі супрацоўнікі камітэта.

лівыя ў выбары месца працы. І ўсё ж многія з іх ужо гатовы кардынальна змяніць прафесію.

Многае залежыць ад наймальніка, растлумачылі ў абласной службе занятасці. Адсутнасць механізацыі і нізкія заробкі не вабяць беспрацоўных.

Вакансіі ёсць, але...

Вядома, службы занятасці дапамагаюць беспрацоўным у пошуках работы. Таксама зрабіць гэта можна самастойна — як праз інтэрнэт-рэсурс названых устаноў, так і праз сайты саміх прадпрыемстваў і арганізацый.

Здараецца, што вакансіі не запатрабаваны і месяц, і другі, і трэці... У той жа час тысячы

Новы старт

Летась на перападрыхтоўку было накіравана 1350 жыхароў вобласці. Дзякуючы новым спецыяльнасцям узровень працаўладкавання павысіўся, адзначыў **начальнік дзяржаўнай службы занятасці насельніцтва Камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне**

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

ХТО НЕ ДБАЕ, ТОЙ НЕ МАЕ

Парушэнні зямельнага заканадаўства выявілі кантрольныя органы Гродзенскай вобласці

ЗАТРАТЫ на ахову навакольнага асяроддзя ў рэгіёне з кожным годам павялічваюцца. Летась на гэтыя мэты накіравана 95 млн рублёў. У тым ліку на ахову і рацыянальнае выкарыстанне зямель — каля 500 тысяч. І вынікі відавочныя — на чысціню населеных пунктаў, дагледжаныя палі звяртаюць увагу многія, хто прыязджае на Гродзеншчыну. Тым не менш парадак наведзены далёка не ўсюды.

ЗЯМЛЯ ПУСТУЕ

Уцягванне пустуючых зямель у севазварот адбываецца згодна з рэгіянальнай праграмай. Большасць работ праведзена. Але ў некаторых раёнах зямля так і застаецца неапрацаваная. У Мастоўскім раёне зрабілі справаздачу аб выкананні, але толькі на паперы. Спецыялісты Камітэта дзяржкантролю Гродзенскай вобласці ўстанавілі факт пустуючых зямель у ААТ «Чарлёна». Па стане на 25 лістапада не ўцягнуты ў абарот каля 65 га зямель сельскагаспадарчага прызначэння.

Таксама кантралёры задаюцца пытаннем: чаму пустуюць землі пасля меліярацыі? Напрыклад, у сельгаспрадпрыемстве «Мажэйкава» Лідскага раёна рэканструкцыя праведзена пазалетась, але 10 га плошчы так і не ўцягнута ў работу. У Свіслацкім раёне 1,2 га зямель ААТ «Акр-Агра» пасля дрэнажу зарастаюць пустазеллем.

Каб навесці парадак, неабавязкова ўкладаць значныя фінан-

савыя сродкі, лічаць кантралёры. Дастаткова проста ачысціць тэрыторыю ад смецця. У гэтым маюць патрэбу раён прамысловай зоны па вуліцы Скідзельская шаша ў Гродне, тэрыторыя былой воінскай часці па вуліцы Лідскай, землі гаражных кааператываў. Павялічылася колькасць парушэнняў падчас распрацоўкі кар'ераў. По словах спецыялістаў прыродаахоўнай службы, кожны трэці кар'ер эксплуатаецца з парушэннямі.

ЗАБРУДЖВАЮЦЬ ЖОРСТКА

Як паведамілі ў Гродзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, самыя значныя штрафы датычацца забруджвання азотна-аманійнымі сцёкамі. У сувязі з гэтым летась складзена 27 прэтэнзій на суму 110 тыс. рублёў.

Самым буйным забруджвальнікам экалагі назвалі Лідскі ветэрынарны ўтыльзавад, дзе ў сцёках зафіксавана перавышэнне такога таксічнага рэчыва, як азот аманійны, у 536 разоў.

Такая сітуацыя не магла не адбіцца на навакольным асяроддзі. Несанкцыянаваныя выкіды сцёкаў прывялі да ўсыхання 900 дрэў на 1 га лесу. Агульная сума стратаў склала 74 тыс. рублёў. За забруджванне лесу пракуратурай заведзена крымінальная справа.

Выяўлены парушэнні і на тэрыторыі самога прадпрыемства.

Летась кантрольнымі органамі ўстаноўлена, што на працягу некалькіх месяцаў адбывалася несанкцыянаванае скідванне мяса-касцявых рэшткаў у ямы, якія выкапалі на пляцоўцы. Работнікі нагляднага органа лічаць, што на гэтай тэрыторыі можна было б размясціць ачышчальны збудаванні. Для гэтых мэт варта прыстасаваць стары будынак, які ніяк не задзейнічаны.

На прадпрыемстве, як бачна, гэту праблему бяруцца вырашаць па-свойму. Паколькі ветэрынарны ўтыльзавад збіраецца павялічваць магутнасці, адміністрацыя звярнулася да абласных уладаў з просьбай вылучыць для ўзвядзення ачышчальных збудаванняў новы ўчастак плошчай 4 га. Гэты аб'ект прадпрыемства бярэцца ўзвесці за ўласныя сродкі.

КАБ ШТРАФ НЕ ПЛАЦІЦЬ...

У Камітэце дзяржкантролю Гродзенскай вобласці звяртаюць увагу на інвестараў, якія перавышаюць тэрміны будаўніцтва сваіх аб'ектаў. У сваю чаргу мясцовымі ўладамі гэта дзейнасць не рэгламентуецца, штрафы за звышнорматыўныя тэрміны не бяруцца.

Адзін з такіх аб'ектаў — аўта-сэрвіс, які будзецца на ўчастку плошчай 1,6 га. Гарадскімі ўладамі на працягу года не прымаюцца меры па ўносе платы за права заключэння арэнды ў памеры 209 тыс. рублёў. Справа зрушылася з месца толькі пасля ўмяшання кантралёраў.



Несанкцыянаваная звалка ў раёне аграгарадка Гудзевічы (Мастоўскі раён).

А вось зямельны ўчастак па вуліцы Магістральнай у Гродне стаіць у запустелі, хоць выдзелены будаўнічай арганізацыяй пад адміністрацыйны будынак. У Шчучынскім раёне прадпрыемствам абласной газавай службы на ўчастку створаны сметнік дэмантаваных канструкцый, блокаў, спісаных будаўнічых матэрыялаў. У Мастоўскім раёне ёсць факты забруджвання смеццём ачышчальных збудаванняў. На лясных ускрайках і каля пустых будынкаў з'яўляюцца стыхійныя сметнікі.

Прыродаахоўнымі інспекцыямі складзена каля 80 пратаколаў за парушэнні парадку выкарыстання зямлі і патрабаванняў па яе ахове.

На гэту праблему будзе звернута асабліва ўвага, паведамілі экалагі, бо на тэрыторыі вобласці да 2020 года плануецца закрыць усе міні-палігоны. Летась іх колькасць зменшылася амаль на 50.

Маргарыта УШКЕВІЧ.
margo@vziazda.by

Іван ЖУК, намеснік старшыні Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта:

— Я часта раблю аблёт рэгіёна і бачу, што яго абшары выглядаюць усё лепш і лепш. Мы сур'ёзна ўзяліся за добраўпарадкаванне тэрыторыі. Кожны год у аблвыканкаме складаецца рэгіянальны план па навядзенні парадку на зямлі і добраўпарадкаванні населеных пунктаў. Увялі практыку вызных штабоў, нядаўна аглядалі, як захоўваецца смецце ў Зэльвенскім раёне, вядзецца перапрацоўка на новай лініі ў Слоніўскім раёне. Плануем сёлета закрыць некалькі сотняў міні-палігонаў. Будзем рабіць стаўку на сарціроўку смецця і яго перапрацоўку. Паступова набірае магутнасць смеццесартавальны завод пад Гродна, уводзім новыя лініі сарціроўкі адходаў у раёнах.

Распрацавана праграма па зносе збудаванняў, якія не выкарыстоўваюцца. Асабліва ўвага будзе ўдзяляцца былым сельскагаспадарчым пабудовам, у тым ліку старым зернесушыльным комплексам. Ставіцца задача да 1 красавіка 2018 года навесці парадак на фермах.

Трэба ўдакладніць уласнікаў зямлі паміж лясной дарогай і сельгасугоддзямі. На гэтай тэрыторыі часта ўзнікаюць стыхійныя сметнікі. Узмоцнім работу па зносе трухлявых будынкаў. Бачым, што менш запатрабаванай становіцца зямля для прысудзібных участкаў — яна зарастае пустазеллем, гэта тэрыторыя таксама будзе уведзена ў абарот.



Стан прыдарожнай паласы ў мікрараёне Баранавічы (г. Гродна).

КАНКРЭТНА І АДНАЗНАЧНА

ЗДЫМАЮЦЦА АБМЕЖАВАННІ

У кожным буйным горадзе ёсць кварталы, дзе захаваліся драўляныя будынкi пачатку мінулага стагоддзя, а месцамі і баракі, якія пазначаны ў планах пад знос яшчэ з 1980-х гадоў. У сувязі з чым грамадзянам доўгія гады не дазвалялі рабіць рэканструкцыю гэтага жылля. Але цяпер праблема вырашана — згодна з Указам Прэзідэнта № 463, падпісаным 26 снежня мінулага года.

— Уласнік можа ажыццяўляць рэканструкцыю такога жыллага дома, павялічыць яго плошчу і ўзводзіць гаспадарчыя пабудовы на прыдамавой тэрыторыі — аж да прыняцця рашэння аб наступным адабранні зямельных участкаў для дзяржаўных патрэб, — каментуе дакумент **начальнік упраўлення землеўпарадкавання Дзяржкаммаёмасці Сяргей КАСТРОЎ**. — Раней выканкам мог адмовіць грамадзяні-

ну ў рэканструкцыі, спасылаючыся на тое, што квартал забудовы ідзе пад знос. Таму норму прапісалі канкрэтна і адназначна, каб было ўсё дакладна і зразумела. Дом па-ранейшаму будзе знаходзіцца ў зоне адсялення, аднак калі сям'я расце — нарадзілася дзіця, з'явілася машына, — у чалавека павінна быць права на камфорт. Гэта, вядома, не значыць, што ўздоўж «чырвоных ліній» транспартных магістраляў горада раптам з'явіцца шматпавярховыя асабнякі, але спросціцца працэс стварэння нармальнага бытавых умоў.

Бо часам даходзіла да таго, што ў дамах, якія плануецца да зносу, не толькі забаранялася павялічваць жылплошчу, але нельга было нават элементарныя выгоды зрабіць — кухню пашырыць. Аднак указ не толькі пра гэта.

— Дакумент «адвезаў» кадастры кошт зямлі ад долара, як ён вызначаўся пасля

1 студзеня 2015 года, — працягвае Сяргей Кастроў, — пры гэтым не прадугледжана ніякай іншай індэксацыі коштаў. Ёсць паліслабленні і для сялянскіх фермерскіх гаспадарак: землеўпарадкавальныя службы выканкамаў будуць ажыццяўляць распрацоўку праекта адводу зямельнага ўчастка для іх бясплатна. Раней гэтая паслуга аплачвалася сялянскімі фермерскімі гаспадаркамі. Працэс адабрання і прадастаўлення ўчасткаў замест трох працэдур будзе складацца з дзвюх, распрацоўка праекта адводу зямельнага ўчастка і ўстанаўлення на мясцовасці яго мяжы аб'яднаны ў адну працэдуру. Гэта не толькі паскорыць і спросціць адвод зямель, але і дазволіць пазбегнуць памылак з межамі, плошчамі ўчасткаў і абмежаваннямі ў іх выкарыстанні.

Таксама, па словах Сяргея Кастрова, усталяваны 10-дзённы тэрмін, на працягу

якога выканкам павінен прыняць рашэнне аб адмове ў прадастаўленні зямельнага ўчастка. І старшыні выканкамаў павінны будучы больш пільна кантраляваць выкананне рашэнняў аб выдзяленні зямель, у тым ліку і ў часовае карыстанне або ў арэнду.

Акрамя таго, арганізацыі, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду, надзяляюцца правам да 1 студзеня 2023 года выкарыстоўваць прадастаўленыя ім раней зямельныя ўчасткі без афармлення дакументаў, што засведчаюць права на іх. Сельскагаспадарчыя арганізацыі і дзяржаўныя лесагаспадарчыя ўстановы вызваляюцца да 1 студзеня 2020 года ад выплаты дзяржпошліны за выдачу такіх дакументаў у дачыненні да зямельных участкаў, прызначаных для вядзення сельскай і лясной (лесарэкарвак) гаспадаркі.

Сяргей КУРКАЧ. kurkach@vziazda.by

Падпісаны Указ

«Аб удасканаленні парадку адабрання і прадастаўлення зямельных участкаў»

АЎТАМАБІЛЯМ ТУТ НЕ МЕСЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ужо манціруецца гульнявое абсталяванне і ў двары суседняга дома. Жанчына-вартаўнік, даведаўшыся, што па давернай ёй тэрыторыі ходзіць не зламаны, а карэспандэнт газеты, ахвотна дзеліцца сваімі меркаваннямі. Прызнаецца, што такі дворык — мара ўсяго яе жыцця. У самім доме кватэры стандартныя, а вось від з акна — усім на заздраць.

— Хутка чарговы дом будзе здадзены. Будаўнічыя работы ідуць поўным ходам. Шмат людзей, шмат тэхнікі. Першы дом наогул пабудавалі за нейкія тры месяцы, — адзначае яна.



Вольга прызнаецца, што вартаваць такі дом — задавальненне.

таў, а таксама Стасавы і Грышына. Усе аўтастаянкі паводле канцэпцыі вынесены за тэрыторыі дамоў. Унутры — гульнявыя комплексы для дзяцей, месцы для адпачынку дарослых, веласцяжыні, пешаходныя алеі. Гэта перш за ўсё клопат пра нашу бяспеку, пра нашых дзяцей. Сёння вакол вельмі шмат машын, трэба, каб у дварах такой пагрозы не існавала.

«Акрамя ўсяго, будаўнікі абяцаюць устанавіць дваровыя трэнажоры, каб жыхары мелі магчымасць бясплатна падтрымліваць фізічную форму.

На вочы трапляе маладая пара, у якой таксама цікаўлюся ўражаннімі.

— Мы спецыяльна выбралі гэты дом, — прызнаецца мужчына. — Кватэра звычайная, а вось дворык цудоўны. Я сам аўтаўладальнік, але зусім не супраць пакідаць машыну з іншага боку дома. Гэта лепш, чым 45 аўто ў двары, прайсці няма як. Вельмі цікавы праект, спадзяюся, што паступова ён будзе распаўсюджвацца па ўсім Магілёве.

ДАМЫ БУДУЧАГА

— Канцэпцыя распрацаўвалася зыходзячы з таго, што сёння трэба глядзець у будучыню, — паведаміў галоўны інжынер Магілёўскага гарадскога ўпраўлення капітальнага будаўніцтва Віталь ШУМЕЙКА. — Дваровыя тэрыторыі павінны быць прызначаны для людзей, а не для тэхнікі. Таму сумесна з архітэктарамі горада і вобласці была распрацавана канцэпцыя двух нашых мікрараёнаў у раёне вуліцы Касманаў-

Спецыялісты называюць умовы, якія ствараюцца ў гэтых мікрараёнах, «спрыяльным асяроддзем для пражывання». Ёсць спадзяванні, што такія дворыкі будуць матываваць людзей не сумаваць па сваіх кватэрах, а, як у добрых старых часах, выходзіць на вуліцу і разам бавіць час.

— Што датычыцца дамоў па вуліцы Стасавы і Грышына, то там мы наогул размеркавалі зоны такім чынам, каб дзеці розных узростаў знайшлі сабе заняткі па душы, — удакладняе галоўны інжынер. — Напрыклад, дзеці да 6 гадоў будуць гуляць на сваёй тэрыторыі, а дзеці ад 6 да 12 — на сваёй. Плюс невялікія валебольныя, баскетбольныя, футбольныя пляцоўкі для старэйшых падлеткаў.

Акрамя ўсяго, будаўнікі абяцаюць устанавіць дваровыя трэнажоры, каб жыхары мелі магчымасць бясплатна падтрымліваць фізічную форму.



Ёсць дзе і пагуляць, і адпачыць.

Прынцыповых адрозненняў у планеўніцы дома не прадугледжана, за выключэннем фасаднай часткі. Яна больш сучасная і прывабная — шклянныя лоджыі, цікавая рознакаляровая афарбоўка. Архітэктары да гэтага аднеслі вельмі адказна. Як-нікак дамы будучага. У выніку за кошт афарбоўкі атрымаўся такі 3D-фармат.

ПЕРШЫЯ ПАСЛЯ МІНСКА

Усе дамы па вуліцы Касманаўтаў, дарэчы, прызначаны для шматдзетных сем'яў, якія набываюць жыллё з дзяржаўнай падтрымкай у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта № 240.

На жаль, не ўсе магілёўскія новабудуёлы абзаведуцца такімі ж дварамі.

— Калі гэта кропкавая забудова, будзем зыходзіць з тых умоў, якія там склаліся, — кажа Уладзімір Кракапенка. — А вось для кварталаў, як па вуліцах Стасавы і Грышына, гэта стане першачарговым кірункам.

на пляцоўкі для гульні і адпачынку. Няма транспартнай напружанасці ў дварах, як гэта было раней.

Ініцыятарам ідэі, дарэчы, стаў намеснік міністра архітэктуры і будаўніцтва Дзмітрый СЕМЯНКЕВІЧ, які летас паставіў на ўзроўні краіны пытанне аб стварэнні «спрыяльнага асяроддзя пражывання» ўнутры дваровых тэрыторый падчас новага будаўніцтва. Цэлы квартал падобнай дамоў пабудаваны ў Баравой пад Мінскам. Гэта лічыцца ўжо сучасным фарматам, які стварае для чалавека больш камфортныя ўмовы існавання. Паводле гэтага фармату нават самі дамы будуцца з улікам патрэб жыхароў — з высокімі столлямі, байбоксамі для захавання веласіпеду, спецыяльнымі пакоямі для мыцця чатырохлапых пасля выгулу на вуліцы. У Магілёве пакуль больш сціплая версія. Тут усе перавагі ў дварах. Затое такі варыянт больш даступны для людзей. Адзін з дамоў па вуліцы Касманаўтаў, дарэчы, прызначаны для шматдзетных сем'яў, якія набываюць жыллё з дзяржаўнай падтрымкай у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта № 240.

— Упершыню прыйшлося адмовіцца ад аўтапаркоўкаў унутры двароў, — кажа галоўны інжынер прадпрыемства Уладзімір ПРАКАПЕНКА. — Ідэя даўно лунала ў паветры. Цяпер у дзяцей і дарослых ёсць магчымасць бесперашкодна выходзіць

з двараў. У першыя пасля Мінска будзем зыходзіць з тых умоў, якія там склаліся, — кажа Уладзімір Кракапенка. — А вось для кварталаў, як па вуліцах Стасавы і Грышына, гэта стане першачарговым кірункам.

Нэлі ЗІГУЛЯ.
zigulya@zviazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ СОБСТВЕННОСТИ СП «ВЕСТАВТО» ОАО		
Наименование объекта	Начальная цена продажи, руб. без НДС	Размер задатка, руб.
ЛОТ № 1 Объект недвижимости 1. Капитальное строение (инв. № 100/С-44296) – санузел, пл. 180,0 м ² , расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Коммерческая, 17/1. Объект недвижимости 2. Капитальное строение (инв. № 100/С-84875) – навес таможенного досмотра, пл. 514,7 м ² , расположенное по адресу: Брестская обл., г. Брест, ул. Коммерческая, 17/1. Объекты расположены на земельном участке пл. 0,5915 га с кадастровым номером 14010000001029935	51 736,00	2 496,00
Организатор торгов	РУП «Институт недвижимости и оценки» Брестский филиал	
Срок заключения договора купли-продажи	Не позднее 20 рабочих дней с момента подписания протокола аукционных торгов	
Условия оплаты	Оплата производится в соответствии с заключенным договором купли-продажи	
Условия продажи	Без условий	
Номер р/с для перечисления задатка	BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, ВИС Банка BPSBВY2X, УНП 201028245	
Аукцион состоится 16 января 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325 Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки»		
Перечень документов для участия в аукционных торгах и иную информацию можно узнать по телефонам: (0162) 20-92-13; 21-88-81		
Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10, каб. 329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Последний день приема заявлений – 15 января 2018 г. до 17.00		

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА		
Организатор аукциона	ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, пом. 1703	
Продавец	ЗАО «АТЛАНТ», г. Минск, пр-т Победителей, 61	
Предмет аукциона		
Наименование	Общая площадь/Протяженность	Инвентарный номер
Лот № 1		
Спортивный зал Здание специализированное физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения	2754,3 кв. м	110/С-2640
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Гагарина, 59		
Составные части и принадлежности	Двухэтажное из металлического каркаса, блочно-кирпичное здание спортивного зала с подвалом, крыльцами, входами в подвал, вентиляционной, внутриплощадочным проездом, тротуаром, сетью водопроводами, сетью канализации К1, сетью канализации К3, тепловыми сетями и вводом электро-снабжения	
Сведения о земельном участке	Земельный участок, общ. пл. 0,3965 кв. м, предоставлен на праве постоянного пользования для обслуживания спортивного зала	
Сеть наружного электроосвещения территории Сооружение специализированное энергетики	189 м	110/С-110677
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Гагарина, 59, сеть наружного электроосвещения территории		
Сведения о земельном участке	Строение расположено на земельных участках, предоставленных на праве аренды, общ. пл. 0,0001 га (до 20.01.2065), общ. пл. 0,0001 га (до 03.04.2015), для обслуживания опор освещения благоустройства спортивного зала	
Начальная цена с НДС 20%	1 214 676,00 белорусских рублей (снижена на 10%)	
Сумма задатка	50 000,00 белорусских рублей	
Лот № 2		
Магазин с кафетерием Торговое помещение	941 кв. м	110/D-2754619
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, ул. Советская, 101а-85		
Начальная цена с НДС 20%	747 684,00 белорусских рублей (снижена на 10%)	
Сумма задатка	30 000,00 белорусских рублей	
Лот № 3		
Ресторан «Домашний круг» Помещение общественного питания	1119,8 кв. м	110/D-2767184
Адрес: Брестская обл., г. Барановичи, б-р Бородинского, 4/1-1		
Начальная цена с НДС 20%	770 101,73 белорусских рублей	
Сумма задатка	50 000,00 белорусских рублей	
Лоты № 1, № 2, № 3 обременены договорами аренды		
Задаток для участия в аукционе в белорусских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; нерезидентами РБ задаток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBВY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»		
Срок заключения договора купли-продажи	20 рабочих дней после проведения аукциона	
Условия оплаты предмета аукциона		
Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%) в течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора купли-продажи		
Победитель аукциона либо единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной на 5%, возмещает продавцу затраты по проведению рыночной оценки предмета аукциона: по Лоту № 1: 540,00 белорусских рублей, по Лоту № 2: 420,00 белорусских рублей		
Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by		
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия.		
Предыдущее извещение о проведении аукциона по Лотам № 1, № 2 опубликовано в газете «Звязда» от 11.10.2017		
Дата и время проведения аукциона	12.02.2018 в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»	
Дата и время окончания приема документов	08.02.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной оценки»	
Контактные телефоны	+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. Email: auction@cpo.by	

САМАГОННЫ МІНІ-ЗАВОД НА... КОЛАХ

Паводле інфармацыі УУС Мінаблвыканкама, цуда-тэхніку супрацоўнікі ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі знайшлі ў вёсцы Папоўка, калі правяралі сігнал, які паступіў ад грамадзян. Самагонны апарат на рухомай платформе знаходзіўся на прысядзібным участку 53-гадовага мясцовага жыхара.

Параўнальна партатыўны апарат меў працоўную сістэму па вытворчасці самапальнага спіртнога. Канструкцыя размяшчалася на кампактнай двухколавай платформе з прычэпным устравым. У распараджэнні ўладальніка меўся трактар, а таксама аўтамабіль, якія былі здольныя перамяшчаць самагонную вытворчасць практычна ў любы пункт мясцовасці. Такім чынам грамадзяніну ўдавалася добра канспіравацца пры вырабе самагонкі — ён

ТАКІ ПЕРАСОЎНЫ АПАРАТ ВЫЯВІЛІ ПРАВААХОЎНІКІ ў Вілейскім раёне

увесь час мяняў месца вытворчасці. Пры гэтым перавага аддавалася маланаведвальным участкам навакольных лясоў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, перасоўны самагонны міні-комплекс функцыянаваў з лета гэтага года. Гаспадар міні-завода на колах раней ужо прыцягваўся да адказнасці за незаконны абарот спіртазмяшчальнай вадкасці. У цяперашні час у дачыненні да яго праводзіцца праверка.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ДЗЕЛАВЫЯ ЛЮДЗІ

А ПАЧАЛОСЯ З... АГУРКОЎ

Аб'ект прыдарожнага сэрвісу «Рулъ», што каля беларуска-расійскай мяжы (з нашага боку) — сямейны бізнес. Уладальнікі, муж і жонка, раней жылі ў Рызе, потым — у Маскве. Але ў рэшце рэшт пераехалі ў Лёзна — бліжэй да мамы бізнесвумен. У размове з нашым карэспандэнтам прадпрымальнікі расказалі пра тое, з чаго пачыналі і як развіваліся.

На старце

З гэтымі ініцыятыўнымі людзьмі мяне пазнаёміла старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў Тамара ДРЫЛЁНАК. І не дзіўна: мясцовая ўлада ва ўсім падтрымлівае тых, хто распачынае сваю справу, выходзіць на новы ўзровень дзелавой актыўнасці.

Ірына ІЛЬЮШЧАНКА, кіраўнік прыватнага гандлёвага ўнітарнага прадпрыемства «Прыдарожнік», якому і належыць кафэ, і яе муж Альфрэд ШАМКО, фінансавы дырэктар, дарэчы, адразу папрасілі падзякаваць раённым уладам за разуменне і маральную падтрымку, за добрыя парады.

— Ад Лёзна мы знаходзімся прыкладна за дзесяць кіламетраў, на рэспубліканскай трасе Р 21 у будынку 1. Нашаму бізнесу нядаўна споўнілася дзесяць гадоў. Памятаю, як у райвыканкаме атрымала рэгістрацыю ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. У першы дзень мы літаральна пад адкрытым небам прадавалі агуркі са свайго агарода і... каву. Потым купілі вагончык, — успамінае Ірына Міхайлаўна. Яна скончыла ў наваполацкай ВНУ факультэт машынабудавання. У Маскве апынулася пасля развалу СССР, там жа атрымала спецыяльнасці кандытара і дызайнера.

Яе муж родам з Латвіі. Там і цяпер жывуць яго сваякі. Пра такіх кажуць — чалавек з «залатымі рукамі». У прыватнасці, у рамонце аўто ён — майстар! Таксама мае тэхнічную адукацыю, акрамя гэтага, захапляецца гісторыяй, краязнаўствам.

— Я аматар смачна паесці. Таму і адкрылі прыдарожную кропку харчавання (смяецца). Раней мы часта ездзілі з Масквы ў Беларусь і Латвію, так што нам была знаёмая і траса,

і праблемы яе. У прыватнасці, раней не было дзе нават кавы папіць, не гаворачы пра тое, каб перакусіць, — расказвае Альфрэд Аляксандравіч.

Сям'я вырашыла ўнесці свой уклад у стварэнне прыдарожнай інфраструктуры. Калі ўсталявалі вагончык, кліентаў стала больш... Потым з'явіўся невялікі домік, але без кухні. Аднымі з першых яны перарэгістраваліся з ІП у юрыдычную асобу.

Вельмі няпроста было знайсці грошы, каб аплаціць праект збудавання аб'екта з кафэ. Калі з мінскай фірмы паведамлілі, што праект абыдзецца прыкладна ў дзесяць тысяч еўра ў эквіваленце, настрой, зразумела, сапсаваўся. Ды і праект кацельні трэба было заказваць у іншай «канторы», якая адказвае за цеплазабеспячэнне. Плюс трэба было заплаціць яшчэ шмат за што. Напрыклад,



Кафэ «Рулъ».

Расія — метраў 200, не больш. Таму зрабілі ўсё, каб з першых жа хвілін іншаземцы адчувалі, што Беларусь — гэта цывілізаваная краіна.

Як да сваякоў

Расказалі прадпрымальнікі і пра сваіх кліентаў. Многія з іх — пастаянныя.

— Мы такіх па імені вітаем. Сустрэаемся амаль як з роднымі. Ведаем, хто што любіць з ежы. Напрыклад, мусульманам прапануем стравы без свініны. У нас спыняліся паесці немцы, італьянцы, французы, венгры, шмат палякаў, літоўцаў... Не раз чулі ад іх запрашэнні прыехаць у госці, — працягвае гаспадыня кафэ.

Жартуюць, што могуць не глядзець выпускі навін, бо

шыў паесці першы раз, потым прапануецеца адказаць на пытанні анкеты. Можна паставіць адзнаку ўстанове, выказаць свае пажаданні або незадаволенасць. Інфармацыя аналізуецца, і гэта спрыяе павышэнню ўзроўню абслугоўвання.

Кафэ працуе кругласутачна, без выхадных. І толькі з 30 снежня па 15 студзеня ўвесь калектыў (12 чалавек) разам сыходзіць у відпуск — першыя пару тыдняў новага года назіраецца рэзкі спад патакоў аўто.

Фінансавы дырэктар, між іншым, канстатуе, што «вялікая» палітыка таксама ўплывае на колькасць кліентаў.

— Калі супраць Расіі, напрыклад, увялі санкцыі, міма нас адразу меней машын стала праяжджаць. Калі ў Кітаі прапанавалі адрадыць «Шаўковы шлях», рух актывізаваўся, — тлумачыць Альфрэд Аляксандравіч.

Прадпрымальнікі канстатуюць, што працаваць нялёгка, але зарабіць на прыдарожным сэрвісе можна надрэнна. Ім дапамагае дачка Алена. А яе двое дзетак — 6-гадовы Мацвей і 4-гадовы Ілья — прыдумалі гульні «У кафэ». Будзе каму перадаць бізнес!

Дарэчы, муж з жонкай задумалі прадаваць яшчэ і прадукты з падсобных гаспадарак жыхароў раёна. У «церамку» можна будзе купіць мяса і агародніну, малако, смятану і гэтак далей. Такім чынам на прыдарожным сэрвісе змогуць зарабляць і тыя, хто наўрад ці калісьці зоймецца бізнесам.

Аляксандр ПУКШАНСКІ. pukshanski@zviazda.by



Гаспадары з дачкой і ўнукам.

за паслугі геадэзіста, энергетыка, дарожнай арганізацыі... Але сям'я настойліва дабівалася сваёй мэты — стварыць утульнае месца каля дарогі, не горш, чым у краінах ЕС. Паколькі муж і жонка шмат падарожнічалі па Еўропе, было з каго браць прыклад. Разуменлі, што кафэ — гэта і своеасаблівая візітоўка краіны, бо ад мяжы з

замежжыя госці расказваюць пра тое, што адбываецца ў іх краінах.

Амаль усіх гасцей, дарэчы, здзіўляе, што часнок на сталах можна браць бясплатна. Уладальнікі бізнесу такім чынам клапоцяцца, каб у халодны час года наведвальнікі атрымлівалі прафілактычныя «вітаміны». Тым, хто выра-

Пакора, любоў і цярпенне

Гэтыя пачуцці ахопліваюць пры наведванні экспазіцыі, якая пераносіць у XII стагоддзе

Выстаўка «Выява, традыцыя і час» напярэдадні Раства Хрыстовага праходзіць у Гомельскай мастацкай галерэі імя Гаўрылы Вашчанкі. Са сцен сучаснай установа з верай і надзеяй глядзяць на нас хрысціянскія святыя.

Экспанаты — копіі, якія з максімальнай дакладнасцю аднаўляюць фрэскавы жывапіс XII стагоддзя старажытных храмаў Пскоўшчыны і Наўгародчыны. Дарэчы, адносіліся яны ў той час да Полацкага княства. Аўтары — выпускнікі кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў розных гадоў.

Работы выконваліся непасрэдна пры наведванні старажытных храмаў. Першыя экспедыцыі выпускнікоў Тэатральна-мастацкага тады яшчэ інстытута пабывалі ў расійскіх абласцях 20—25 гадоў назад. Некаторыя храмы не дажылі да нашых дзён, але, дзякуючы рабоце беларускіх студэнтаў, фрагменты старажытных сцен захаваліся ў выглядзе копіяў. Свой шлях выстаўка пачала ў аграгарадку Баравікі Светлагорскага раёна, дзе была размешчана ў храме Святой Вялікапакутніцы Варвары.



— Духоўнасць — гэта аснова людскасці, — заўважае дырэктар Светлагорскай мастацкай галерэі Надзея ШЫНКЕВІЧ. — Наўгародскай і Пскоўскай школам іканапісу больш за 500 гадоў. Гэта адны з самых бліскучых школ у свеце. Да іх адносяцца такія творцы, як Феофан Грэк, Андрэй Рублёў, Дзіянсіій.

Стварэнне такіх копіяў, перакананы адзін з арганізатараў праекта, пратаіерэй Аляксандр КІСЕЛЬ, гэта карпатлівая праца, яна робіцца з душой:

— Галоўная хрысціянская заповедзь — любіць адно аднаго, а хрысціянства — павага і любоў да кожнага чалавека і яго працы. Місія Царквы — казаць пра гэта ў любы час, для ўсіх пакаленняў.

Ірына АСТАШКЕВІЧ. iost@zviazda.by

Ну і ну!

Забайляліся кіданнем нажоў адзін у аднаго

У Салігорскім раёне сябры бавілі час менавіта такім дзіўным спосабам. У выніку адзін з іх пацярэў.

Як паведамлілі ва УУС Мінаблвыканкама, са слоў сведак адбылося наступнае. Два жыхары ў вёсцы Веска падчас застолля, відавочна, засумавалі. Каб забавіць сябе, вырашылі пакідаць нажы. Толькі ў якасці мішэні чамусьці выступілі самі візаві. Адзін стаў да сцяны, другі — насупраць. У момант кідка халоднай зброі першы вясковец паспрабаваў ухіліцца, але няўдала. 30-гадовы мужчына атрымаў нажавое раненне ў вобласць грудной клеткі. Па гэтым факце затрымалі яго 25-гадовага таварыша. Цяпер таму можа пагражаць пазбавленне волі тэрмінам да васьмі гадоў. Па словах суседзяў, гэтыя сябры і раней забайляліся падобным сумнеўным чынам.

Сяргей РАСОЛЬКА. rs@zviazda.by

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь. Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. Адказны за выпуск: КАРПЕНКА Н.У.

Грамадскі савет: ПАПКОЎ А.А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л.А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгіянальным справах; БЕЛЯКОЎ А.Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, культуры і сацыяльным развіццям; ПАНАСЮК В.В., старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т.Л., старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М.Л., старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 292 44 12; e-mail: info@zviazda.by

Газета адрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 20.008. Нумар падпісаны ў 19.30 4 студзеня 2018 года.